

У нумары:

✓ Ці захаваем дом Гарэцкага?

Што стане з домам Максіма Гарэцкага ў Горках — вырашаеца на рэспубліканскім узроўні

➤ 4

✓ Без любові нямаможна!

Суб'ектыўныя нататкі з нагоды вяртання "Людзей на балодзе" да купалаўцаў



➤ 5


✓ Ад бізнес-літаратуры — да падручнікаў

У "Выдавецтве Граўцова" ведаюць наклад якога падручніка можна прадаць за тры дні

➤ 9

✓ Гадзіннік ідзе. Для ўсіх

Непрычасаныя думкі Ежы Леца



➤ 15

✓ Павітайце вясну... увечары!

Сёння ў Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі ўрачыста распачнецца "Мінская вясна-2012"

➤ 19



Казкі любяць усе!

На вясновых канікулах вучні наведваюць не толькі тэатры ды музеі, але і шматлікія імпрэзы, што ладзяцца кнігарнямі і бібліятэкамі ў межах Тыдня дзіцячай кнігі. Таму да літаратуры гэтага кірунку павышаная ўвага.

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Кастуся Дробава

А якая яна, сучасная беларуская казка? Чым павінен кіравацца пісьменнік, працуючы над творам для дзяцей у сучасных умовах?

Знайсці адказы на гэтыя і іншыя пытанні мы паспрабавалі разам з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай літаратуры выдавецтва "Мастацкая літаратура", папулярнай пісьменніцай-казачніцай Аленай Масла.

— Сёння выдаецца шмат кніг казак, як народных, так і аўтарскіх. Яны выходзяць у серыях "Казкі XXI стагоддзя", "Беларуская аўтарская казка", "Казачны свет", "Казка за казкай" (выдавецтва "Мастацкая літаратура"). Адметныя і выданні РВУ "Літаратура і Мастацтва" — "Чырвоная...", "Лясная...", "Блакітная кніга ў творах беларускіх пісьменнікаў" з ярка вызначанай экалагічнай скіраванасцю. Не застаюцца ў баку і іншыя выдавецтвы, актыўна развіваючы "казачны" напрамак дзіцячай літаратуры.

На маю думку, гэта натуральна. З казкі пачынаецца спазнанне свету маленькім чалавекам, менавіта казка актыўна фарміруе яго свядомасць. Таму важна, што нам чытаюць альбо мы чытаем у

дзяцінстве, якую сістэму вобразаў і ўстановак успрымаем.

Вось, да прыкладу, задумаемся — чаму паводле закону казачнага жанру Дабро заўжды перамагае Зло, а героя, які прайшоў праз выпрабаванні, пераадолеў перашкоды і пазбавіў людзей ад ліха, дастаецца і каралеўна, і каралеўства ў дадатак? Інакш — ніяк, бо гэта і ёсць закон захавання жыцця на зямлі, адзін з найважнейшых аспектаў народнай мудрасці, якая засвойваецца ў дзяцінстве праз народныя казкі. А дзівоў і чарадзействаў, уласцівых казкам, бяруць у палон і нязмушана, ненавязліва даводзяць гэтую думку. Дарэчы, псіхолагі رایяць найперш чытаць дзецям народныя казкі, бо ў іх — стваральны, а не разбуральны пачатак, мудрасць, правяраная стагоддзямі.

У гэтым сэнсе беларуская аўтарская казка, на мой погляд, пераймае лепшыя традыцыі народнай казкі. Варта толькі прыгадаць, да прыкладу, "Казкі жыцця" Якуба Коласа, "Сярэбраную табакерку" Змітрака Бядулі...

Сучасная беларуская літаратурная казка, у якой плёна працуюць Алесь Бадак, Раіса Баравікова, Наталля Бучынская, Пятро Васючэнка, Вольга Ка-

раткевіч, Георгій Марчук, Серж Мінскевіч, Мікола Чарняўскі і іншыя творцы, не адмаўляе традыцыйнасці ў лепшым сэнсе гэтага слова. Аднак поле дзейнасці казачных герояў у сучаснай беларускай аўтарскай казцы пашырылася! Пакінуўшы Трыдзявятае царства, яны перабраліся ў гарадскі асяродак, упэўнена абжываюць тэхнічны свет, дапамагаюць вырашаць экалагічныя праблемы, асвойваюць касмічную прастору, дапамагаюць беларусам спасцігнуць нацыянальныя карані.

Рэаліі — сучасныя, а закон спрадвечны: Дабро павінна перамагаць Зло, і ў сучасных казках, як і ў традыцыйных народных, гаспадарыць дзівоў, неверагодныя здарэнні і пераўтварэнні. Відаць, гэтыя складнікі і ёсць той магніт, які ва ўсе часы прыцягвае чытачоў да казкі.

Сёння ж, калі людзі ўвогуле менш звяртаюцца да папяровых кніг, карыстаючыся інфармацыяй, тэкстамі з электронных носбітаў, актуальнасць традыцыйнай дзіцячай кнігі ў цэлым — і казкі ў прыватнасці — павялічваецца. І гэта не дзіўна, бо дзіцячая кніга, апроч іншага, гэта і сродак яго кантактавання са светам, з дарослымі.

Традыцыйна лічыцца, што казкі — творы для маленькіх, але я не згодна. Бо гэта жанр універсальны, ён цікавы і самым маленькім, і сталым чытачам. Менавіта дзякуючы шматслойнасці, казка адкрывае коды, якія не павінны ўспрымацца літаральна. Яна прыцягвае творцаў магчыма-сцю выкарыстаць багатую выяўленчую палітру. Па законах жанру любы прадмет можа ажыць, загаварыць і па-свойму перадаць ідэю аўтара, а таксама імкненне праз казачныя выявы зразумець свет і адкрыць яго дзіцяці.

Што да складнікаў паспяховасці казкі, то на гэты конт казачніца разважае так:

— Мне падаецца, важна быць шчырым, любіць жыццё, умець радавацца і пераадольваць цяжкасці — карацей, дзейнічаць у жыцці так, як героі твораў. Тады і сапраўдныя казкі не будуць абмінаць казачнікаў. А ці будзе герой хадзіць з мабільнікам, карыстацца камп'ютарам, ездзіць на машыне — гэта другаснае. Тэхнічны прагрэс развіваецца імкліва; адпаведна, і тэхнічны антураж мяняецца. А людзям патрэбны цеплыня, сумленнасць. І, канечне ж, прыгоды! Гэтыя інгрыденты, мне падаецца, уваходзілі ў склад казачнай рэцэптуры ва ўсе часы.

Пункцірам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Міт-рапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі з 77-годдзем. “Падзвіжніцкае духоўнае служэнне, мудрасць і жыццёвы вопыт прынеслі Вам аўтарытэт у праваслаўным свеце. Упэўнены, што Вы яшчэ доўгія гады будзеце працаваць на карысць Беларусі і хрысціянскай веры”, — сказана ў віншаванні.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне народнай артыстцы Расіі Марыі Пахоменцы з нагоды юбілею: “У Беларусі па праве ганарацца Вамі — нашай выдатнай зямлячкай і цудоўнай спявачкай, чые пяшчотныя, лірычныя песні блізкія і зразумелыя людзям розных пакаленняў. Ваша мастацтва — гэта каштоўны ўнёсак у развіццё дружбы і культурных сувязей братніх народаў нашых краін”.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расійскай Федэрацыі Арыстарха Ліванава з 65-годдзем. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на беларускай зямлі жыве нямала прыхільнікаў творчасці юбіляра, і пажадаў, каб дзейнасць артыста і надалей аб’ядноўвала нашы народы.

Падчас рабочай сустрэчы міністра культуры Беларусі Паўла Латушкі з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Катара ў Расійскай Федэрацыі і Рэспубліцы Беларусь Ахмедам Аль-Мідадзі абмеркавана падрыхтоўка Дзён культуры Катара ў Беларусі, якія пройдуць у маі. У рамках мерапрыемства плануецца падпісанне Выканаўчай праграмы культурнага супрацоўніцтва паміж Урадамі Беларусі і Катара.

Намеснік міністра культуры Беларусі Тадэуш Стружэцкі сустрэўся з дырэктарам індыйскага офіса телеканала Asian News Channel Санджывам Малікам і старшынёй аддзела па развіцці дзелавых сувязей Рамнітам Каурам. Сярод іншага абмяркоўвалася магчымасць удзелу індыйскіх кінематаграфістаў у Мінскім міжнародным кінафестывалі “Лістапад” і індыйскіх танцавальных калектываў у фестывалі “Сожскі карагод”.

Загадам Міністэрства культуры Беларусі мастацкім кіраўніком Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі прызначаны Аляксандр Гарцуеў, дырэктар тэатра — заслужаны артыст Беларусі Ігар Сігаў. Былы дырэктар і мастацкі кіраўнік тэатра Валерый Анісенка будзе пераведзены на іншую пасаду ў сістэме ўстаноў Міністэрства культуры.

Падведзены вынікі IV рэспубліканскага конкурсу “Жанчына года — 2011”, заснавальнікам якога з’яўляецца Беларускі саюз жанчын. У ліку пераможцаў — дырэктар Антональскага Цэнтра рамёстваў Драгінскага раёна Галіна Сцепанюк, дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства мастацкіх вырабаў “Слуцкія паясы” Ларыса Тарасава. Сярод тых, хто атрымаў званне “жанчына-легенда” — народныя артысткі Беларусі Наталля Гайда і Марыя Захарэвіч.

Тыдзень праваслаўнай кнігі ў Гомелі распачаўся выстаўкай “Скарбы царкоўных бібліятэк Гомельскай і Тураўскай епархій”, падчас якой экспанавалася больш як пяцьдзясят рэдкіх выданняў XVII — пачатку XX стагоддзяў.

Падрыхтавала
Ірына АЛЯКСАНДРАВА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Конкурс як акцыя падтрымкі

Скончыўся чацвёрты сезон міжнароднага літаратурнага конкурсу буйной рускамоўнай прозы “Трыммера”, што праводзіцца ініцыятыўнай групай, у склад якой уваходзяць прадстаўнікі Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Расіі. Конкурс мае на мэце падтрымку маладых літаратараў, якія працуюць у фармаце рамана і аповесці. Інфармацыйнымі партнёрамі праекта з’яўляюцца пісьменніцкія саюзы, расійскія выдавецтвы “Лениздат”, “Астрель”, “Аэліта” і шэраг сеткавых літаратурных пляцовак.

Вадзім ВАЗНЯСЕНСКІ

Безумоўна, маладыя ўдзельнікі “Трыммеры” — гэта будучыня рускамоўнай літаратуры. Прыемна здзівіў і якасны ўзровень пададзеных твораў, і іх колькасць.

Сезон стартаваў у пачатку верасня мінулага года. Падчас працы было разгледжана 98 раманаў рускамоўных аўтараў з розных краін — Расіі, Украіны, Казахстана, Узбекістана, Ізраіля, ЗША, Германіі. Беларусь прадстаўлялі шэсць пісьменнікаў. 50 раманаў патрапілі ў асноўную намінацыю і паводле вынікаў групавога турніра 10 з іх выйшлі ў фінал. Як членамі журы, так і ўдзельнікамі былі падрыхтаваны 87 аглядаў, рэцэнзій.

Ва ўсёй разнастайнасці жанраў і мастацкіх кірункаў, ідэй і сюжэтаў “Трыммера” засталася вернай сваёй галоўнай канцэпцыі: не конкурс дзеля перамог і ўзнагарод, а пляцоўка дзеля кантактаў, абмену досведам, плённага супрацоўніцтва аднадумцаў. Менавіта такі падыход адпавядае духу маладосці і таленту, які панаваў на конкурсе.

Пераможцам у асноўнай намінацыі

— сімпатый журы і чытачоў — уручаны фірменныя прызы “Трыммеры” — статуэткі, выкананыя англійскай мастачкай Крысцінай Хэварт. Адзначаны таксама лепшыя крытыкі з ліку ўдзельнікаў.

У рамках партнёрскіх праграм раманы трох лаўрэатаў накіраваны для разгляду і публікацыі ў выдавецтвы, адзін прадстаўлены ў Саюз пісьменнікаў Расіі для ўзнагароджання прэміяй імя А. Чэхава.

Саюз пісьменнікаў Беларусі таксама ўручыў адметныя прызы намінантам “Трыммеры” — статуэткі Еўфрасінні Полацкай, чый вобраз сімвалізуе далёкія ад прагматызму каштоўнасці — духоўнасць, творчасць і чысціню. Гэтымі прызамі ўзнагароджаны беларускі аўтар Андрэй Асцю з гістарычным раманам “Истории времён Немого сейма” і ізраільскі пісьменнік Уладзімір Пятроў-Адынец з крымінальнай драмай “Боль, Закон и Рэвенж Бред”. Трэцюю статуэтку Еўфрасінні Полацкай вырашана ўручыць арганізатарам конкурсу, калектыву “Трыммеры” — за аптызм, вернасць і настойлівасць у дасягненні пастаўленай мэты.

Супрацоўніцтва

Прэмія шукае імя і намінантаў

Славамір АНТАНОВІЧ

Па ініцыятыве Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы ў межах кампаніі па вылучэнні твораў на прэмію Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва за 2013 — 2014 гады ў Маскве прайшло пасяджэнне “круглага стала”. Яго тэма — пашырэнне кола суіскальнікаў названай прэміі.

Пасяджэнне праводзілася з мэтай актывізацыі супрацоўніцтва паміж творчымі саюзамі абедзвюх дзяржаў. Таму падчас яго было выказана шмат прапаноў адносна палепшэння інфармацыйнага суправаджэння прэміі, актывізацыі творчых саюзаў і арганізацый па ўдзеле ў вылучэнні твораў. Пра актуальнасць і неадназначнасць узнятых пытанняў гаворыць і той факт, што яны ўжо абмяркоўваліся падчас падобнага пасяджэння, якое праходзіла ў Мінску ў кастрычніку мінулага года.

Як было зазначана падчас “круглага стала”, плануецца прадоўжыць работу па прыцягненні рэгіянальных творчых аб’яднанняў і арганізацый сферы культуры. З гэтай мэтай запланаваны спецыяльныя акцыі ў Цверы, Уладзіміры, Вялікім Ноўгарадзе (Расія), Брэсце, Полацку і Гомелі (Беларусь).

Удзельнікі пасяджэння падтрымалі ідэю надаць прэміі “імя” і аб’явіць конкурс на лепшую назву прэміі.

Шырокі водгук выклікала абмеркаванне крытэрыяў, якія вызначаюць уклад мастацкага твора ва ўмацаванне адносін братэрства, сяброўства ў ўсебаковага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Расіяй. Актыўна абмяркоўвалася і тэма ўдзелу ў конкурсе маладых твораў, прыцягнення ўвагі сродкаў масавай інфармацыі.

Яшчэ адно пытанне — колькасць намінацый. Так, было прапанавана ўвесці новыя намінацыі, паменшыць грашовы эквівалент прэміі і павялічыць іх колькасць, прадастаўць магчымасць дзялення і заснавання заахвочвальных і спецыяльных прэміяў.

ЛіМ-часаніс

Да 1150-годдзя

Полацка



Валянцін Лукаша прадставіў на выстаўцы тры свае кнігі.

Ад старажытных часоў

Ірына СЛАНІМСКАЯ,
фота Кастуса Дробава

Кніжная выстаўка “Пісьменнікі Полаччыны”, прымеркаваная да юбілею горада, адкрылася ў сталічным Доме літаратара.

Полацк як самы старажытны з беларускіх гарадоў мае багатыя літаратурныя традыцыі, закладзеныя Францішкам Скарынам, Сімяонам Полацкім і аўтарам “Жыцця Еўфрасінні Полацкай”. З гэтым краем цесна звязана творчасць цэлай плеяды класікаў беларускай літаратуры. Іх традыцыі паспяхова працягваюць нашы сучаснікі, выдатныя паэты і празаікі Алесь Савіцкі, Надзея Салодкая, Навум Галыпяровіч, Валянцін Лукша і многія іншыя. Прадставіць іх лепшыя кнігі чытачам і калегам — галоўная мэта выстаўкі.

Акрамя таго, Саюз пісьменнікаў Беларусі плануе арганізаваць серыю прэзентацый і творчых вечарын для полацкіх аўтараў, а таксама ўзяць удзел у святочных урачыстасцях у Полацку.

За падзеяй

Патрыятызм у розных жанрах

Людміла КЕБІЧ,
старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ

“Той край легендай апавіты...” — так называецца трэці зборнік, выдадзены ў гімназіі № 5 г. Гродна, у які ўвайшлі матэрыялы творчых работ вучняў сярэдніх і старшых класаў. Аздоблена кніга ілюстрацыямі маладых мастакоў гімназіі. Ініцыятар і ўкладальнік зборніка — таленавіты педагог і літаратар, чалавек з неабыхавай паэтычнай душой Марына Казлоўская.

Вучні гімназіі паспрабавалі акрэсліць унутраную прастору свайго “я”,

Праекты

Замілаванне родным словам

Ніна ДРЫК

Брэсцкія настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўзялі актыўны ўдзел у літаратурных чытаннях “Радком тваім, о, Берасцейшчына, я смагу наталяў не раз”. Гэта другая частка сумеснага праекта аддзела адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна горада Брэста і Грамадскага аб’яднання “Белая Русь”.

Шырокая панарама тэм, прадстаўленых настаўнікамі, уразіла і здзівіла присутных. Сапраўдныя руліўцы і падзвіжнікі беларускага мастацкага слова, яны падрыхтавалі ґрунтоўныя даклады, прысвечаныя творчасці сучасных беларускіх аўтараў і пісьменнікаў XX стагоддзя, якія па праве лічацца класікамі айчынной літаратуры. Старанна і з любасцю адабраныя

цытаты з літаратурных тэкстаў для ілюстравання дакладу, яркая прэзентацыя, умела выкарыстаныя ўспаміны пра творцаў упрыгожылі выступленні, шэраг з якіх можа пры далейшай працы ператварыцца ў манаграфіі.

Прысутным было прапанавана звярнуцца да кніг Міколы Пракаповіча, Валерыя Гапеева, Уладзіміра Калеснікі, Ніны Мацяш; духоўна ўзбагаціцца праз літаратурныя творы Зінаіды Дудзюк, Георгія Марчука, Яраслава Пархуты; задумацца над вобразным словам Раісы Баравіковай, Яўгеніі Янішчыц, Алеся Каско.

Гучала беларускае слова ўзнёсла і пераканаўча, нараджаючы ў сэрцах гонар і замілаванне. Замілаванне прыгажосцю роднай мовы. Гонар за родную літаратуру.

Літабсягі

«Вечная Вандроўніца» Алена

Вечар памяці паэтэсы Алены Пяхоты прайшоў у Мінскай абласной бібліятэцы імя Аляксандра Пушкіна.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
фота Кастуся Дробава

Сусор’е вершаў, любоўна запаленых агнём натхнення Алены Пяхоты, радавала яркім святлом многіх. Яна пісала ў рэдкім для паэта жанры фэнтэзі, расчыняючы перад чытачамі дзверы то ў эльфійскі край вечнай маладосці і прыгажосці, то ў зямлю суровых і справядлівых славянскіх багоў і герояў. Яна давала нам паспрабаваць на смак таямнічы зёлкавы напой вядунні, адчуць цяжар мяча і баявой сякеры, пачуць спевы сірэн, упрыгожыць галаву вянцом пераможцы ці то княжаскім вянцом, зазірнуць у чалавечыя мудрыя вочы на звярынай пысе ваўкалака. Магло падацца, што паэтэса імкнецца адмежавацца ад свету рэальнага, будуючы вакол сябе

чарадзеіны. Але гэта не так. Таму што паэтычны шлях, абраны ёй, насамрэч веў кожнага да спазнання сябе сапраўднага. Не стомленага і мітуслівага. А таго, хто падпарадкоўваецца толькі законам прыгажосці, якую трэба ствараць кожным словам і справай. Служыць толькі каханню. Нясе ў сэрцы іскры адвагі і пачуццё гонару.

Алена Ануфрыёўна была падобная да сваіх рамантычных гераінь нават знешне — прыгожая, статная, залатавалася. Спачатку — рамантычная каханая, пасля — таямнічая берагіня, пра энцыклапедычныя веды якой літаральна хадзілі легенды. У старасці... Старасць яе не кранула. Вестка пра заўчасную смерць паэтэсы ад каварнай і няўмольнай хваробы ўзрушыла і ахінула горыччу тых, хто любіў яе.

Выступаючы на вечарыне, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў падзяліўся ўспамінамі пра тое, як рыхтавалася да друку апошняй паэтычнай кнігі Алены Пяхоты. Яна з’явілася ў славу тайсерыі “Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі”. Ужо прыкаваная да ложка, хвора паэтэса вычытвала гранкі, загадаючы сабе дажыць да выхаду кнігі. Не здарылася. Выданне стала пасмяротным.

Пра жонку, у якую закахаўся з першага погляду, аднойчы і назаўсёды, цёпла і давяральна расказваў мастак Генадзь Пяхота: “Алена была такой багатай духоўна асобай, што я, нібыта зачараваны, мог весці з ёю размовы гадзінамі, на працягу многіх гадоў чэргаючы з яе вялікіх ведаў усё новыя тэмы для натхнення”.



Уплітаючы ў вершы хрысціянскія і язычніцкія вобразы, спалучаючы ўсходнюю і заходнюю міфалогію, паэтэса неаднаразова прызнавалася чытачу: яе вабіць ідэя вандровак у часе, усё новых нараджэнняў пасля заканамернай зямной смерці. “Вечная Вандроўніца” Алена, няхай душы тваёй будзе па тваёй веры! Бо і на самай справе паэты не паміраюць, пакуль іх вершы чытаюць.

Ірына АЛЯКСАНДРАВА

Кніга апавяданняў брэсцкага пражаніка Сяргея Цыпліка “Полымя ранішняй зары” была прэзентавана ў спецабібліятэцы № 12 г. Брэста. Галоўныя героі большасці твораў — моладзь 1960 — 1970-х гадоў. На прэзентацыю сабраліся вядомыя берасцейскія пісьменнікі, бібліятэкары, музыканты, мастакі і, безумоўна, чытачы. З цёплымі словамі выступілі калегі-літаратары. Мастачка Галіна Жорж расказала, як яна працавала над ілюстраваннем кнігі. У гонар аўтара Паўла Лукашэвіч і Эдуард Пішчык выканалі песні.

Надзея ПАРЧУК

Адзін з самых папулярных сярод турыстаў музеяў Віцебшчыны — Музей Марка Шагала. У 2012-м, юбілейным для вялікага мастака годзе, яго супрацоўнікі вырашылі правесці цікавую акцыю. Наведвальнікам прапануюць паспрабаваць сабе ў тэхніцы монатыпіі, якая спалучае эстамп і жывапіс. Дзеля гэтага для турыстаў з сярэдніх і верхніх класаў мая да канца верасня стануць праводзіцца спецыяльныя майстар-класы. Усе творы самадзейных графікаў будуць праштампаваны знакам “Зроблена ў музеі Марка Шагала” і ператворацца ў непаўторныя сувеніры на памяць пра знаёмства з работамі і жыццём вялікага майстра.

Лізавета БАГАДЗЯЖ

28 сакавіка ў галерэі “Ракурс” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адкрылася V Мінская міжнародная выстаўка графікі “Арт-лінія”. Сёлета ў праекце ўзялі ўдзел мастакі з Беларусі, Расіі, Украіны, Таджыкістана, Казахстана, Польшчы, Бельгіі ды іншых краін. Побач з творами сталых і прызнаных майстроў экспануюцца работы маладых графікаў, студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Рэтрапраграма выстаўкі прадстаўляе калекцыю эстампаў белгійскага мастака-сімваліста Фелісена Ропса. Яшчэ адна адметнасць “Арт-лініі”: у галерэі “Ракурс” можна пабачыць работы мастакоў-удзельнікаў творчых майстэрняў “Сенеж” (Расія), якія доўгі час узначальваў народны мастак Беларусі Георгій Паплаўскі

Дзмітрый ХВОЙНЫ

Навуковая праца Архіепіскапа Віцебскага і Аршанскага Дзмітрыя “Віцебская епархія: гісторыя і сучаснасць”, абароненая ім у Кіеўскай Духоўнай Акадэміі, нядаўна выдадзена асобнай кнігай. Праца закранае перыяд з часу прыняцця хрысціянства да пачатку ХХІ ст. Асаблівы інтарэс уяўляе раздзел па гісторыі епархій ХХ ст. Яго аснову склалі ўспаміны відавочцаў, матэрыялы закрытых раней архіваў НКУС, дакументы часоў фашысцкай акупацыі, а таксама статыстычныя дадзеныя савецкага перыяду пра колькасць вернікаў і рапарты пра разбураныя і закрытыя храмы епархій. Кніга з’яўляецца ўнікальным гістарычным даведнікам.

Алексій МАРКЕВІЧ

Артлінія

Валянціна ДРАЗДОВА

Выстаўка “Музыка вясны” — вынік сумеснай працы музея з вядучымі тэатральнымі калектывамі. Яна звяртае ўвагу на сольныя праекты кожнай з гераінь экспазіцыі, прымушае прыгледзецца да іх творчасці, убачыць тое, што не вядома шырокаму гледачу.

“Бісернае сапрана”, “салістка высокай вакальнай культуры”, “выдатны майстар вакалу” — усё гэта эпітэты таленту Алены Шведавай. Яе оперныя партыі дапаўняе канцэртны рэпертуар: араторыі, кантаты, раманы. Спявачка выступае разам з Прэзідэнцкім аркестрам Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным камерным аркестрам Беларусі, з іншымі музычнымі калектывамі. Яе голас гучаў у самых прэстыжных канцэртных залах свету.

Яшчэ адна салістка оперы Аксана Якушэвіч (мецца-сапрана) спявала сольныя партыі ў спектаклях Бакінскага тэатра оперы і балета і Нацыянальнай оперы Украіны ў Кіеве; удзельнічала ў Днях культуры Рэспублікі Беларусь у Таджыкістане, Расіі, у гастрольным турне тэатра па Германіі, Венгрыі, Тунісе, Нідэрландах.

Выдатнае сапрана Алены Бундзелевай гучыць не толькі ў НАВТ оперы і балета Беларусі. Знаная спявачка выступала ў Іспаніі, Тайландзе, Швецыі, Германіі.

Повязі

Геній паэзіі Лі Бай

Дар’я ШОЦІК,
фота аўтара

Творчасць Лі Бая, вядомага паэта і філосафа дынастыі Тан, з’яўляецца каштоўнай для ўсяго чалавецтва. Сучаснікі называлі яго Зорка Тай Бай. Вершы Лі Бая — сапраўдныя шэдэўры. Кожны радок напоўнены гармоніяй, яркімі вобразамі, вызначаны рытм стварае меладзічнасць пачуццяў, эмоцый, выяўленых у лірыцы. “У дынастыі Тан паэтаў шмат, як зорак на небе, а Лі Бай адзін з іх. Ён самы мудры, справядлівы, ганарлівы і чароўны Танскі, рамантычны паэт. Яго казачнае жыццё і выдатныя вершы пакінулі ў душы наступных пакаленняў глыбокую асалоду да чалавечай і прыроднай прыгажосці”, — раслаў у прадмове да кнігі “Лі Бай. Сто выбраных лірык” паэт, пера-

Музыка ў музеі

Выстаўка, што адкрылася ў Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі, знаёміць з нашымі таленавітымі суайчыннікамі — сучаснымі актрысамі, з іх сцэнічнай дзейнасцю, складанай, шматграннай працай над яскравымі і змястоўнымі жаночымі вобразамі. Экспазіцыя, названая “Музыка вясны”, уключае фотаздымкі, афішы і праграмы, сцэнічныя строі, звязаныя з творчасцю салістак НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь Алены Шведавай, Алены Бундзелевай, Аксаны Якушэвіч; артыстак Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра Ганны Бяляевай, Наталі Дзяменцэвай, Ілоны Казакевіч.



На адкрыцці выстаўкі.

Артыстка-вакалістка БДАМТ Ганна Бяляева супрацоўнічае з рознымі беларускімі калектывамі: аркестрам Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М. Глінкі, аркестрам народных інструментаў БДУ культуры і мастацтваў. Маладую спявачку неаднойчы запрашалі ў адметныя

праекты, сярод якіх — запіс оперы-араторыі “Свяціцель Ермаген” у Расіі; пастаноўкі опернай студыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі; опера “Юбілей” на сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі; музычны перформанс, прысвечаны Марку Шагалу.

У Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры працуе і Наталія Дзяменцэва, якой давялося гастрываваць у складзе харавых калектываў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, удзельнічаць у міжнародных харавых фэстах у Італіі, Францыі, Іспаніі. Як і іншыя гераіні выстаўкі, яна мае некалькі конкурсных узнагарод. А яшчэ Наталія з’яўляецца стypендыянтам спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.

Ілону Казакевіч публіка добра ведае як удзельніцу мюзіклаў, рок-опер, музычных рэвію і пастановак для дзяцей на сцэне БДАМТ. Але мала хто з яе прыхільнікаў ведае, што гэтая артыстка ўваходзіла ў склад трупы Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага (з 2000 па 2008 г.).

Падчас адкрыцця выстаўкі, прысвечанай выдатным артысткам сучаснай музычнай сцэны, адбыўся канцэрт, які напоўніў музейную залу вясновым настроём.



Лі Цзо падчас аўтограф-сесіі.

рускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, прадставіў песенную спадчыну Лі Бая.

— Нягледзячы на тое, што кітайскі і беларускі народы пражываюць далёка адзін ад аднаго, паразуменне і сяброўства мацнее, — зазначыла спадарыня Ван Жуі. — Да таго ж, прадстаўлена магчымасць для лепшага вывучэння кітайскай літаратуры.

Тэматыка вершаў Лі Бая самая разнастайная, а яго мастацкае слова вядома многім. Галоўнае, каб творчую зорку памяталі і шанавалі.

У Доме дружбы адбылася літаратурна-музычная вечарына, прысвечаная жыццю і творчасці класіка кітайскай літаратуры Лі Бая, падчас якой былі прадстаўлены пераклады яго твораў на рускую і беларускую мовы.

кладчык, майстар каліграфіі Лі Цзо. Кніга пабачыла свет у выдавецтве “Мастацкая літаратура” пры падтрымцы Пасольства Кітайскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь.

На пачатку вечарыны кожны госць і ўдзельнік атрымаў кнігу.

Літаратурна-музычную вечарыну веў старшыня Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, галоўны рэдактар газеты “Звязда” Алесь Карлюкевіч. Алесь Мікалаевіч зачытаў прывітальны ліст, які даслаў вядомы кітайскі літа-

ратар Гао Ман, перакладчык вершаў Максіма Танка і іншых беларускіх пісьменнікаў на кітайскую мову. З прывітальным словам і падзякай да прысутных звярнулася саветнік па культуры Пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь спадарыня Ван Жуі. Таксама выступілі паэт, перакладчык Лі Цзо, паэт, дырэктар радыёстанцыі “Беларусь” Навум Гальпяровіч, паэт і перакладчык, галоўны рэдактар часопіса “Полымя” Мікола Мятліцкі ды іншыя. Лі Эрун аспірант Бела-

Ці захаваем Дом Гарэцкага?

Ірына ТУЛУПАВА

У Горках не сціхаюць чуткі пра незайздросны лёс дома, у якім у 1926 — 1928 гадах жыў класік беларускай літаратуры Максім Гарэцкі. Прычым, спрэчкі выйшлі на агульнарэспубліканскі ўзровень.

Сутнасць праблемы патлумачыў начальнік упраўлення культуры Магілёўскага аблвыканкама Анатоль Сінкавец: — Максім Гарэцкі нарадзіўся ў Мсціслаўскім раёне, у вёсцы Багацькаўка створаны музей пісьменніка. У Горках, у бібліятэцы, якая носіць яго імя, ёсць куточак Гарэцкага. Але на вуліцы Агранамічнай стаіць і дом, дзе пісьменнік жыў два гады. Будаўнічая служба цяпер рыхтуе заключэнне, быццам дом гэты аварыйны. Хаця Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і абласное ўпраўленне культуры прапануюць пакінуць будынак, правесці кансервацыю і пасля Дажынак, якія сёлета пройдуць у гэтым рэгіёне, прывесці яго ў парадак, заснаваць Дом-музей ці мемарыяльную кватэру Гарэцкага. Экспазіцыю з бібліятэкі тады можна было б перанесці сюды. Уласнікам будынка цяпер з’яўляюцца камунальныя службы, яны пастанавілі, што гэта старое жыллё, жыхарам прапанавалі адсяленне, і ўсё часцей чуеш размовы пра тое, што дом ідзе пад знос, а на яго месцы пабудуюць пяціпавярховік.

Партрэт на фоне кнігі

Стан улюбёнасці і замілаванасці

Размаўляць з Людмілай Кебіч і прыемна, і адначасова нялёгка. Прыемна таму, што паэзія яе неяк далікатна і арганічна кладзецца на любую душу, што прагне разумення і парады. Нялёгка таму, што пры ўсёй знешняй адкрытасці паэткі адчуваеш нейкі бар’ер, за якім Людміла Антонаўна цнатліва хавае вялікі кавалак сябе ад цікаўнасці людзей, ёй няблізкіх. Не, гэта не мае нічога агульнага з няшчырасцю. Проста Людміла Кебіч, мудрая жанчына, валодае рэдкім у нашы часы талентам аддзяляць асабістае ад інтымнага.

Ірына МАСЛЯНИЦЫНА

Па паэтычных кнігах Людмілы Кебіч разліта цэлая палітра асабістых пачуццяў, што ўзнікаюць ад сузірання хараства і дасканаласці створанага Богам сусвету. Вясна, якая штогод прыходзіць у цеплыні і пяшчоце сваёй, нагадваючы пра Дараванне і Рай. Напоўненае птушынымі спевамі і “белагрудымі аблачынамі” неба над жыгнёвым полем, “дзе жнейкі сонечным праменнем перапаясваюць снапы”. Здаецца, Стваральнік — галоўная дзейная асоба ўсіх яе вершаў, хаця яны маюць цалкам свецкае аблічча. Бога спазнае паэтка праз Яго тварэнні. Да Бога звяртаецца ў моманты суму і болю, у Яго просіць літасці і любові да роднай зямлі, людзей, якія жывуць на ёй, і — даравання для сябе. Бо няма сярод людзей бязгрэшнага. Тое, што светам кіруе любоў, для Людмілы Антонаўны рэч, якую не трэба нават і даказваць. І ўжо, безумоўна, з гэтай пазіцыі любоўю, каханнем, шкадаваннем, замілаваннем проста павінны быць напоўненыя паэтычныя радкі.

— Каб быць паэтам і пісаць добрыя вершы, — кажа яна, — неабходна знаходзіцца ў стане ўлюбёнасці пастаянна, таму што гэтае пачуццё — не толькі ўзнёсласць, вясёлкавасць і радасць, але і боль, душэўная нераўнавага, пакуты, расчараванні, жарсці. Усё гэта з’яўляецца базавым падмуркам паэтычнай творчасці.

І дадае з уздыхам: — Перабрала дзясяткі імёнаў славурых і не надта паэтаў, колішніх і сучасных, і не знайшла лёгкіх і шчаслівых лёсаў. Уручыць Бог паэту пяро залатое, ды нешта за гэта адыме другое, — гэта, на жаль, сапраўды так.

Некалькі слоў, што выляцелі зняцку і зноў — зачыненыя ў нетры інтымных перажыванняў дзверы. Гэта датычыць толькі яе адной!

Аднак паэзія — усё ж такі шлях, вызначаны Нябёсамі. І таму ён не можа быць па сутнасці сваёй шляхам суму і слёз, як бы горка іншы час не даводзілася самому паэту. Знак Божы, вылучанасць, добра-

славенне Нябёсаў Людміла Антонаўна адчула яшчэ ў дзяцінстве, калі, паграпіўшы ў храм, дзе бацька яе мусіў аднавіць іканастас, была пасля экскурсіі на клірас і званіцу раптам уведзена святаром проста ў “царскія брамы”, святая святых, куды жанчынам ва ўсе часы забаронены ўваход. Чаму слуга Божы вырашыў учыніць такое? “Можа, ён ва мне паэтку ўбачыў у яшчэ дзіцячыя гады?” — разважае ў адным са сваіх самых вядомых і самых яркіх вершаў Людміла Антонаўна.

Так, паэтка — не зусім жанчына, паэтка паўстае па-над жаночай існасцю, прыраўноўваючы жанчыну ў вачах Божых да мужчыны. І — адначасова вельмі часта пазбаўляючы мужчынскай ўвагі да яе як да асобы супрацьлеглага полу. Сямейны дабрабыт, звычайныя вывераныя тысячагадовым жаночым вопытам стасункі з дзецьмі, — усё прыходзіць у супярэчлівасць.

— Быць паэткай — гэта не штосьці надзвычайнае, — кажа Людміла Антонаўна. — Але гэта — складана. Ва ўсім. Ад успрымання свету ёю і яе светам да штодзённага жыцця і душэўнага стану. Жанчына-паэтка — гэта ахвяра і ахвярнасць. Яна асуджана на вечную ўнутраную адзіноту і немагчымасць быць да канца зразуметай...

Але паэт — Божы суразмоўца, і гэта ні з чым не параўнальная радасць. “Вера мая — як расінка празрыстая / На траве, не зрушаных коскай. / Вера мая — ты слязінка ўрачыстая / На ліку святым Маткі Боскай”.

Вера і паэзія для Людмілы Кебіч непарыўна звязаныя. І таму абедзве яны — вытокі маладосці душы. Гэта — яе асабістая філасофія, тым не менш блізкая многім творцам.

— Па стане сваім, — кажа Людміла Антонаўна, — паэзія заўжды маладая. Інакш быць не можа, таму што паэзія — гэта вечнае адкрыццё і спазнанне свету, сваёй асобы, су- і супрацьпастаўленне сябе яму, вечныя пошукі адказаў на адвечныя пытанні праз раскопкі ўласнай душы, гэта — неверагодны рамантызм і



максімалізм. Таму паэзія, як правіла, бярэ пачатак з маладых душ і калі не пакідае з часам іх, дык застаецца маладой назаўжды. Прыгадайце хаця б Зоську Верас або Цютчава...

Я прыгадваю Зоську Верас. А яшчэ — Элізу Ажэшку, хаця яна зусім не была паэткай. І чамусьці Еву Фялінскую, якая і наогул пісала не мастацкія творы, а мемуары. За шляхетнасцю і вытанчанасцю кожнай з гэтых пані ад літаратуры — магутны стрывжань характару, які ператварае проста літаратарку ў асобу. Такі стрывжань, устойлівы і непакісны, як зямная вось, мацуе і Людмілу Кебіч, якая, здаецца, дзякуючы сваёй веры і сваёй паэзіі застанецца стаяць на нагах нават калі ўвесь свет паўстане на галаву. І што б ні здарылася, будзе сцвярджаць: Бог літасцівы да людзей; зямля — самае каштоўнае, што мы маем; каханне чалавечае — найвышэйшы Божы дар, пасланы нам; разуменне і спагада — галоўная радасць чалавека, самота — самае цяжкае выпрабаванне...

Трываласць Людмілы Кебіч дапамагае ёй сёння кіраваць Продзенскай абласной арганізацыяй Саюза пісьменнікаў Беларусі, самааддана абараняючы прэстыж пісьменніка і пісьменніцкай працы. На шчасце, не насуперак творчасці. Пра тое сведчаць усё новыя яе кнігі, якія з’яўляюцца ў бібліятэках і на паліцах магазінаў. Кнігі запатрабаваныя, чаканыя, асуджаныя на любоў чытачоў, бо ў іх так шмат асабістага і амаль зусім няма інтымнага.

кніжніцы на 100-годдзе М. Гарэцкага. Тады ж бібліятэцы было прысвоена імя занага пісьменніка. Захоўваюцца тут шматлікія фотаздымкі з мерапрыемстваў з удзелам сучасных творцаў, пісьмы дачкі з Санкт-Пецярбурга Галіны Гарэцкай — бібліятэка доўгі час вяла з ёю перапіску. Цікавыя фотаздымкі сям’і, вясковай хаты, дзе нарадзіўся М. Гарэцкі, шпіталь, у якім лячыўся пісьменнік. Ёсць таксама яго юбілейны медаль. Штогод у лютым кніжніца праводзіць тыдзень прапаганды творчасці М. Гарэцкага. Падрыхтаваны электронная прэзентацыя “Старонкам жыцця і творчасці М. Гарэцкага”, буклеты, выдадзеныя бібліятэкай, даведнік “Горацкі Гарэцкі”, складзены супрацоўніцай бібліятэкі Аленай Марозавай.

Галоўнаму архітэктару вобласці Дзмітрыю Дуднічэнку ўжо пакладзена на стол заключэнне арганізацыі “Магілёўпраектсервіс”, зробленае па замове вытворчага прадпрыемства “Камунальнік”. У ім — вынікі абследавання будаўнічых канструкцый дома, дзе жыў Гарэцкі. Цяпер лёс будынка будзе вырашацца ў абласным выканаўчым камітэце, дзе створана адпаведная камісія. На канец гэтага тыдня запланавана яе пасяджэнне, галоўнае пытанне на якім — ці магчыма аднавіць дом і як увекавечыць памяць занага земляка.

Зазначым: дом пабудаваны ў 1925 годзе. Ён не ўваходзіць у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей.

Што да іншых згаданых пабудоў, то Рада, якая наведала горад у панядзелак, адназначна выказалася за захаванне іх у Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей.

Юбілей

Пяро не ведае спачыну

28 сакавіка ветэрану журналістыкі і літаратуры, майстру слова, які даў пуцёўку ў жыццё многім — цяпер ужо знакамітым — пісьменнікам і журналістам, актыўнаму ўдзельніку партызанскай барацьбы ў гады Вялікай Айчыннай вайны, заслужанаму дзеячу культуры Беларусі, члену Саюза пісьменнікаў Беларусі Аляксею Каўко споўнілася 90.

За гэты багаты на творчыя здабыткі і проста добрыя, годныя справы час Аляксеем Трафімавічам напісана і апублікавана больш як 90 апавяданняў, безліч гумарэсак, аповесць “На крутых паваротах”, дакументальная аповесць “Партызанскія былі”. Творы ахвотна змяшчалі на сваіх старонках часопісы “Маладосць”, “Вожык”, “Работніца і сялянка”, “Родная прырода”, рэспубліканскія і рэгіянальныя газеты, калектыўныя зборнікі.

Вартая павагі ды пераймання і журналісцкая біяграфія Аляксея Каўко: рэдактар Жабчыцкай райгазеты “Новы шлях”, супрацоўнік газеты “Палеская праўда”, рэдактар газеты палітаддзела Лагішынскай МТС, уласны карэспандэнт Брэсцкай абласной “Зарі”, рэдактар Лунінецкай райгазеты “Авангард”, намеснік рэдактара міжраённай газеты “Ленінскі шлях”. З 1965 года і да выхаду на заслужаны адпачынак — рэдактар Іванаўскай райгазеты “Чырвоная звезда”.

Пяро таленавітага творцы не ведае спачыну і па сёння.

Шаноўны Аляксей Трафімавіч, радуйце і надaley чытачоў новымі публікацыямі! Шчодрога даўгалецця вам!

Брэсцкае абласное аддзяленне СПБ, Брэсцкая абласная арганізацыя Беларускага саюза журналістаў

За надзеяй

Кнігі для гімназістаў

У сталічнай гімназіі № 23 адбылася сустрэча прадстаўнікоў Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі і выдавецтва “Чатыры чэрці” з вучнямі старэйшых класаў. У ёй удзел узялі Міхась Пазнякоў, Раіса Баравікова, Уладзімір Мазго, Павел Саковіч, а таксама супрацоўнікі выдавецтва Наталля Карасёва і Дзяніс Раманаў.

Міхась Пазнякоў перадаў школьнай бібліятэцы кнігі беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. Выдавецтва таксама падарыла кнігі, выдадзеныя сумесна з СПБ.

Выступоўцы чыталі вершы, распавядалі пра рэспубліканскія літаратурныя выданні — часопісы “Полюмя”, “Маладосць”, “Вожык”. Раіса Баравікова запрасіла вучняў ў касмічнае падарожжа па матывах сваёй кнігі “Казкі астранаўта”, а Павел Саковіч прапанаваў гумарыстычную віктарыну ад часопіса “Вожык”. Паспрабаваць сябе ў літаратурнай творчасці прапанаваў моладзі Уладзімір Мазго. Міхась Пазнякоў расказаў пра ўмовы конкурсу паэзіі сярод моладзі.

Сустрэча творцаў і кнігавыдаўцоў з чытачамі, а магчыма, і будучымі калегамі, атрымалася пасяброўску цёплай.

Наталія КАРАСЁВА

Галіна
БАГДАНАВА-САЧАНКА,
фота Аляксандра Дзмітрыева

Посттрадыцыя

Менавіта гэтым тэрмінам хочацца сёння акрэсліць постмадэрнізм у кантэксце не толькі выяўленчага, але і тэатральнага беларускага мастацтва. Памятаючы пры гэтым, што для творцы XXI стагоддзя традыцыяй сталі і кубізм, і сюррэалізм, і Станіслаўскі, і Брэхт, і тэатр абсурду. Ведаючы, што аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр-пастаноўшчык новага прачытання мележаўскай палескай хронікі (спектакль створаны паводле раманаў “Людзі на балоце” і “Подых навалніцы”) Аляксандр Гарцуеў у сваіх ранейшых, адзначаных шматлікімі рэспубліканскімі і міжнароднымі ўзнагародамі пастаноўках прадэманстраваў бездакорнае валоданне стылістыкай самых розных кірункаў і плыняў. Поллюсам прэм’еры “Людзей на балоце” ў ягонай творчасці я б назвала постабсурдысцкую з сюррэалістычным прысмакам “Крывавую Мэры” па п’есе Дзмітрыя Бойкі.

Але Мележ — гэта няспешная палеская плынь, гэта не проста класічны рэалізм, гэта рэалізм этнаграфічны, дыялектычны. Так, не сацыялістычны, а менавіта дыялектычны (ад словаў “дыялект” і “дыялектыка”) — сцвярджаю гэта на правах паляшчкі. Але я чамусьці была ўпэўнена, што пострэалістычны “Людзі на балоце” Аляксандра Гарцуева мусяць адкрыць для мяне нешта новае. На падсвядомым, калі хочаце, архетыпічным узроўні.

Маё, ды не толькі маё, Палессе сёння — гэта Курані на выспе, шчарбаты штыкетнік, праз які праглядаюць і краты гісторыі, і азярод, і зоры. Гэта гукі балота, гэта водар сена і песні-“рамансы” на трясінцы, у якія пераўтварыўся аўтэнтычны, крынічны фальклор (кампазітар Дзмітрый Фрыга; мастак-пастаноўшчык Ігар Анісенка).

Сям’я

Кажуць, разбурэнне асобы і дзяржавы пачынаецца менавіта з разбурэння сям’і. Зернем спектакля сталася не летуценнае, як аблачынка, як туман, як мроіва над балотам, **каханне**, а **любоў**, што мацуе сям’ю — найвялікшае вынаходніцтва культуры чалавечага існавання. Культурна супрацьстаіць цывілізацыі. Сям’я — рэвалюцыя. Сям’я Глушакоў — традыцыйная беларуская сям’я, са сваім, уласцівым толькі ёй тэмпарытмам. Няспешным, таму што ўсё прадумана, разлічана, таму што кожны ведае свае абавязкі, таму што з малітваю, з Богам.

Пэўна, ніхто з купалаўцаў не змог бы больш дакладна перадаць самім ладам маўлення, рухам, жэстам трываласць і глыбіню палескай традыцыі, як гэта зрабіў наш народны Генадзь Аўсіннікаў. Для мяне гэта першы Глушак, да якога захацелася прыслухацца. У школьныя гады гэтага персанажа не любіла і баялася. А тут раптам задумалася: як Гаспадар усё так наладзіў? І жонка (Наталія Качаткова) на лёс не наракае. І дзеці ў іх на зайздрасць усім — адзін Яўхім (Павел Харланчук) чаго варты! Не паказваюшы на сцэне ўсіх астатніх Глушаковых сямейнікаў, Аляксандр Гарцуеў дае нам магчымасць угледзецца, услухацца ў ці не самы важны момант мацавання сям’і — узаемаадносіны бацькі і сына. Бацька прывучыў сына працаваць, хай рэзка, але цвёрда перасцярог ад граху (з Хадоськай жа Яўхім сышоўся насуперак бацькаваму папярэджанню, парушыў традыцыю). Але калі сын — будучыня роду — настойвае на сваім, выбіраўшы ў нявесты Ганну Чарнушку, бацька выбухае, а потым маўчыць. Старэйшы саступае перад будучыняй. У нейкі момант раптам разумееш, што ўсё

Без любові нямаможна!

Суб’ектыўныя нататкі з нагоды вяртання “Людзей на балоце” да купалаўцаў



Ганна ў выкананні Валянціны Гарцуевай.

было б неак іначай, можа, не гэтак трагічна, каб не парушыўся выпрацаваны стагоддзямі напружаны сямейны Глушакоўскі тэмпарытм. Не кожны род такое вытрымае. Працуюць, моляцца, ізноў працуюць... І кахаць пэўна ж Глушакі ўмеюць. Без кахання, бацькоўскай любові такога, як Яўхім, не народзіш, не выгадуеш...

Увесь спектакль для мяне быў супрацьстаяннем няспешнага і па-свойму гарманічнага Глушакоўскага рытму (да якога, праўду сказаць, хацелі ж далучыцца і хай няпоўныя, але ж сем’і Васіля Дзятліка, Ганны Чарнушкі, іншых выскоўцаў) і рэзкага, надрыўнага рытму рэвалюцыі. Апошні парушаў, разрываў найперш сямейныя традыцыі. Глушак гэта адчувае фізічна. І калі ён нервова раз-пораз паводзіць плечуком, гэта ж Глушак ад чужароднага рытму адмахваецца, ад “саранчы”, як ён называе вясковую галоту. У іх рытм іншы. Адны не ведаюць меры ў п’яныцы-гулянцы, другія — у ляноце, трэція — у каханні... Да Глушака яны прыходзяць як Мефістофель трыадзіны: адзін Кульгавы, другі Смяшлівы, трэці Міканор (мясцовы Дзяржынскі ў будзёнаўцы). Разважлівы, упэўнены ў сабе Гаспадар пачынае нервавацца, мітусіцца і ў нейкі момант страчвае і сувязь з зямлёю, родам (памірае ўнучка Вера, рушыцца сям’я, што была ўсім на зайздрасць), і сувязь з Богам...

Не ведаю, але мне падалося, што і бацька Ганны — Чарнушка (Генадзь Гарбук), вязучы венік (здайма, венік цяжэй зламаць, чым адзін пруток) і спрабуючы падзяліцца сваёю маркотай з дачкою на яе вяселлі (пры гэтым над імі, як душа памерлае Ганнінай маці — абраз Маці Боскай), ён увесь час нагадвае, мроіць пра тую ж сям’ю. І маці Васіля Алена (як заўжды дакладная і адчайная Зоя Белавосцік) абараняе сына — працяг свайго роду. І Васіль Дзятлік (Раман Падаляка), калі не “паляцеў” з каханам Ганнай, застаўся мянціць касу, каб скасіць пустазелле, а мо накісіць травы на сена, ён жа дзеля таго ж, дзеля сям’і застаўся... “Ня лёс, Ганно, ня лёс...” І таго не парушыш. Бо яно ад Бога.

Рэвалюцыя

“Зачэм, зачэм,
Зачэм не ўб’іт
Я буў ў праклятай
Той вайне...”

У песні кульгавага, з параненаю рукою гарманіста Лёшы Губатага

(Ігар Пятроў), якая гучыць на пачатку спектакля, я зачэпілася за гэтае роднае да болю паляшчэкае “буў” і потым, як дыяменты, збірала дыялектныя словы і па ўсім спектаклі, дзе гучала не толькі музыка, але і мова. Натуральная, беларуская, з акцэнтам на мясцовую гаворку (калі параўнаць з першаю пастаноўкай купалаўцаў і фільмам Віктара Турава, тут ці не самы гарманічны, натуральны варыянт маўлення). І рэвалюцыйная, як шашкаю рассечаная савецкімі варварызмамі. Так гавораць Лёша Губаты, Хоня (Андрэй Дробыш), Міканор (Павел Яскевіч). Не з Ганны і Васіля — з іх пачынаецца спектакль. Бо яны новыя гаспадары. Бо яны прыйшлі перамераць, перадзяліць зямлю,

натуральна і проста гаварыць па-беларуску, ды яшчэ з паляшчэцкім акцэнтам, у Ганны ж мова — музыка душы.

Для сённяшняй Ганны (маладой актрысы Валянціны Гарцуевай) мова яе гераіні — флейта, на якой яна што хоча, тое і выкажа. Яе прымаеш адразу. Ужо потым згадваеш, як натуральна пачуваецца маладая актрыса і ў беларускай, і ў замежнай класіцы, што яна і нашая Паўлінка, і польская, і ірландская “дзяўчына з характарам”, і тое, што яна праўнучка Глеба Глебава, унучка Валянціна Белавосціка, дачка Зоі Белавосцік. Яна нясе ў сабе святло **сям’і**, культурнай сямейнай традыцыі.

У сакавіку ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы адбылася доўгачаканая прэм’ера спектакля “Людзі на балоце” паводле твораў Івана Мележа. Рэжысёр-пастаноўшчык — лаўрэат Нацыянальнай тэатральнай прэміі Беларусі Аляксандр Гарцуеў.

ссекчы наш “вішнёвы сад”. У іх няма сям’і. Таму і смелыя, адчайныя. Шкода іх, з першай сцэны шкода. І дзяўчаты на іх не заглядаюцца, і Глушак не баіцца, так толькі, асцерагаецца — якая ні ёсць, а ўлада. Гэтым гора-рэвалюцыянерам не толькі перамерваць зямлю, але ж і працаваць на ёй, штыкетнік рамантаваць. Ці стане ў іх сілы, розуму, працалюбства? Хаця, згадаем, гэта ж Хоня возьме ў жонкі пакрыўджаную Яўхімам Хадоську...

Каханне

І ўсё ж “Людзі на балоце” былі, ёсць і будуць раманам пра каханне. Варта сёння перакласці іх, адаптаваць — свет зачытаецца. Калі ўпершыню ўзяла ў рукі Мележа, маёй Ганнай Чарнушкай была Лілія Давідовіч, якая выконвала яе ролю ў першым спектаклі купалаўцаў, дзёрзкая, з агеньчыкам у вачах. А Васілём — Генадзь Гарбук. Ціхі, патульны. У новым спектаклі Аляксандра Гарцуева Гарбук іграе бацьку Ганны. Колішні Васіль — бацька Ганны. Псіхалагічна дакладны постмадэрнісцкі ход... А потым быў мастацкі фільм Віктара Турава. І не адна я з цяжкасцю прыняла Ганну Алены Барзовой: рускай актрысе было надзвычай цяжка

Вось яны толькі першы раз выйшлі на сцэну, так, перакінуцца кпінамі з хлопцамі (гэта для Глушака яны новая ўлада, а для іх жа хлопцы) — дзяўчаты-сяброўкі — дзёрзкая Ганна і такая абаяльная, далікатная Хадоська (Вольга Скварцова-Кавальская), а ўжо разумееш, чаму

Яўхім, першы на вёсцы хлопец, кажа, што Хадоська для яго вада, смаку ніякага, а Ганна — са смакам, пяршак. Але ж галоўнае, Ганне быў дадзены прыродай унікальны і тады, і ў наш час дар — кахаць. “Кахаць — бачыць чалавека такім, якім задумаў яго Бог і не здзейснілі бацькі!” — пісала Марына Цвятаева. Ганна выбірае не дасканалага Яўхіма, а Васіля. Рэжысёр і выканаўца ролі (Раман Падаляка) ўбачылі яго ўнурыстым, засяроджаным, заклапочаным гаспадаром. Ды пра гаспадарку, вартую яго, ён толькі марыць. Дзёрзкая, задзірыстая з іншымі, з Васілём Ганна раптам робіцца мяккай, нават губляецца. Валянціна Гарцуева вельмі дакладна пражывае **каханне** сваёй гераіні, сваё **каханне**: нясмеласць, далікатнасць, расчараванне, калі каханы паказаў дарогу бандытам; крыўду непаразумення, калі не паверыў, што яна яму не здрадзіла; і потым, ужо пасля шлюбу з Яўхімам і смерці малой дачушкі, — у новую ўжо дарослую іх сустрэчу, збліжэнне, гэтую мляўкую надзею на шчасце...

У канцы адчайныя птушыныя яе вокліч “Без любові нямаможна!” патанае ў родных усім нам беларусым гукх балота. Яна адлятае ўдалачынь, пакінуўшы Васіля мянціць касу на смерць іхняму каханню.

Чытаючы Мележа, не задумвалася, а тут убачыла: надта летуценнае ў Васіля з Ганнаю каханне. А на Яўхіма з Ганнаю глянеш спрактыкаваным вокам — пара Абодва дзёрзкія, гарачыя, ганарлівыя, усмешкі ў іх вострыя, рэзкія. З Яўхімам Ганна іншая, чым з Васілём. Але ж дзе яна сама свая? Угадваючы Ганну не адмаўляць сватам і Яўхіму, мачыха Куліна (выклічаны па каларыце вобраз Алены Сідаравай) за галоўныя аргументы бярэ няўвагу Васіля і магчымасць дапамагчы родным. Але Ганна стаіць, бяссільна апусціўшы рукі, думае. Яна ўглядаецца, услухоўваецца ў сваю душу, а Яўхім напружана ўглядаецца ў яе. Гэта, бадай, адзіны момант, калі ён няпэўны, разгублены... Вяселле Ганны і Яўхіма нагадвае хаўтуры. Можа, таму, што на ім з моладзі толькі жаніх ды нявеста?

Дарэчы, пра вясельныя і не толькі строі. І Аляксандр Гарцуеў, і многія акцёры слухалі лекцыі, чыталі кнігі нашага слыннага этнографа Міхася Раманюка. Гэта адчуваецца. У касцюмах, і будзённых, і святочных, простых, стылізаваных, праз агульны строй, дэталі захаваны дух палескай культуры. Мяне асабліва ўразіў дыялог, які гераіня вядзе з хусцінкай — ці не галоўным у жаночым строі элементом. Бялюткая, як крыльца, чырвоная ў кветкі (на вяселлі хіба толькі й згадаеш, што Мележ бачыў сваю гераіню рабінкай), потым шэрая... Актрыса парознаму яе павязвае, здымае, камычыць у руках, штораз рухамі сваімі прамаўляючы штосьці надта важнае, невымоўнае.

Ці не самая моцная па эмоцыях сцэна — хвароба і смерць малой дачкі Ганны і Яўхіма, калі няўрымсліва Ганна ўжо стала членам сям’і Глушакоў. Актрыса вельмі дакладна перадае гэтую прыналежнасць. Яна выконвала свае абавязкі, яна цяргала, яна любіла дачушку. І першыя словы Ганна вымаўляе не з нянавісцю, у іх пульсуюць любоў да дачушкі і трывога за яе жыццё. Але не сустраўшы спагады ні з боку старога Глушака, які дбае пра сена, ні з боку Яўхіма, які ладзіць хамут, Ганна зрываецца. Смерць дачушкі, пра якую паведамляе Глушачыха, — страта ці не адзінай павязі з сям’ёй Глушакоў. Вось тады і абрынулася на яе ўся нянавісць гэтага роду. Ды, бадай, самыя страшныя словы Ганны — пра тое, што стары Глушак маліўся Богу не за ўнучку, а за надвор’е, каб не прапала сена. Жажлівым рэхам адзваўся ў яе лёсе праклён Хадоські...

А Ганна нікога не кляне. Яна сябе вінаваціць. І ў тым, што з Васілём не выйшла, і што дачушка памерла. Тое, што крычыць, б’ецца Яўхім, — нішто ў параўнанні са смерцю дзіцяці, якое яна не паспела ўратаваць. Яўхім паўзе, Ганна стаіць, застыла. Як птушка перад палётам. Хацела Васіля з сабою ўзяць. А не — дык адна ўпэўнілі... Лёгкае крыльца хусцінкі. Напамін пра страчаныя каханне да Васіля і любоў да дачушкі Верачкі. Яна вельмі моцная і лёгкая мележаўская Ганна XXI стагоддзя...

...Дамоў я вярталася ў метро, і малады чалавек гаварыў па тэлефоне па-беларуску. Не ўслухоўвалася, але апошнія ягоньныя словы былі сказаны надта гучна і пяшчотна.

— Я чакаў...

Значыць, шчэ блукае дзесь сярод нас **каханне**. І ў эпоху посттрадыцыі.

Лечыць гаркатой палын

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Гадоў, што засталіся дзесці за небасхілам, у мяне даўно ўжо куды болей, чым тых, якія бачацца наперадзе. Зразумела, многае з таго, што некалі адбывалася, забываецца. Але най-больш значнае памяць, на шчасце, не губляе. Не выкрэслівае яна і той жнівёньскі тэлефонны званок 1972 года ў маім кабінэце — тады я працаваў у рэдакцыі слупкай аб’яднанай газеты “Шлях Ільіча”. Тэлефанаваў сам галоўны рэдактар “Літаратуры і мастацтва”. Чулася кепска, таму я ніяк не мог разабраць ягонае прозвішча. — Шуцко? — перапытаў для пэўнасці.

Быў такі пісьменнік Іван Шуцко, у Крупках жыў. — Які яшчэ Шуцко, — на тым канцы провада пачуўся смех. — Жычка я, нядаўна галоўным прызначылі. Згодны ў нас працаваць?

— Згодзен, — адказваю на адным дыханні. Пасля таго, як паклаў трубку, паспяшаўся асвятлыць сваю памяць. Хто ж ён, пісьменнік Хведар Жычка? Адразу ж прыгадалася міні-яцора, чытаная яшчэ школьнікам, здаецца, у часопісе “Бярозка”. Яна настолькі ўразіла мяне, што па сённяшні дзень не забылася:

*Скрыт, скрыт, скрыт,
Снег ад холоду ахрып.
У яго, напэўна, грып.*

А яшчэ, будучы вучнем, з задавальненнем чытаў аповесці Хведара Жычкі “Каштанавы «Масквіч»”, “Піфагоравы штаны”. У бацькоў адшукаў ягоную кнігу паэзіі “Настой”, адметную, дарэчы, тым, што вянок санетаў “Абеліск”, якім яна адкрываецца, стаў другім у беларускай літаратуры. У зборніку ёсць і цудоўны верш “Ружовы конь”, пра высокую мастацкую вартасць якога сведчыць ужо тое, што Уладзімір Гніламёдаў уключыў яго ў трэці том “Анталогіі беларускай паэзіі”.

Калі Х. Жычка ўзначаліў “ЛіМ”, было ў яго нямала і іншых кніг, прытым у розных жанрах. Дэбютаваў жа ён як паэт, з першым вершам выступіўшы ў “Полымі” ў 1947 годзе. На той час служыў на Балтыйскім Ваенна-Марскім флоце. Таму і першую сваю кнігу, што выйшла ў 1961 годзе, назваў менавіта так — “Стой на вахце, сэрца”. Наступная называлася больш па-зямному: “Росныя лілеі”. Шмат пісаў для дзяцей,



выдаўшы як кнігі аповесцей “Зброю бяруць сыны”, “Зорачка-пяцёрка”, “Дзе растуць бясмертнікі”, так і зборнік апавяданняў “Паспелі суніцы”. Паспяхова выступаў і ў галіне перакладу з украінскай і рускай моў. У далейшым ягоныя абсягі ў гэтым кірунку пашырыліся. За пераклады і прапаганду чэшскай і славацкай паэзіі ў 1983 годзе стаў лаўрэатам Літаратурнай прэміі імя Віцеслава Нэзвала. Гэта натхніла яго на далейшае пераўвасабленне паэзіі В. Нэзвала, кніга перакладаў “Васількі і гарады” выйшла ў 1986 годзе. Меў Хведар Дзмітрыевіч Дыплом і медаль Славацкага літаратурнага фонду. Працягваў пісаць уласныя паэтычныя творы, лепшыя з якіх увайшлі ў кнігі “Абавязак”, “Карэц халоднай вады”, “Абдымкі і сонца”, “Партызанскі праспект”.

Творчыя набыткі гэтым пералікам не абмяжоўваюцца. Дый што такое пералік? Толькі назвы. Каб адчуць сапраўдны “смак” літаратурнага твора, яго трэба перачытваць. Асабліва калі гэта паэзія. “Смак” жычкаўскай паэзіі можна адчуць, пазнаёміўшыся з ягоным томікам выбранага “Абеліск”, што папоўніў “Бібліятэку беларускай паэзіі”. Захоўваю яго, як і некаторыя іншыя кнігі Хведара Дзмі-

трыевіча з ягоным даравальным надпісам. На гэтай аўтограф такі: “Алесь Марціновічу на добры ўспамін з вялікай павагай. Хв. Жычка. 19.ІІІ.73 г.”

У “ЛіМе” Жычку не так і лёгка працавала-ся, таму што быў ён такім чалавекам, кіраўніком, які заўсёды прытрымліваецца ўласнай пазіцыі, не зважаючы на тое, падабаецца гэта каму-небудзь ці не. Дарэчы, нямногія і ведаюць, як на той час расшыфравалася абрэвіатура “ЛіМ”. “Лесь і Месь”! Менавіта “месь”, а не здаровая крытыка. А “месь” — што гэта такое? Гэта імкненне звесці асабістыя рахункі. Хведар Дзмітрыевіч рашуча выступіў супраць падобнай ганебнай практыкі. Канечне, адразу знайшліся і пакрыўджаныя, у тым ліку і сярод даўніх супрацоўнікаў “ЛіМа”, якія лічылі сябе “заканадаўцамі моды”. Ды толькі новы галоўны рэдактар ад свайго не адступаўся. Па-ранейшаму працаваў так, як лічыў неабходным, а гэта значыць — сумленна.

Сумленна працаваў Хведар Жычка і пасля таго, як перайшоў на працу ў выдавецтва “Мастацкая літаратура”. Прапаноўвалі, праўда, ўзначаліць літаратурна-драматычную рэдакцыю Рэспубліканскага радыё, але выбраў тое, да чаго ляжала душа. Да “ЛіМа” ж працаваў у выдавецтве “Беларусь”, з якога і “вырасла” “Мастацкая літаратура”.

Як і дагэтуль, аптымізму не страчваў, любячы паўтараць: “Жыццё — гэта барба”. У сувязі з гэтым успамінаецца адзін з лепшых вершаў Хведара Дзмітрыевіча “Жыгга, ружа і палын”:

*Хмара чорная не знае,
Хто ёй — сыныкам, хто — сын,
Шчодро ў маі палівае
Жыгга, ружа і палын.*

Таго і “сонца яснае не знае”, дый “зіма не разбірае”. Сутнасць жа твора ў ягонай заключнай, трэцяй страфе:

*Хто больш родны, хто з іх лепшы,
Знаю, можа, я адзін:
Жыгга корміць,
ружжа цешыць,
лечыць гаркатой палын.*

Палын будняў неаднойчы гаркавіў паэту жыццё, але ж ён і лячыў яго сваёй гаркатой. Таму і не зламаўся, выстаў Хведар Жычка.

Зношты «ЛіМа»



Не ганіся за шчасцем

Кожны нумар “ЛіМа”, з публікацый якога чэрпаю для сябе шмат цікавага і карыснага, чытаю ўважліва. Асабліваю ўвагу надаю матэрыялам праекта “Зямля пад белымі крыламі”. У адным з апошніх нумароў пазнаёмілася з апантаным краязнаўцам Анатолем Бензеруком з Жабінкаўскага раёна. Запалі ў душу яго словы: “...мая малая радзіма — акенца ў вялікі свет. Трэба нарадзіцца ў Беларусі і быць у яе закоханым”.

Працягну думку пісьменніка. Наша шчасце — побач з намі. Гэта бацькі, сябры, браты і сёстры, дарагія нам людзі. А мы часам думаем, што шчасце — гэта заўсёды нешта недасяжнае. Я шчаслівая, што нарадзілася ў прыгожай палескай вёсцы Гальцы, што жыву ў добрай сям’і, што ў мяне ёсць бацькі, вясёлая і кемлівая сястрычка, сябры, каханы. Каб быць шчаслівым, трэба проста цаніць жыццё, цаніць усё тое, што мы маем, берагчы яго, каб не страціць. Шчасце, што родная Беларусь — мірная краіна, у якой мы можам спакойна вучыцца, адпачываць, марыць.

Калі задумваюся пра шчасце, мне прыгадваюцца радкі Хведара Жычкі:

*Шчасце — гэта здабытак чалавека,
плён яго імкнення,
плён яго розуму,
плён яго працы,
плён жыцця...*

Карына ВАКУЛІЧ,
вучаніца Гальцоўскай сярэдняй школы Пінскага раёна

Вуліца ў гонар газеты

“ЛіМ” я стала чытаю з 1964 года, неаднаразова друкаваўся на яго старонках, чым і ганаруся. А ўпершыню газету “Літаратура і мастацтва” ў 1960 годзе мне прынёс у балынічную палату паэт Пятро Глебка. З выгляду Пётр Фёдаравіч быў нейкі хмурны, затое па натуры — вельмі добрым.

— Вось, газеты табе прынёс лімаўскія, вельмі цікавыя. Такую газету павінны ўсе чытаць: і настаўнік, і пісьменнік, і асабліва наша моладзь, каб добра ведаць сваю культуру, спадчыну, каб была павага адзін да аднаго, гонар за нашу Беларусь! — сказаў паэт.

За гэтыя амаль 50 гадоў, што чытаю “ЛіМ”, шмат чаго давялося бачыць на яго старонках. Былі і такія гады, калі змест газеты мне не надта падабаўся, але я ёй не здрадзіў. Цяпер вядуцца нейкія размовы пра тое, што трэба “перабудаваць” “ЛіМ”, змяніць яго фармат. Мне ж здаецца, што газета “ЛіМ” павінна застацца такой, якая яна выходзіць сёння. Галоўнае, каб змест тыднёвіка станаўся яшчэ больш цікавым. Хацелася б, каб адна з вуліц у Мінску была названа ў гонар газеты — Лімаўскай.

Уладзімір ГОЛУБЕЎ,
г. Мінск

Ганна ШЫБУТ

У сакавіку далёкага 1918-га нарадзіўся Мікола Ткачоў. У Віцебску ён скончыў рабочы факультэт, а пасля вучыўся ў Беларускай дзяржаўным інстытуце народнай гаспадаркі імя Куйбышава.

У 1938 годзе ў часопісе “Полымя” выйшла яго першае апавяданне “На граніцы”. Пісаў Мікола пра тое, што добра ведаў і перажываў. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ён быў на фронце, у партызанах.

З 1949-га па 1957-ы Мікола Гаўрылавіч працаваў адказным сакратаром часопіса “Полымя”, а ў 1957 — 1959 гг. — галоўным рэдактарам газеты “Літаратура і мастацтва”. У 1959-м быў абраны сакратаром Саюза пісьменнікаў Беларусі, на гэтай пасадзе шчыраваў да 1972 года. Яму

Імя ў літаратуры

пашчасціла ў 1969 годзе быць прадстаўніком Беларусі ў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.

Працы было шмат, аднак Мікола Ткачоў знаходзіў час і на асабістую творчасць. Роздум над жыццём, над перажытым у час вайны выліўся ў раман “Згуртаванасць” (1951), які стаў адным з першых твораў у беларускай літаратуры пра барацьбу з фашысцкімі акупантамі. У 1963 годзе выйшаў зборнік апавяданняў і нарысаў “Пошукі скарбаў”. У ім галоўныя героі — сучаснікі пісьменніка, рабочыя, калгаснікі, настаўнікі, якія аддаюць радзіме свае сілы і талент. Ён перакладаў на беларускую мову

зборнік апавяданняў В. Рошкі “Што мае вочы бачылі”.

На апошнім этапе свайго жыццявага і творчага шляху Мікола Гаўрылавіч кіраваў выдавецтвам “Мастацкая літаратура”, у якім сабраў калектыў аднадумцаў, прафесіяналаў, адданных справе развіцця беларускай літаратуры. Рэдакцыі ўзначальвалі Васіль Хомчанка, Уладзімір Паўлаў, Вера Палтаран, Алена Васілевіч, Уладзімір Шахавец. За год у свет выходзіла не менш як 100 назваў кніг на беларускай і рускай мовах: арыгінальная проза, паэзія, кнігі па літаратуразнаўстве, пераклады з іншых моў, выбраныя творы, кнігі для дзяцей рознага

ўзросту. Не столькі эканамічная адукацыя і матэматычны склад розуму, а добрыя чалавечыя якасці дапамаглі Міколу стаць выдатным кіраўніком выдавецтва.

Цяжкая хвароба спыніла жыццё Міколы Гаўрылавіча 20 красавіка 1979 года. У апошнія месяцы, праведзеныя ў шпіталі, ён ніколі не выглядаў засмучаным. Усім, хто да яго завітваў, спакойна казаў: “Усё будзе добра”. А паміраючы, наказваў сваім родным: “Жывіце па-людску”.

Прайшоў час, а ўсе, хто ведаў гэтага чалавека, захоўваюць памяць пра яго, ганаранца ім. Імя пісьменніка носіць Краснапольская раённая бібліятэка.



Варлен Бечык, Аркадзь Куляшоў, Вера Вярба.
Фота Уладзіміра Крука, 1972 год.

Аркадзь Куляшоў

Фотаархіў

Пяройдзе шлях

у новы шлях,

Расстанне —

ў новае спатканне,

Напеў жалейкі —

ў труб гучанне,

Выток жыцця —

ў жыцця працяг.



Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

На дзіва багатую пражайную частку лютаўскага нумара часопіса “Полымя” можна ўмоўна падзяліць на тры катэгорыі. Першую з іх склалі значныя па памеры творы, чыё прадстаўленне чытачам расцягваецца на некалькі нумароў (завяршэнне апавесці Уладзіміра Ліпскага “Ідзі і радуйся. Лісты да ўнука”, пачатак другой часткі кнігі Янкі Сіпакова “Мая бібліятэка”). Другую — дакументальная апавесць Юліяна Высоцкага “Двое з пыкальнага бамбардзіроўшчыка”. Трэцюю — невялікія апавяданні: “Акварыум” Алеся Макоўскага, “Свая

Дзяўчына ці рыбка?

філасофія вайны” Уладзіміра Мароза і “Салдацкая зорачка” Аркадзя Жураўлёва. Ахарактарызую больш падрабязна творы з апошняй катэгорыі.

Апавяданне У. Мароза мае, на маю думку, больш дакументальны, чым мастацкі характар (пра што сведчыць падзагаловак “З аповеду жыцця майго роду”). Аўтар згадвае ў творы сваіх сваякоў (дзядулю, дзядзьку і бацьку). Таленавіты сцэнарыст і дакументальны рэжысёр, ён здолеў літаральна некалькімі штырхамі перадаць вобраз чалавека і яго характар. Напрыклад, дзядуля аўтара, Канстанцін Антонавіч, які служыў у артылерыі, быў перакананы: застаўся жывым таму, што нікога не забіў. Калі ж унук запытаўся ў яго: “Але ж тыя снарады, якімі вы стралялі, зусім натуральна маглі забіваць?”, той адказаў: “А што там было, куды ляцеў снарад — я не бачыў і не ведаю. У чалавека я не страляў”. “Што скажаш на такія словы? — раз-

важае аўтар. — Застаецца толькі згадаць новазаветнае: “Вера твая выратавала цябе” і яшчэ раз упэўніцца ў глыбіннай сутнасці гэтых слоў”.

Несумненна, самым кранальным з трох твораў з’яўляецца “Салдацкая зорачка”. Згодна з сюжэтам, над лініяй фронту раздаецца плач дзіцяці. Байцы ведаюць, што часам фашысты наўмысна запісваюць гукі, правакуючы “нашых”, але наважваюцца рызыкнучь. У выніку галоўны герой Андрэй Галавенчык ратуе хлопчыка, якога мучылі фашысты. Разам з тым А. Жураўлёў, на жаль, не здолеў дадаць нечага новага да адлюстравання баявых дзеянняў ці пераасэнсавання псіхалогіі чалавека на вайне.

Падзеі апавядання А. Макоўскага разгортваюцца адразу ў двух часавых прасторах. У пачатку і фінале галоўны герой, 50-гадовы халасцяк Андрэй Акуліч, выпівае і закусвае сам з сабой у пакоі інтэрната. Настальгія пераносіць яго ў гады маладосці, у той час,

калі Андрэй засяляецца ў пакой да трох мужчын (“дрэннага” Казіка і “добрых” Івана і Алега). Імкнучыся аздобіць жыллё, станоўчыя героі купляюць акварыум з рыбкамі. Але пакрыўджаны на іх Казік налівае ў вадку віна, і рыбы гінуць. Неўзабаве здзяйсняецца акт справядлівасці: дзякуючы моцы Івана “рыбаканавіснік” назаўсёды пакідае пакой...

Нават калі ўявіць, што твор адрасаваны прыхільнікам “Грынпісу”, “Акварыум” выклікае шэраг пытанняў. Пра аналізе апавядання адразу кідаецца ў вочы схематычнасць характараў герояў. Незразумела, якую ролю выконваюць эпізоды пра бабульку і дзядзьку Сцяпана, што дзяжураць на ўваходзе. Яны маюць відавочна ўстаўны характар і не ўплываюць на развіццё сюжэта. Незразумелая і прычына галоўнага канфлікту. Згодна з сюжэтам, станоўчыя героі вырашаюць пажартаваць і ад імя аднавяскоўцаў пішуць Казіку ліст, абвінавачваючы яго

ў сквапнасці і хітрасці. Але мяркую, што супярэчнасць паміж героямі можна было б паказаць іначай, напрыклад, як глыбокі канфлікт паміж людзьмі з рознай сістэмай каштоўнасцей. А знішчэнне рыбак падаецца банальнай бытавой помстай пакрыўджанага чалавека.

Яшчэ адно пытанне выклікае структура апавядання. “Акварыум” мае падзагаловак “Згадкі старога халасцяка”. Пры такім ракурсе абсалютна лагічнай выглядала б пэўная рамантычная гісторыя з часоў маладосці, з-за якой галоўны герой так і не пачуў “свой” марш Мендэльсона. Але Зіна, адзіная прэтэндэнтка на сэрца Андрэя, згадваецца ўсяго ў двух эпізодах. У першым ён вырашае запрасіць яе на сустрэчу, у другім тэлефануе і высьвятляе, што яна выходзіць замуж. Тады якая ж сувязь паміж халасцяцкім жыццём і гісторыяй з рыбкамі? Няўжо, пакуль герой купляў акварыум, дзяўчына паспела ўзяць шлюб?



Вераніка РУСАКОВА

Лютаўскі нумар часопіса “Нёман” адкрываецца апавяданнямі Алены Брава. Чытачы, знаёмыя з творчасцю пісьменніцы, знойдуць тут усё тое, чаго варта чакаць ад яе прозы, але адчування дэжавю не ўзнікну. Псіхалагізм, вострыя жыццёвыя абставіны, у якія змешчаны галоўныя героіні, пытанні без адказаў, часам жорсткія рытарычныя — усё гэта прысутнічае. Гісторыі, расказаныя аўтарам, жыццёвыя, праўдзівыя, на месцы іх удзельнікаў

Няўмольныя пытанні

лёгка ўявіць нашых знаёмых, суседзёў, сваякоў.

У апавяданнях “Змяя, пакрытая пёрамі птушкі Сонца” і “Сон піянеркі” гаворка ідзе пра жанчын-маці, іх трагічна-суровы лёс, які не пакідае ім шанса застацца слабой паловай чалавечтва, бо яны знаходзяцца на мяжы выбару: быць моцнымі ці не быць увогуле. “Эфект прысутнасці” не хвалюе такімі балючымі пытаннямі, хутчэй, у чытача ўзнікну пачуццё шкадавання ці, мажліва, непаразумення і агіды да героіні. Аб’ядноўвае апавяданні ненавязлівае запрашэнне аўтара паразважаць разам з ёй. Мякка, але няўмольна Алена Брава ставіць у сваіх творах пытанні, адказ на якія кожны павінен знайсці сам.

З апавяданняў Жанны Мілановіч вылучаецца “Story” — твор, які даў назву ўсёй падборцы. У аснове сюжэту — гісторыя пра тое, як нецвярозых,

не абцяжараных ўнутранай культурай нядаўнія падлеткі сталі прычынай зламанных лёсаў і заўчасных смерцяў. Аўтар нагадвае: неабходна помніць пра адказнасць за кожны ўчынак, таму вінаватымі паўстаюць не толькі маладзёны на падпітку, але і кіроўца аўтобуса, і адказы за праверку транспарта перад рэйсам. Твор прымушае задумацца над тым, што жыццё гэта не вечная дадзенасць, а вельмі крохкая субстанцыя.

“Вясенні снег” і “Мацыёла” разгортваннем падзей нагадваюць сучасныя тэлесерыялы. Сюжэты твораў лёгка могуць зацікавіць чытача, але падчас развіцця дзеяння не стае паглыблення ва ўнутраны свет герояў: чаму яны паводзяць сябе менавіта так, кажуць менавіта такія словы, што з’яўляецца іх душэўным рухавіком, адкуль і ў чым крыніцы іх учынкаў. Пры адсутнасці ўнутраных чыннікаў

знешне атрымліваецца толькі пустая абалонка. Да таго ж у “Мацыёле” аўтар пакідае чытача там, адкуль, як падказвае логіка разгортвання падзей, пачынаецца вялікая і доўгая гісторыя.

Нізка вершаў Сямёна Шыкуна “Палоска святла” цалкам апраўдвае сваю назву. Вершы хоць і розныя па тэматыцы, але ўсе прасякнутыя святлом, месцамі з’яўляецца пачуццё суму, але і ён светлы. Чытач зможа атрымаць асалоду ад восеньскага дня, будучага палёту на самалёце, адчуць цеплыню пакоя, дзе толькі што прачнуліся двое... Лірычная лёгкасць вершаў дорыць спакой і гармонію.

У падборцы вершаў Фёдора Гурыновіча “Айчыны лекавая зёлка” дамінуе вобраз маці: маці як падмурак сям’і, як яе цэментуючая аснова, як стваральнік і ахоўнік роду. Агрэсія ў дачыненні да маці з боку блізкіх у вершы “Сумнае” праецыруецца

аўтарам на навакольнае асяроддзе: малодшы брат крыўдзіць маці, і ва ўсёй вёсцы няма ладу. Зноў узнікае думка пра маці як пра праведніцу, без якой абрынаюцца спрадвечныя нормы маралі, рушыцца свет:

И корчатся деревья в огороде...

*Я всех простил бы,
Ведь любовь сильней.*

Но пьяный конюх

сивку бьёт по морде,

А я ведь в сказку

странствовал на ней.

Вобраз маці-Айчыны вымаляўваецца аўтарам з трывожным болей за яе раны, з разуменнем яе пакут і гатоўнасцю прыняць яе любой, якой бы яна ні была. Аўтар звяртаецца і да тэмы прыроды, захапляецца яе гарманічным і няспынным рухам, дэкларуе, што толькі ў еднасці з прыродай чалавек можа быць шчаслівым і адчуваць сябе чалавекам.



Соф’я МАРОЗАВА

Людзі маюць патрэбу ў казках, і тым большую, чым больш пражайным робіцца жыццё. Альтэрнатыва рэальнасці — рознага роду літаратурная фантастыка і містыка, а таксама зварот да міфа. Часам белетрыстычныя па сваёй сутнасці творы прыпадабняюцца да міфа: напрыклад, пастаўлены летась у купалаўскім тэатры “Хам” (паводле Элізы Ажэшкі) атрымаў падзагаловак “нёманскі міф”.

Не абыходзіцца і літаратура без падобных з’яў: у другім нумары “Малодосці” надрукаваны твор Ганны Навасельцавай “Чорная лотаць”, пазначаны як “міфалагічнае апавяданне”. Па сутнасці, гэта апавед пра чарадзеяў. Твор насычаны магіяй і міфалагічнымі істотамі, вылучаецца арыгінальным стылем.

Галоўнае ўражанне ад “Чорнай лотаці” — атмасфернасць. Навеяны апавяданнем “сон залаты” афарбаваны не ў сонечныя колеры: ён шэра-зялёны, балотны, з блукаючымі сямтам агеньчыкамі. Відавочна, аўтарка хацела надаць тэксту якасці чарадзеянага трансю: не столькі апавядаць, колькі “ўнушаць”. Часам гэта ўдаецца, а часам эфект адваротны: праз ускладнены сінтаксіс даводзіцца “прадзірацца”.

Галоўнае ўражанне ад “Чорнай лотаці” — атмасфернасць. Навеяны апавяданнем “сон залаты” афарбаваны не ў сонечныя колеры: ён шэра-зялёны, балотны, з блукаючымі сямтам агеньчыкамі. Відавочна, аўтарка хацела надаць тэксту якасці чарадзеянага трансю: не столькі апавядаць, колькі “ўнушаць”. Часам гэта ўдаецца, а часам эфект адваротны: праз ускладнены сінтаксіс даводзіцца “прадзірацца”.

“Чорная лотаць” — гэта густое чарадзеянае варыва, у якім ці то разблытваюцца, ці то заблытваюцца адносіны вясчунніцы (і ў той жа час — “такой жа, як яна”) і “самага прыгожа-

га чарадзея” (“такого ж, як ён”). Часавыя пласты герояў і двайнікоў прашытыя ніткай прадказанняў.

Геранія-вясчунніца валодае здольнасцю разумець гаворку раслін і духаў прыроды. Таму праз яе свядомасць шырокай плынню праходзяць словы зёллак і камянёў, лознікаў і купнікаў... Менавіта нячысцікі падказваюць вясчунніцы, што “страшную кветку” чорную лотаць стварыла “дзеля напаміну” тая, “у якой твая кроў, у якой твае чары, у якой тваё сэрца”. Пра што напамін? Хто яна — тая? Разгадаць загадку давядзецца героіні, а разам з ёй — і чытачу. Але калі вясчунніцы гэта нібыта ўдасца, то чытачу — я б не была так упэўнена... Зрэшты, кожны можа паспрабаваць свае сілы.

Відавочна, героі “Чорнай лотаці” паходзяць з “маленькай лясной Неўрыды” — краіны чарадзеяў і ваўкалакаў, апіса-

най у папярэднім творы Ганны Навасельцавай — апавесці “Святло зямлі Неўрыда” (між іншым, таксама пазначанай як “міфалагічная”). Для герояў абодвух твораў магія натуральная, як дыханне. Больш за тое, узнікае ўражанне, што яны не могуць зрабіць ані кроку без чараў. “Шлях жыцця. Шлях магіі” — жыццё для іх роўнае чарадзеіству, яны “дакранаюцца магіяй” да ўспамінаў, чары папярэджаюць іх пра небяспеку, даюць сілы дзейнічаць... У арсенале маюцца: “магія спагады”, “чары веры, надзеі і памяці”, “чары гневу”, “магія адчаю”, “чары веры і смерці”, “магія сіняга дня” ды інш. (“Святло зямлі Неўрыда”). Для параўнання, падобныя назвы ўжываюцца ў камп’ютарных гульнях: меч вогненнага чараў, меч раз’юшанасці, меч супраціўлення, латы смутку, пярсцёнак натхнення, кашуля пакаяння... І гэтая аналогія невыпадковая: з твораў

Ганны Навасельцавай магла б атрымацца неблагая віртуальная гульня. Галоўны герой, пазбаўлены пазнак аб’ёмнасці, — выдатны прататып дзеючай асобы гульца (абранец, вылучаны для вялікай місіі). Прысутнічаюць і яркія вобразы візуальнага кшталту, і міфалагічны пачатак, сюжэт распадаецца на асобныя эпізоды (бітва, дзіў, на калінавым мосце, сіні дзень). “Чорная лотаць”, як своеасаблівы “балотны дадатак”, магла б стаць асобным эпізодам-узроўнем...

Вядома ж, падобны рэдукцыянізм у адносінах да літаратуры — правакацыя. Але творы на міфалагічныя сюжэты функцыянальна ўсё больш набліжаюцца да сваіх візуальных аналагаў (у тым ліку і гульняў). Таму хочацца знаходзіць у літаратуры больш такога, што віртуальны свет перадаць не ў стане: ідэі, цікавага героя, шматмернасць і глыбіню.



Соф’я
Шах

* * *

Зямля, што пад белымі крыламі,
зямля, што з легендамі, былямі, —
не дзесьці ў няведамай далечы,
а тут, і ёй назва — Азарычы.
Зямля, што пад струмнымі промнямі,
зямля, што з улоннямі мройнымі,
стагоддзяў і пяць мо зазначыла, —
якіх толькі з’яў не пабачыла!
А колькі ўсяго пераслухала
між радасцямі, паміж скрухамі,
між слёзнымі, скрытнымі стогнамі,
між спевамі ўзнёслымі, вольнымі.
Пад крыламі ззяюча белымі,
пад марамі ўзрушана смелымі,
пад зоркамі любасна мілымі,
пад вышнімі, Боскімі сіламі...
Зямелька, зямліца, зямелечка, —
не проста мясіціна, а месцечка
шчыруе, сябе азараючы
праменістай назвай “Азарычы”.

Журботная прысутнасць

Ці вясна тут, ці восень, ці лета,
а здаецца,— заўсёды зіма.
Зазначае прыкмеце прыкмета,
што тут нават і сонца няма.
І няма, і не будзе ніколі, —
сад надзею ўжо страціў даўно.
Не з’яўляцца святлу тут у голлі —
тут галлю толькі сніцца яно.
Анікога на доле самотным,
анікога між згорбленых дрэў,
толькі цені на гурбах сумётных,
толькі сцюжы ледзь чутны павеў.
Толькі дзесь у вышынях скалелых
ледзь прыкметныя рысачкі той,
што жывіла сабою свет белы,
покуль доля шчэ ладзіла з ёй.

Вулачка маленства (дытціх)

1
Што — пазнаю, а што — і незнаёма.
Такі мінуў, такі прамчаўся час...
Цябе як бы і не кранула стома, —



Юрась
Нераток

Музей валуноў¹

Мікрапаэма з вынесенымі знакамі прыпынку

Лавай бурліла зямное нутро,
Вулканамі пыхкала топка —
Касмічны пыл спрасавайся ў ядро.
Коска-працяжнік-кропка

Да “Чарапахі”² ад трох “Кітоў”³
Секлі маланкі портка...
Гулка ўздымаліся грэбні хрыбтоў,
Двукоссі-шматкроп’е-коска

З трэскам паднебны масіў астываў —
Скалы ўзрывалі кроплі!
Эра-эпоха-час-інтэрвал...
Працяжнік-клічнік-шматкроп’е

цяпла й пад восень маецца запас.
А ўжо святла ад стройненькіх бярозак,
ад ліпак маладзенькіх, ад садоў...
Ах, вулачка, які ж ты адгалосак
пакінула ўва мне з былых гадоў!
Зірну бездапаможна слёзным зрокам,
напружу зноў дарэмна бедны слых, —
як невымоўна ўсё і як далёка
усё цяпер ад высілкаў маіх...

2

І не гады, а ўжо дзесяцігоддзі
прайшлі з тае кароткае пары, —
з імклівым часам у заўсёднай згодзе
змяніліся і хаты, і двары.
Ды сведка гэтая — старая ліпа,
што ўсё яшчэ не томіцца стаяць,
вядома ж, помніць, што была сядзіба
з хацінаю някідкай нумар “пяць”.
Багата што самазабыўна помніць
пра тых заповітных гады,
багата што і шалясціць, і тоіць
усім відочным станам сіраты.
Адна і засталася з тых, слаўных,
з тых, поўных урачыстага святла,
калісьці пад якімі праз пакуты,
праз мары-ўсцешнасці і я расла.

Прага жыцця

Усё — як у людзей: балячкі, раны
заместа маладой красы,
иматлікія выразлівыя ірамы,
наросты, трэшчыны, вузлы...
Усё — як у людзей. Таксама нібы



Фота Кастуся Дробава

Ляталі каметы ўсутыч і ўпрытык —
Ішоў Божы дзень нетаропка:
Скругляліся шпілі пікаў крутых.
Працяжнік-двукроп’е-кропка

Стала кішэць айкумена-Зямля
Фаўнай шматаблічнай.
Людзі нася — аднекуль здаля!
Кропка-працяжнік-клічнік

Раптам збіў вось Сонцасветны Ра:
Новая перацяробка!
З месца скранулася Маці-гара.
Двукроп’е-клічнік-кропка

Горы, скаваныя ў панцырны лёд,
Рушылі па калатушыцы
(Колькі стагоддзяў цягнуўся ход?)
Дзве коскі-пытальнік-дужкі

Дзе непарушна лёг маналіт,
Ахвяры прыносілі кроўю
Людзі з часін, што зніклі ў нябыт...
Коска-коска-шматроп’е

Вакол валуна вырастаў стромкі лес,
А побач сялілася вёска...
Яго не крануў хрышчэння працэс,
Коска-шматкроп’е-коска

Бо зноўку клубіўся вогнішча дым,
Звінелі рушніцы і коп’і –
Роднай зямлі прысягалі над ім...
Коска-працяжнік-шматкроп’е

хандрозы і артрозы, сівізна...
Адна адну бы падпіраюць ліпы, —
дапамагае ўсё-ткі крывізна.
Уладным часам кручанае веце,
а ўсё імкне туды, да вышыні, —
то ў шчодрым залатым сваім імпэце,
то ў шчырасці зялёнай чысіціні...
Старэнькія, крывенькія, сівыя,
але ж ці пранікнёна не відаць,
як пражуць апантана і такія
пад родным небам на зямлі стаяць!

Азарыцкія храмы

Драўляная, уся ашалеваная,
аздобленая, гожа фарбаваная,
трохкупальная і на сем акон...
Цагляная, чырвона мураваная,
з высокаю званіцай будаваная,
каб быў чуваць далёка чысты звон...

Адна была шчэ дарэвалюцыйная,
другая — даваенная, часінаю
ліхою зруйнаваная была.
Люд местачковы,
скрозь дзесяцігоддзямі
прыбіты атэізмам ды бядоцямі,
як бы не ведаў Божага святла.

І вось царква ў пасёлку зараз новая,
красою патаемнай адмысловая, —
святых Пятра і Паўла, як калісь...
Прызыўны перазвон зноў расшчыруецца,
і дух Азарыч верай умацуецца,
і плён пашле Гасподняа ім высь.



Іван
Монцік

Вясновыя матывы

* * *

У каляровых снах
Чуваць вясны гуканне.
Прыйдзі, прыйдзі, вясна,
На першае спатканне!
Прыйдзі... прыйдзі хутчэй,
Майго жадання госця.
Пагляд тваіх вачэй —
Як песня маладосці.
Дзівосная пара!..
Вясна, з табой я ў згодзе:
Пунсовая зара
Праменіцца на ўсходзе!
І ўсход памаладзеў...
Лагодны ветрык вее.
Льдзінка на вадзе
Заранкай ружавее.
А музыка святла
На гоні звонка льецца!
Вясна, вясна прыйшла!..
І сонца ўвысь ірвецца!

* * *

Вясна ідзе...
Звіняць над вёскай бомы.
Суток снягоў
Дае дарогу ўжо вясне.
Вясна, з табой
Я, мабыць, не знаёмы.
А мо даўно
Былі знаёмыя мы ў сне?
Увысь глядзі —
На крылы трапяткія:
Жаўрук узнёс
Вясну, што сілы ёсць!
І кветкі, кветкі...
Першынцы лясныя,
Пралескі скрозь —
Якая прыгажосць!
Вясна, вясна...
Звіняць над вёскай бомы!
Жаўрук пяе.
Ён з песняй дорыць сто надзей.
З табой, вясна,
Я ўсё ж такі знаёмы.
Ці гэта
Толькі ў сэрцы
Сонечны мой дзень?

* * *

Збяру я промні ў прыгаршчы вясне,
Каб цёплых дзён было наболей,
Каб кожны новы дзень
звінеў, яснеў
На крылах жаўрука над полем.
На ніве шчодрай выспелю радок,
Світанак выбелю на гонях,
Каб лашчыў вочы
родны мой куток,
Сагрэты ў матчыных далонях
Збяру я промні зорыстай расы
І поўняй — высею рупліва
На цвет, на рунь, на каласы,
Што ў руні тояцца гулліва.
Збяру ўвесь шэраг колераў вясне,
Вясёлкай выгнутай над полем,
Каб кожны дзень
для сейбіта яснеў
І лашчыў песняй грудзі ўволю.

¹ Народная назва парку пад адкрытым небам, створанага ў 1985 годзе ў мікрараёне Уручча. Велізарныя камяні ледавіковага паходжання (больш як дзве тысячы) звозіліся з усёй Беларусі. Статус музея парку камянёў не прысвоены дасюль.

² Раўнавага.

³ Гравітацыя. Інерцыя. Магнетызм.

⁴ “Дзед” — тыповая назва для неапрацаваных валуноў, якія тысячагоддзямі ляжалі побач з людскімі селішчамі.

Кніжны свет

30 сакавіка 2012 г.

Ад бізнес-літаратуры — да падручнікаў

Наклад якога падручніка рэальна прадаць за тры тыдні?
Як выдаўцы змагаюцца з пірацтвам? Пра гэта чытачам распавядае
Святлана Кагадзева, дырэктар “Выдавецтва Граўцова”.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

— “Выдавецтва Граўцова” з’яўляецца адным са структурных падраздзяленняў медыяхолдынга “Агенцтва Уладзіміра Граўцова”. Рашэнне стварыць яго было прынята Уладзімірам Маркавічам у 2005 годзе. Да гэтага я працавала начальнікам аддзела маркетынгу выдавецтва “Вышэйшая школа”. Першым крокам стала распрацоўка стратэгіі развіцця: бізнес-плана, які быў прыняты ў студзені 2006-га. Тады ж і пачаўся пошук аўтараў, якія змоглі б хутка напісаць кнігу. Першым нашым аўтарам стаў Андрэй Каляда. Менавіта з яго кнігай “Маркетинг, который работает” у жніўні таго года мы выйшлі на рынак Беларусі.

— На які сегмент кніжнага рынку зрабіла стаўку выдавецтва?

— Першапачаткова мы пачыналі з бізнес-літаратуры. Былі заснаваныя тры серыі: “Бизнес от А до Я”, “Консультант бухгалтера” і “Консультант по правовым вопросам”. Нашы кнігі адрознівала ад іншых, якія ў той час былі ў крамах, тое, што яны напісаны мясцовымі аўтарамі, улічвалі мясцовыя рэаліі. Больш за тое, аўтары з’яўляліся не толькі тэарэтыкамі, але больш нават практыкамі, бо спярша самі рухаліся ў пэўнай сферы шляхам проб і памылак. Затое яны атрымалі добрыя вынікі і цяпер маглі засцерагчы чытачоў ад памылак. Яшчэ адно адрозненне — гэта мова выкладання. Яна простая і даходлівая, каб кнігі лёгка чыталіся і засвойваліся. Нездарма ў сваёй працы кіруемся лозунгам “Проста — пра складанае”. Дарэчы, гэтую якасць адзначаюць у сваіх водгуках карыстальнікі інтэрнет-магазіна oz.by. Зразумела, там сустракаецца і крытыка, якую мы адсочваем і аналізуем. Каштоўнымі з’яўляюцца для нас і тыя станоўчыя водгукі, дзе тлумачыцца, чым, у якой сітуацыі чытачам дапамагла кніга, апісваюцца рэальныя жыццёвыя сітуацыі.

Але неўзабаве стала зразумела, што рынак дзелавай літаратуры ў Беларусі не вельмі актыўны. Інакш кажучы, не запатрабаваны так, як хацелася б. Зразумела, мы не адмовіліся ад найбольш папулярнай літаратуры. Напрыклад, кнігі Ганны Швеіц “Всё о бухучёте для начинающих” і Сяргея Шкірманна “Всё об упрощённой системе налогообложения” вытрымліваюць ужо трэцяе выданне. А выданне Г. Швеіц дагэтуль з’яўляецца лідарам па продажах у інтэрнет-магазіне oz.by літаратуры па аўдыце, бухгалтарскім ўліку і падатках.

Але адначасова было прынята рашэнне выходзіць на іншыя рынкі. З 2008 года мы выпускаем навучальную літаратуру для ВНУ (у асноўным з



грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь).

— З якімі цяжкасцямі сутыкаецца “Выдавецтва Граўцова” ў сваёй дзейнасці?

— Мяркую, шэраг праблем — агульны для ўсіх удзельнікаў кнігавыдавецкай дзейнасці. Цяпер наогул цяжкі час для кнігавыдання. Агульнай тэндэнцыяй з’яўляецца падзенне накладаў. На сітуацыю паўплывалі і мінулагаднія карэкцыі курса валюты. Як гэта адбілася на нашай дзейнасці? Паводле стандарту падручнікі павінны друкавацца на афсеце. Паколькі беларуская папярсовая фабрыка ў Шклове выпускае газетную паперу, вымушаны арыентавацца на расійскія пастаўшчыкоў. З-за агульнай фінансавай сітуацыі ўзраслі кошты на друкарскія паслугі. У выніку кнігі сталі дарагімі.

Іншай істотнай праблемай з’яўляецца пірацтва. Мы рэгулярна знаходзім на розных сайтах электронныя версіі нашых кніг, якія прапаноўваюць спампаваць за грошы. Прычым на такіх рэсурсах звычайна размяшчаецца наступная інфармацыя: “калі праваўладальнікі нягодныя, кніга будзе прыбраная з доступу”. Зразумела, мы адсочваем інфармацыю і пішам адпаведныя лісты. Кнігі нібыта знікаюць. Але дзе гарантыя, што праз некалькі тыдняў яны не з’явіцца на іншым сайце?

— Назавіце выданні, якія варта лічыць візітнай карткай выдавецтва.

— Некалькі выданняў вылучыць складана. У сваёй працы мы кіруемся паняццем “культура выдання”, якое ўключае шэраг узаемазвязаных элементаў: кантэнт, знешні выгляд, унутраны дызайн, паліграфічнае выкананне. На маю думку, усе кнігі нашага выдавецтва адпавядаюць яму. Зрэшты, калі звярнуць увагу на такі паказчык, як запатрабаванасць чытачамі, можна вылучыць пэўныя выданні. Напрыклад, першай навучальнай кнігай для студэнтаў-медыкаў, выпушчанай “Выдавецтвам Граўцова”, стала “Пропедевтика внутренних заболеваний”. Наклад у адну тысячу разоў пераўзыхвае за тры тыдні. А 2-тысячны наклад дапаможніка “Беларуская мова. Эканамічная лексіка” мы прадалі за два месяцы. Цяпер у продажы ўжо трэцяе яго выданне. Максімальным для нас 5-тысячным накладам выдадзена кніга “Тренинг-конспект курсанта автошколы”, якая была адобрана ДАІ. Лічу кнігу ўнікальнай з метадалагічнага пункту гледжання. Як вядома, навучэнцам аўташкол даводзіцца запамінаць шмат інфармацыі. Правілы дарожнага руху пададзены ў нашай кнізе ў табліцах і схемах, што палягчае засваенне матэрыялу.

Хацелася б адзначыць, што нашыя кнігі актыўна прадстаўлены на рынку Расійскай Федэрацыі, дзе карыстаюцца попыткам. Напрыклад, зусім нядаўна былі званкі з Іркуцка і Хабараўска. Дарэчы, прадаўцы кніг у Казахстане і Украіне выбіраюць тавар таксама ў Маскве. Таму не выключана, што прадукцыя выдавецтва распаўсюджваецца і ў гэтых дзяржавах.

— Якімі навінкамі неўзабаве парадзе сваіх чытачоў “Выдавецтва Граўцова”?

— У нашых планах — шэраг выданняў. Распавяду чытачам пра адно з іх. Яшчэ ў мінулым годзе пачалося ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва з Рэспубліканскім інстытутам прафесійнай адукацыі. Мы выпусцілі “Справочник для поступающих в учреждения профессионально-технического образования Республики Беларусь”. Зразумела, выданні такога кшталту выходзілі і раней. Але бывала, што некаторая інфармацыя ў іх не адпавядала рэчаіснасці, з-за чаго неаднаразова гучалі скаргі. Наше выданне ўпершыню ў Беларусі мае грыф РІПА. Гэта адзінае афіцыйнае выданне даведніка ў краіне. Фактычна, маем інфармацыю з першых вуснаў. Цяпер здалі ў друкарню чарговы зборнік для абітурыентаў, што будуць паступаць ва ўстановы прафесійна-тэхнічнай адукацыі сёлета. У бліжэйшы час убачыць свет першы і адзіны ў рэспубліцы афіцыйны “Справочник для поступающих в учреждения среднего специального образования Республики Беларусь”, таксама з грыфам РІПА.

У падтрымку чытання



Кандыдат
філалагічных навук,
пісьменнік

Пятро Васючэнка:

У казках — мудрасць

— Чытаць я пачаў у пяць гадоў, прытым з дарослых кніжак. Прыкладам, з Гогаля... Калі казаць пра беларускую літаратуру, то на мяне як на будучага пісьменніка найбольш паўплывала кніга “3 рога ўсяго многа”. Таўшчэзны і дастаткова поўны збор беларускіх казак усіх сюжэтных тыпаў. Сёння, калі бачу гэтае старое выданне, ува мне разгараецца апетыт. З казак засвойваюцца архетыпы мыслення чалавека. Тое, што мы сёння чытаем як другаснае, успрымаецца як навацыя, калі бярэшся за том казак першы раз у жыцці. Гэта тэзіс пра стварэнне свету, узаемаадносін чалавека і прыроды, стэрэатыпы ўнутрычалавечых адносін, так званыя адвечныя тэмы. Таму я не лічу кнігу “3 рога ўсяго многа” кнігай толькі для дзяцей. У мяне быў адзін знаёмы юны філосаф, які чытаў Шапенгаўэра, Ніцшэ і спрабаваў весці са мной філасофскія гутаркі. Гутаркі не атрымліваліся, таму што ён не чытаў казак. У казцы больш мудрасці, чым у філасофскім трактате.

Напрыклад, “Курка Рабка” — гісторыя з’яўлення свету з яйка. “Дзед з козамі на небе” — успамін пра часы татэмізму. “Муха Хахаўка” — напамін пра тое, што некалі людзі былі больш блізкімі з братамі нашымі меншымі, чым цяпер, і пераймалі норавы звяроў, а звяры — норавы людзей. У сацыяльна-бытавых казках мы знаходзім маральныя максімы. Прыкладам, “Піліпка-сыноч”. Тут ёсць і парасткі гуманізму, і водгулле часоў, калі нашыя продкі, можа быць, былі канібаламі. Казкі новага часу таксама маюць у сабе, як рэха, парэшткі былой мудрасці.

Наста ГРЫШЧУК

Прэзентацыя

У падарожжа да жыватворных крыніц

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Мінскае выдавецтва “Альтіора — Живые краски” выпусціла ў свет кнігу Ірэны Гаражанкінай “Живая вода Словакии”. Урачыстая прэзентацыя з нагоды рэалізацыі беларуска-славацкага праекта адбылася ў Доме дружбы.

Высакаякасная паліграфія гэтага выдання — даведніка па славацкіх курортах — дазваляе ўявіць характэрнае краіны ў цэнтры Еўропы, веліч яе старажытных замкаў, свежае паветра Высокіх Татраў. Аўтар, журналіст па адукацыі, вандроўніца па прызначэнні, закахалася ў прыгажосць

краявідаў. Часта здараецца, што кожны дзень карыстаючыся тым, што навокал, прызычайваешся і не можаш у поўнай меры ацаніць памер багацця, якім валодаеш. Менавіта погляду вандроўніка лягчэй выхапіць асаблівасці, ацаніць прыцягальную сілу таго, чаго няма ў роднай краіне. Так адбылося і з Ірэнай — на стварэнне кнігі яе натхнілі гісторыя і архітэктура, легенды старажытных замкаў, характэрнае гор і гаючая сіла тэрмальных крыніц.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Мар’ян Сэрватка, уступнае слова якога ёсць у кнізе, быў цал-

кам згодны з І. Гаражанкінай: “Славакія сапраўды найцікавейшая краіна: прыгожыя горы, сотні лячэбных мінеральных крыніц. Тут насамрэч здзяйсняецца казка пра жывую ваду — шматлікія курорты дапамагаюць лячэнню многіх захворванняў”.

Гартаючы старонкі выдання, знаёмішся з гісторыяй курортаў і тымі “разынкамі”, якія абавязкова трэба ўбачыць: у Бардзееве, занесеным у спіс Сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА, Ірэна раіць не толькі адчуць жыватворную сілу вады, але і абавязкова наведаць храм Святога Эгідыя, дзе захаваліся 11 познегатычных створчатых алтароў з роспі-



сам па дрэве, у Бойніцэ — замка графа Палфі, у Банска-Быстрыцы — палац Турзо, пакаштаваць лепшыя віны рэгіёна ў Рыкінчыцах, пазнаёміцца са старажытным рамяством дротарствам (апляценне керамічнага посуду дротам) у Жыліне, а экстрэмалам — спусціцца на лыжах з паўднёвых схілаў гор курорта Лучкі.

У 20 розных дзяржавах свету пражываюць каля 3 мільёнаў беларусаў, здавён жылі прадстаўнікі нашай нацыі і ў Эстоніі. Сёння тут налічваецца каля 18 тысяч беларусаў.

У Эстоніі спяваюць па-беларуску



Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА, фота Ніны Пээрны

Каб наблізіць да эстонцаў багатую гістарычную спадчыну, культурныя традыцыі беларускага народа, па заказе Фонду інтэграцыі і міграцыі “Нашы людзі” пры падтрымцы Міністэрства адукацыі і навукі ў межах “Эстонскай праграмы інтэграцыі 2008 — 2013” створана выданне “Народы Эстоніі. Беларусы” (укладальнікі — Ніна Пээрна і Іта Серман), а паспрыяла яго выхаду выдавецтва TEA Kirjastus. Кніга стала восьмай у серыі “Народы Эстоніі”, якая цікава і займальна распавядае пра нацыянальныя асаблівасці насельніцтва гэтай дзяржавы. Кожная з кніг серыі ўтрымлівае звесткі пра прыроду, мову, традыцыі, літаратуру, спорт, рэцэпты нацыянальнай кухні, яна не толькі набліжае эстонцаў да культуры розных народаў, але і прэзентуе свегу Эстонію як мультыкультурнае грамадства, у складзе якога — прадстаўнікі больш як 140 нацыянальнасцей. Кнігі серыі традыцыйна бясплатна распаўсюджваюцца па агульнаадукацыйных школах



З песняй “Купалінка” выступае ансамбль “Дзяўчаты” Табасалускай гімназіі.

і бібліятэках і актыўна выкарыстоўваюцца ў школах у якасці дадатковага вучэбнага матэрыялу. Выпускніца колішняга мінскага педінстытута (сёння БДПУ імя М. Танка) Ніна Пээрна трыццаць гадоў таму пераехала ў Эстонію. Працуе настаўніцай рускай мовы ў Табасалускай гімназіі, з 2005 года — кіраўнік праекта “Школы-пабрацімы”, які паяднаў гімназію з мінскай школай № 48, член праўлення суполкі “Беларусы Эстоніі”. Спадарыня Ніна актыўна спрыяе таму, каб сувязі паміж

нашымі краінамі мацаваліся на чалавечым ўзроўні — гэта і ёсць самая эфектыўная народная дыпламатыя. Ва ўводзінах да зборніка “Народы Эстоніі. Беларусы” яна піша: “Беларусь — адзін з самых прыўкрасных куточкаў на Зямлі, дзе жывуць людзі самых розных нацыянальнасцей, прафесій, сацыяльных статусаў і захапленняў. Чалавек, калі ён сапраўдны, ніколі не адмовіцца ад сваіх каранёў. Шмат вядомых мастакоў, пісьмennisкаў, артыстаў, што па розных прычынах вымушаны былі пакінуць Беларусь, большасць

сваіх твораў, сваю дзейнасць прысвячалі роднаму куточку, родным мясцінам, роднай зямлі. З XVII — XVIII стагоддзяў у беларускім менталітэце прысутнічае такая рыса, як “тутэйшасць”... <...> Цікава, што гэта рыса ў эстонскіх беларусаў ператварылася ў гарачую прывязанасць не толькі да зямлі дзядоў і прадзедаў, але і да свайго новага дома (Эстоніі), дзе нарадзіліся і выраслі, дзе захоўваюць свае традыцыі, уплятаючы ў іх новыя”.

Як паведаміла спадарыня Ніна, урачыстая прэзентацыя кнігі “Народы Эстоніі. Беларусы”, на якой прысутнічалі прадстаўнікі Фонду інтэграцыі і міграцыі “Нашы людзі”, міністэрстваў культуры, адукацыі і навукі Эстоніі, беларускай дыяспары, сябры і калегі ўкладальнікаў і прадстаўнік грамадскай арганізацыі “Наша Радзіма” з Мінска, адбылася на пачатку лютага ў Таліне. Перад прысутнымі выступіў Часовы Павераны Рэспублікі Беларусь у Эстоніі Вадзім Лазерка і прадстаўнікі эстонскіх дзяржаўных органаў. Шмат цёплых слоў прагучала ў адрас ўкладальнікаў кнігі.

Па-беларуску спявалі ансамбль эстонскіх школьніц “Дзяўчаты” Табасалускай гімназіі і творчыя жаночыя калектывы “Алеся”, гучалі вершы пра Беларусь і Эстонію ў выкананні аўтара Ніны Пээрны. Здавалася, што ўсе на імгненне апынуліся ў Беларусі, дзе ад шчырага сэрца частуюць калдунамі ды дранікамі, салам ды каўбасамі, смачнымі клёцкамі з кісялём. (Стравы беларускай кухні для гасцей прыгатавала дачка Ніны Пээрны Кэтлін, якая шануе радзіму сваёй маці.)

Разважаючы над агульным у эстонцаў і беларусаў, спадарыня Ніна дадае: “Можа, не выпадкова такія прыгожыя і вечныя словы “sõbrad — сябры” гучаць вельмі падобна?”

Азбука Морзэ

Кацярына БЯДУЛІНА, Аляксандра САВІНА, Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

• Супрацоўнікі “Цэнтральнай кнігарні” г. Мінска задаволены вынікамі акцыі “Кніжнае бяссонне”, якую праводзілі да 60-годдзя крамы. Запомніліся яркія прэзентацыі з удзелам аўтараў і музыкантаў. Пасля выступлення Раісы Баравіковай пакупнікі мі былі набыты ўсе яе кнігі — і для дзяцей, і для дарослых, што меліся ў наяўнасці. Вялікай папулярнасцю карысталіся і творы Наталлі Батраковай, Маргарыты і Вольгі Бясчастнавых. Да загадчыцы кнігарні Інгі Бекіш звярталіся і курсанты Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, і мінскія школьнікі з просьбай правесці ў іх навучальных установах такі продаж кніг з удзелам аўтараў. У параўнанні са звычайным суботнім днём выручка была ўдвая большай. Наведвальнікі набылі кніг на 8 мільёнаў рублёў. І хаця працоўны дзень склаў 15 гадзін (кнігарня працавала з 9 да 24 гадзін), жаданне праводзіць мерапрыемствы такога кшталту не знікла. Разглядаецца пытанне працягу “Кніжнага бяссоння” на базе іншых крам ААТ “Белкніга”.

— У мастацкай галерэі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылася прэзентацыя кнігі Зіновія Прыгодзіча “Постаці: з цэлым народам гутарку весці”, што выйшла ў РВУ “Літаратура і Мастацтва”. Кніга ўключае дзесяць творчых партрэтаў знакамітых беларускіх дзеячаў, якія прадстаўляюць практычна ўсе сферы культурнай прасторы: літаратуру, тэатр, музыку, жывапіс, скульптуру. Падчас прэзентацыі Зіновій Кірылавіч адзначыў: “У працэсе стварэння гэтай кнігі ўзнік і новы жанр — “нарыс-гутарка”. Праца над праектам была і вялікім гонарам для мяне — важна мець магчымасць весці гутарку і сустракацца з такімі людзьмі, якіх без перабольшвання можна назваць “постаяцямі”. Гэта народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс, мастак Георгій Паплаўскі, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі Валерый Анісенка і іншыя. На першы погляд, розныя людзі, з рознымі поглядамі на жыццё, аднак яны аб’яднаны шчымлівай, глыбокай любоўю да роднага краю, роднага слова, апантанасцю сваёй працай”.

• Новы альбом выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” “Современная белорусская скульптура. XXI век” быў прадстаўлены публіцы ў кнігарні “Прэзентацыя”. Гэта чарговае выданне серыі “Современное белорусское искусство”, у ім — каля 100 мастакоў розных пакаленняў, якія працуюць у манументальнай, станковай, мемарыяльнай і паркавай пластыцы. У альбоме паказана багацце сучаснай беларускай скульптуры, разнастайнасць яе стыляў, шматпланавасць і імкненне да новай вобразнай выразнасці.

— Сустрэча з пісьмennisікам Генадзем Аўласенкам прайшла ў школе № 2 г. п. Смілавічы. Вучняў цікавіла, каму найперш чытае пісьмennisнік свае творы, як у яго атрымліваецца спалучаць настаўніцкую працу з творчай дзейнасцю. Запыталі і пра тое, як Генадзь Пятровіч бавіць вольны час, як ставіцца пісьмennisнік да сучаснай моладзі. Старшакласнікам вельмі спадабаліся вершы, якія Генадзь Аўласенка чытаў падчас сустрэчы, — жартоўныя, пра школу, каханне. А вучні шостых-сёмых класаў аддалі перавагу фантастычным кнігам: “Пленнікі Чёрного леса” і “История вместо тематики”.

О «полезных» и «бесполезных» предметах

Денис МАРТИНОВИЧ

Среди предметов, которые изучаются в высших и средних специальных учебных заведениях, можно выделить “полезные” — они обязательно понадобятся в жизни и профессии. Пожалуй, любой студент согласится, что количество таких курсов чрезвычайно ограничено, поскольку “бесполезные” предметы занимают львиную долю всех учебных планов. Однако со временем многие выпускники замечают за собой склонность к пересмотру прежних взглядов. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на пример из своей биографии.

В университете нам читали курс “Основы управления интеллектуальной собственностью”. Тогда он воспринимался как скучная обязателька. Но теперь, когда написание журналистских материалов стало ежедневным занятием, а сохранность авторских прав — необходимым условием работы, ощущается нехватка теории.

Может быть, вся проблема заключалась в отсутствии необходимой литературы? Тогда теперешним студентам повез-

В «Издательстве Гревцова» вышли три книги по курсу «Основы управления интеллектуальной собственностью»



ло куда больше, ведь в их распоряжении — серия книг по этому предмету.

Первая из них, “**Основы управления интеллектуальной собственностью: пособие**”, написана Людмилой Герасимовой. Это учебное пособие для студентов высших учебных заведений по естественнонаучным, технологическим и инженерно-техническим специальностям. Издание включает необходимые для изучения дисциплины теоретические материалы, задания для выполнения практических и лабораторных работ и примеры их выполнения.

Кроме того, в пособие включены тесты для самоконтроля, образцы договоров и бланков заявлений.

Авторами второго издания, “**Основы управления интеллектуальной собственностью: практикум**”, являются Юлия Фёдорова и Диана Иванова. Это первый в Беларуси практикум, который позволяет в полном объёме обеспечить учебным материалом семинарские, практические и лабораторные занятия по курсу “Основы управления интеллектуальной собственностью”. Издание содержит теоретические вопросы, перечень нормативных правовых актов, список основной и дополнительной литературы, тестовые задания, вопросы для самоконтроля и задачи по темам. Кроме того, для отдельных тем курса предложены практические задания, задания для лабораторных работ, методические указания по выполнению практических заданий и даже примерная тематика курсовых и дипломных работ по рассматриваемой дисциплине.



Издание “**Основы управления интеллектуальной собственностью: ответы на вопросы к зачёту**”, авторами которого также являются Д. Иванова и Ю. Фёдорова, поможет студентам совместить приятное с полезным: легко подготовиться к зачёту и получить необходимые в будущем знания. Заметим, что, в отличие от первой книги, два последних издания ориентированы на студентов, обучающихся по юридическим и гуманитарным специальностям. Пособие и практикум допущены Министерством образования Республики Беларусь.

Жанр в лицах

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

Прорыв в реал

Не зря утверждают, что мысль материальна и стоит нечто задумать и ярко представить — оно материализуется. Мыслимо ли было раньше, чтобы книга сначала появилась во всемирной паутине, завоевала фанатов и только потом, стараниями этих самых фанатов, попала в солидное издательство и обрела жизнь на бумажном носителе? А ведь именно так случилось со **“Стрингером. Летописцем отчуждения”** Александра Радина, который вышел в свет в известной серии S.T.A.L.K.E.R.



Роман был опубликован в июле 2010 года — спустя несколько лет после появления на просторах интернета. Правда, печатная версия “Стрингера”, изданная в авторской редакции, более чем на 40 процентов отличается от того, что выложено в интернете. Это первая книга А. Радина, биографию которого пока не найти на сайтах о фантастах. Зато есть интервью В. Мурыгина с Александром, где Радин делится впечатлениями от созданной по роману компьютерной “стрелялки” и, характеризуя своего героя, утверждает: “Журналисты — очень циничные люди. (Потому что эта “работа связана с информацией. Обычно люди живут в информационном вакууме — где-то что-то услышали, где-то прочитали. Из этого они складывают собственную картину действительности. А на журналиста информация льется потоком: каждый день что-то случается, кто-то погибает, кто-то что-то вытворяет, кто-то кого-то обманывает, что-то обещает, чем-то хвалится... Из-за этого возникает профессиональная деформация личности. Только они <журналисты> могли придумать рейтинг самых нелепых смертей года, например. И все эти байки... К ним вполне можно относиться серьезно.”)

А ещё Александр Радин рассказывает, что всё в жизни старается воспринимать позитивно. Он долгое время занимался журналистикой. Благодаря одной из книг серии S.T.A.L.K.E.R., рекомендованной другом, был зачарован миром Зоны, нелогичность которого и побудила написать роман. (“Я сразу нашел карты Чернобыля, Припяти, фото... а потом заработала фантазия и зачесались руки.”)

Итак, знакомьтесь, главный герой — “Летописец отчуждения” — журналист Алексей Смертин, стрингер. Он специализируется на съёмках в горячих точках и на месте локальных конфликтов и верит только собственному взгляду на жизнь через объектив камеры. Именно она делает журналиста сверхчеловеком, которому не страшно снимать рушащуюся на голову горящую бал-

Представляем вашему вниманию обзор романов фэнтези, вышедших в “Харвесте”. Объединяет эти книги стремительное развитие сюжета, огромное количество схваток с ужасным противником и то, что героям постоянно приходится принимать нестандартные решения. А ещё, пожалуй, то, что в глубине души они всё-таки гуманисты.

ку-перекрытие или перестрелку бандитов.

“Стрингер не понимает, что рушится именно на него. Он не понимает, что бровей уже нет, а подошвы кроссовок липнут к раскалённому бетону.

Он творит!

Только попробуйте оттащить его, пока не рухнула эта чёртова балка. И самое удивительное, стрингеры не мрут пачками. Их защищает какой-то безумный стрингерский бог. Балки падают чуть правее, душманы валят солдат по соседству, гранаты улетают за спину, а осколки ещё дальше. Так бывает почти всегда”.

Алексею поступает спецзаказ на серию репортажей из самого загадочного района планеты — Чернобыльской Зоны. Стрингер игнорирует информацию, что это чересчур опасное место, и в этом — его главная ошибка.

“Монстры... Те, что на фотографиях, выглядели как подстава. Скорее всего, эту страшилку придумали военные, которые прятали в Зоне свои секреты. А почему нет?.. Опять натворили чего-нибудь, а теперь пытаются замести следы. Вон сколько колочки развесили”. Но Зона почему-то благоволит к безбашенному журналисту, который решил встретить здесь своё тридцатилетие. Впрочем, хлебнуть ему предстоит немало: идёт постоянная борьба за выживание — на каждом шагу подстерегают аномалии, мутанты, запросто могут прихлопнуть члены любой орудующей в Зоне группировки. Его задача — снять такой репортаж, ради которого люди бросят свои дела и ни на минуту не отойдут от телевизора. Удастся ли журналисту уцелеть в передрыгах и живым выбраться из Зоны? Читайте “Стрингера”.

После Последней войны

Дмитрий Силлов родился в семье военного. После школы — армия, десантные войска. Потом медицинское образование и многочисленные хобби: единоборства, туризм, психология, восточная философия и культура,



история военного искусства.

Несколько лет работал начальником службы безопасности известных лиц, после — инструктором по рукопашному бою и бодибилдингу. Владелец мастерских степеней по нескольким видам единоборств, создатель системы самообороны “Реальный уличный бой”, в настоящее время является президентом одноименного спортивного клуба. С 2008 года член

Союза кинематографистов России.

Дмитрий Олегович — не новичок на литературном поприще. Он автор нескольких песен, написанных с композитором В. Титовым, десяти книг о рукопашном бое и бодибилдинге и многих романов, в которых основная тема — героизм обычного человека, попавшего в сложные обстоятельства, воинские искусства и боевой дух русского народа.

Роман **Дмитрия Силлова “Кремль 2222. Юг”** повествует о временах после гибели цивилизации. Люди остались только на территории Кремля. Снаружи их уже двести лет атакует всякая нечисть, образовавшаяся после губительного воздействия Полей Смерти, которые повсюду. Киборги, биороботы, шамы и прочие мутанты окружили последний оплот человечества и используют все средства, начиная от классического подкупа предателей до вмешательства в сознание. Один из защитников — Данила — попадает в плен к нелюдям. Ему удаётся бежать, и он встречается с пришельцем из прошлого — времени, где Последняя Война ещё не началась. Снайпер пришёл за новым оружием. Вот только слегка промахнулся. Обычно из их Зоны ходят туда, где на Земле все конфликтующие формы жизни уже уничтожили друг друга, а от Кремля остались только развалины. Несмотря на предсказанное Снайпером неутешительное будущее, Данила сдаваться не собирается. Поскольку Снайпер спас ему жизнь, Данила соглашается идти с ним к большому оружейному складу. Достигнут ли они своей цели? Успеют ли доставить оружие осаждённым в Кремле? Уровень адреналина зашкаливает до последней страницы.

Охота на аномалов

Андрей Левицкий — известный писатель-фантаст, сценарист компьютерных игр. Родился в Киеве, учился на филфаке Киевского государственного университета, по специальности никогда не работал, сменил множество профессий. Детство Андрея по большей части прошло в Чернобыле и окрестностях. Андрей Левицкий неоднократно посещал Зону отчуждения, бывал и в других аномальных местах. Много путешествует. Сейчас писатель живет в Болгарии, в небольшой горной деревушке недалеко от болгарско-греческой границы.

В серии S.T.A.L.K.E.R. у Андрея Левицкого вышли книги “Выбор оружия”, “Сердце Зоны”, “Охотники на мутантов”, “Змеёныш” (совместно с Львом Жаковым), “Воины Зоны” (в соавторстве с Алексеем Боблом), “Череп мутанта” (совместно с Виктором Ночкиным), “Сага смерти. Мгла” и “С.Х.В.А.Т.К.А.”; цикл романов “Технотыма”: “Пароль: Вечность”, “Кланы Пустоши”, “Варвары Крыма”, “Джагер”, “Песчаный блюз”, “Воин Пустоши”, “Падение небес”, “Последняя битва” (в соавторстве с Алексеем Боблом), дилогия “Нашествие” (“Москва-2016”, “Буря миров”).



В 2012 году стартовал новый фантастический цикл “Зона тайны”, который открывается остро сюжетным романом **Андрея Левицкого “Аномалы”**.

Что бы там ни говорили о возможностях науки, есть вещи, объяснить которые она не может. Например, аномальные зоны, в которых происходит нечто загадочное. В одно из таких “милых” местечек Стас решает привезти на выходные своих приятелей, с которыми сдружился ещё в институте. Нет бы выбрать обычную речку и тихо разбить палатки: рыбалка, разговоры, песни у костра. Так вот же, приключений захотелось. Что-то вдруг напало на их микроавтобус. В результате молодые люди стали обладателями уникальных качеств — и объектом охоты. Правительственные структуры КАС преследуют их, чтобы изучать и использовать в своих целях, а Пси-Фронт просто для того, чтобы уничтожить: не место одержимым бесами среди людей.

Игры, в которые играют люди

Автор популярного цикла книг в жанре фэнтези “Песнь Льда и Огня”, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер Джордж Рэймонд Ричард Мартин (англ. George Raymond Richard Martin) родился 20 сентября 1948 года в Байонне, штат Нью-Джерси. С детства увлекался чтением, начал писать сам, а сочинённые страшные истории продавал соседским детям. В старших классах стал поклонником и коллекционером

комиксов, писал для любительских фэнских журналов. Журналист по образованию, в 1980-х годах переехал в Голливуд, где долгое время работал как сценарист, редактор и продюсер. Поклонник Толкиена, относиться серьёзно к фэнтези он стал после знакомства с творчеством таких писателей, как Тэд Уильямс и Джек Вэнс. После этого Джордж решил взяться за новый жанр и добился в нём большого успеха. Живёт в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Его называют автором одного из “самых продуманных фэнтези-циклов последнего времени, признанного во всём мире”. Действие романов происходит в псевдоисторическом мире, наиболее близком к Средневековой Европе XV века (“Войны Алой и Белой розы”). Основным местом действия является материк Вестерос.

Из планируемых семи романов саги написаны и опубликованы на сентябрь 2011 года пять, четыре из них вышли в России: “Игра престолов”, “Битва королей”, “Буря мечей” и “Пир стервятников”. Пятая книга цикла — “Танец с драконами” (англ. A Dance With Dragons) вышла 12 июля 2011 года в США и Великобритании, издание в России намечено на лето этого года.



Кроме того, Мартину принадлежат три написанные для разных антологий повести, действие которых также происходит в мире Песни, но за век до событий основной серии. Их героями является странствующий рыцарь Дункан и его оруженосец Эгг. Это “Межевой рыцарь”, “Присяжной рыцарь” и “Таинственный рыцарь”.

В январе 2007 года компания НВО купила права на экранизацию цикла “Песнь Льда и Пламени”. Первый сезон сериала “Игра престолов” вышел в эфир весной 2011 года, с участием кинозвезд Шона Бина и Питера Динклэйджа.

У писателя есть официальный сайт и личный блог. В интернете найдётся и несколько сайтов на русском и английском, посвящённых “Песни Льда и Пламени”, фанатские переводы с английского, официальный сайт фильма “Игра престолов”.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75

E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 15 декабря 2011 года					
* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.					
Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям
НП ЧУП «Информационные современные технологии 2000»	220025, г. Минск, ул. Слободская, 128, к. 2	190565112	02330/0131932, выд. 10.04.2007 № 59	10.04.2012	производственно-практическое, справочное
РУП “Издательство «Адукацыя і выхаванне»”	220070, г. Минск, ул. Буденного, д. 21	100626241	02330/0552540, выд. 10.04.2007 № 59	10.04.2012	научное, научно-популярное, учебное, справочное, литературно-художественное
РО «Сестричество в честь Святого апостола Иоанна Богослова в г. Новогрудке Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви»	231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 6	500593919	02330/0150225, выд. 10.04.2007 № 59	10.04.2012	духовно-просветительное, научно-популярное, литературно-художественное
ЧУП «Пара Ла Оро»	220024, г. Минск, ул. Захарова, д. 40, к. 11, 12	190615070	02330/0150117, выд. 10.04.2007 № 59	10.04.2012	научно-популярное, учебное, справочное, издание для досуга
ЧУП «Нью Алан»	220074, г. Минск, ул. Одоевского, д. 73, кв. 62	190735743	02330/0131938, выд. 10.04.2007 № 59	10.04.2012	справочное
ООО “Рекламно-информационное агентство «Вечерний Брест»”	224005, г. Брест, ул. Комсомольская, д. 3, каб. 43-1	200566913	02330/0552971, выд. 07.05.2007 № 79	07.05.2012	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга
ИП Игнаток В.В.	211389, г. Орша, ул. Могилевская, д. 85	390444773	02330/0131947, выд. 07.05.2007 № 79	07.05.2012	справочное, издание для досуга
РУП «Институт мелиорации»	220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 153, к. 406	100363825	02330/0131953, выд. 25.05.2007 № 7.3	25.05.2012	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ООО «Четвертый Рим»	220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, к. 302, 303	100932203	02330/0131974, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	издание для досуга
ИП Михайлов М.И.	213404, г. Горки, ул. Якубовского, 11-36	790333882	02330/0131976, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	научное, научно-популярное
Автономное отделение международной ОО «МАЗН»	220070, г. Минск, ул. Радиальная, 11А-9	102304468	02330/0131977, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	научное, научно-популярное, справочное
ООО «Неон-икс»	223044, Минский район, д. Касынь, ООО «Белинтертранс», контора, к. 7	690602227	02330/0131972, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное, издание для досуга
ООО «Дизайн-студия В-52»	220030, г. Минск, ул. Кирова, 19, пом. 6, комн. 5	190759796	02330/0131979, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное
ПЧУП «АРС-Идея»	220026, г. Минск, пр. Партизанский, д. 56, корп. 2, комн. 1а	190790701	02330/0131982, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга
ЗАО “Редакция газеты «Толока»”	212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 42	700007727	02330/0131984, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное, издание для досуга
ПЧУП «ПОСТ»	211840, г. Поставы, ул. Вокзальная, д. 41, к. 1	390023373	02330/0131986, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	научно-популярное, справочное, издание для досуга
Белорусская торгово-промышленная палата	220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11	100116880	02330/0131989, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное
УО «Полесский государственный университет»	225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23	290473286	02330/0131992, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	научное, научно-популярное, производственно-практическое, учебное, справочное
ООО «ДИОН-Телесервис»	212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, д. 11, к. 901	790158805	02330/0131993, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное
ГУ «Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь»	220020, г. Минск, пр. Победителей, 105	101122989	02330/0131994, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	научное
ЧУП по оказанию услуг «АртМедиаСтиль»	220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 6А, комн. 406	190778221	02330/0131999, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное, издание для досуга
ИП Василевич В.Н.	220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 37, кв. 13	190734734	02330/0132000, выд. 07.07.2007 № 108	07.07.2012	справочное, издание для досуга
Белорусско-российское СП ООО «Белпронто»	220023, г. Минск, ул. Некрасова, 5, каб. 5	101103700	02330/0003903, выд. 12.09.2007 № 141	12.09.2012	издание для досуга
ИП Ковалева Е.А.	246024, г. Гомель, ул. Свердлова, 14 А	490515577	02330/0150087, выд. 12.09.2007 № 141	12.09.2012	производственно-практическое, справочное
ООО «БелПолиграфЦентр»	247760, г. Мозырь, ул. Кирова, д. 2, комн. 6	490422242	02330/0150088, выд. 12.09.2007 № 141	12.09.2012	производственно-практическое, справочное
ООО «ЮниверсПресс»	220116, г. Минск, пр. им. газеты «Звезда», 47-1205	190759768	02330/0552831, выд. 09.10.2007 № 154	09.10.2012	научно-популярное, справочное, литературно-художественное, издание для досуга
ИП Баешко А.А.	220125, г. Минск, ул. Ложинская, д. 15, кв. 24	190836163	02330/0150101, выд. 09.10.2007 № 154	09.10.2012	научное, научно-популярное
ИП Корибут-Дашкевич В.В.	220051, г. Минск, ул. Есенина, 47, кв. 6	190825788	02330/0150107, выд. 09.10.2007 № 154	09.10.2012	научно-популярное, справочное, литературно-художественное, издание для досуга
ТЧУП «Плуэма»	220018, г. Минск, ул. Якубовского, д. 48, корп. 1, кв. 204	190656125	02330/0150123, выд. 05.11.2007 № 165	05.11.2012	издание для досуга
РИ ГУ «Вестник Белнефтехима»	220013, г. Минск, пр. Независимости, 77, к. 1-4, 7	190675612	02330/0150125, выд. 05.11.2007 № 165	05.11.2012	научное, производственно-практическое
ИП Зеленков Н.И.	220000, г. Минск, ул. Кальварийская, 4, кв. 69	100862377	02330/0150127, выд. 05.11.2007 № 165	05.11.2012	справочное
РУП «Белорусское рекламно-информационное агентство»	220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 1, к. 6076	190819184	02330/0150129, выд. 05.11.2007 № 165	05.11.2012	производственно-практическое, справочное, издание для досуга
ЧУП «Континент-Пресс»	220030, Минск, ул. Мясникова, 70, оф. 616, пом. 3	100147670	02330/0552928, выд. 05.11.2007 № 165	05.11.2012	научно-популярное, производственно-практическое, литературно-художественное, справочное, издание для досуга
ГУ «Научно-исследовательский институт медицинской экспертизы и реабилитации»	220014, г. Минск, ул. Автодоровская, 3	100831454	02330/0150363, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ООО «Юмаком»	220030, Минск, ул. Октябрьская, 19Б, офис 214	190871779	02330/0552913, выд. 05.12.2007 №185	05.12.2012	справочное
ОДО «Центр охраны труда»	212030, г. Могилев, ул. Яцыно, д. 5	700321453	02330/0150147, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	производственно-практическое, справочное
ООО «Деловые Идеи Плюс»	220038, г. Минск, ул. Высокая, 11Б, комн. 6/1	190771454	02330/0150282, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	справочное
ГНУ «Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси»	220141, г. Минск, ул. Купревича, 10	100185302	02330/0150150, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	научное, научно-популярное, производственно-практическое, справочное
ЧУП «Золотой град»	220108, г. Минск, ул. Казинца, д. 120, кв. 56	190863476	02330/0150152, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	научно-популярное, справочное, издание для досуга
ИП Пощастьев Ф.В. “Охотконтракт”	220000, г. Минск, ул. Серова, 17-167	190498430	02330/0150153, выд. 05.12.2007 № 185	05.12.2012	научно-популярное, справочное, издание для досуга
ЧУП «Ас Медиа Гранд»	220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 131-16А	190712740	02330/0150175, выд. 13.02.2008 № 22	13.02.2013	научно-популярное, издание для досуга
ООО «Артия Групп»	220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 12А, первый этаж, комн. 2	190934630	02330/0150176, выд. 13.02.2008 № 22	13.02.2013	литературно-художественное, справочное, издание для досуга
КУП «Витебский областной центр маркетинга»	210015, г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5	390477566	02330/0003952, выд. 13.02.2008 № 22	13.02.2013	научно-популярное, производственно-практическое, справочное, издание для досуга

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

Сацыяльнае забяспячэнне. Страхаванне

Белгосстрах. Страхавому делу верны: посвящается 90-летию Белгосстраха / [Ю. Г. Орещенко и др.; перевод на английский язык: Н. В. Ковалевская, А. А. Фомич; фото: М. С. Гучек и др.]. — Минск: БЕЛТА, 2011. — 215 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6828-76-1 (в пер.).
Зайцева, М. А. Страхование дело: практикум: [для студентов] / М. А. Зайцева, Г. В. Тимошевич, А. В. Скрага; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГУ, 2011. — 121 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-484-760-3.
Немецкий опыт размещения заказа на услуги среди некоммерческих организаций социальной сферы: сборник материалов экспертных консультаций, проведенных в Минске в 2010 г. / под редакцией А. Зам, Р. Синельниковой; перевод Натальи Гирис, Александра Дашкевича. — Минск: Мисанта, 2011. — 105 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6989-31-8.

Хмелевский, В. М. Проблемы социального сиротства в цифрах: 1993–2010 г. / [Хмелевский В. М., Марчук Г. С.; под общей редакцией Хмелевского В. М.]; Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. — Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2011. — 139 с. — 50 экз.

Хорошая работа не один век живет: опыт работы инициативных групп с активным участием уязвимых людей в сообществах / Белорусское общество Красного Креста, Проект «Укрепление Службы сестер милосердия БОКК»; [составители: Вайнчилович Е. Г. и др.]. — Минск: Белэкс, 2011. — 72 с. — 515 экз. — ISBN 978-985-6946-36-6.

Частная опека и охрана прав детей в Республике Беларусь: по состоянию на 1 января 2011 г.: (статистический сборник) / Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. — Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2011. — 62 с. — 60 экз.

Выхаванне. Адукацыя

Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

Акадэмія паслядыпломнай адукацыі (Мінск). Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі»; [рэдкалегія: А. І. Таўтень (галоўны рэдактар) і інш.]. — Минск: АПА, 2005 — ISBN 1814-3938. Вып. 9. — 2011. — 369 с. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — 100 экз.
Банков, Г. С. Модернизация общества на примере образовательного процесса: итоги 40-летнего исследования социальных ориентиров человека / Банков Г. С. — Минск: Бестпринт, 2011. — 65 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6873-42-6.

Непрерывное профессиональное обучение кадров образования: опыт, поиски, проблемы: педагогические чтения, Минск, 24 ноября 2011 г. — Минск: АПО, 2011. — 275 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-290-1.

Реализация стратегий в отношении семьи и детей: материалы международной конференции, 7–8 апреля 2011 г., Минск, Беларусь / [под общей редакцией А. П. Моровой.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 294 с. — ISBN 978-985-476-951-6.

Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе: сборник материалов международной научно-практической конференции, Брест, 19–20 мая 2011 г. / [редколлегия: Т. С. Будько и др.]. — Брест: БрГУ, 2011. — 298 с. — Часть текста на английском, белорусском и украинском языках. — 75 экз. — ISBN 978-985-473-770-6.

Дашкольнае навучанне

Богатырева, А. А. Конструирование для малышей 3-го года жизни и почемучек 4-го года жизни / А. А. Богатырева, Т. И. Богданова. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2012. — 41 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-520-447-4.

Дашкольныя ўстановы Рэспублікі Беларусь: па стану на 1 студзеня 2011 г.: (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Минск: ПІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 79 с. — 50 экз.

Зайцева, Н. В. Взаимосвязь умственного и физического воспитания детей в дошкольных учреждениях: монография / Н. В. Зайцева; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — 250 с. — 100 экз. (1-й з-д 49). — ISBN 978-985-477-466-4.

Казловіч, Ж. М. Вывучаем родную мову разам з Бульбашыкам: развіццё беларускага маўлення і пазнавальныя здольнасці чалавчак 4–5 гадоў / Ж. М. Казловіч. — 3-е выд. — Мазырь: Образовательная компания «Содействие», 2012. — 134 с. — 560 экз. — ISBN 978-985-520-454-2.

Клышка, А. К. Прыгаршчы языкаламак / Анатоль Клышка. — Минск: Народная асвета, 2011.

— 31 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1692-9.
Педагогічныя кадры дашкольных устаноў Рэспублікі Беларусь: па стану на 1 студзеня 2011 г.: (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Минск: ПІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 72 с. — 50 экз.

Пономарева, Л. С. Удивительная математика: предматематическое развитие почемучек 5-го года жизни / Л. С. Пономарева. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2012. — 85 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-520-448-1.

Скребцова, О. Е. Детям о неживой и живой природе: сборник тематических материалов по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи дошкольников / О. Е. Скребцова, Г. В. Трафимова. — Минск: Народная асвета, 2011. — 189 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1701-8.

Тетрадь по математике № 1: тетрадь-раскраска для детей дошкольного возраста / составитель Л. И. Ходжер]. — 12-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 19 с. — 10013 экз. — ISBN 978-985-538-577-7.

Чайка, Е. С. Первая книга малыша : [развитие детей дошкольного возраста / Чайка Елена Степановна]. — Минск: Харвест, 2011. — 255 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-18-0045-8 (в пер.).

Пачатковая школа. Сярэдняя школа

Агульнаадукацыйныя ўстановы Рэспублікі Беларусь: па стану на 5 верасня 2010 г.: (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Минск: ПІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2010 (2011). — 72 с. — 30 экз.

Английский язык в 3 классе: (с электронным приложением): учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Л. М. Лапицкая и др.]. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 238 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-2039-2. — ISBN 978-985-06-2047-7 (CD).

Антипова, М. Б. Русский язык во 2 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским языком обучения / М. Б. Антипова. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 119 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-465-891-9.

Беларуская мова ў 11 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка і інш.]. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 175 с. — 3300 экз. — ISBN 978-985-465-957-2.

Богданович, О. Н. Интеллектуально-познавательные игры «Умному человеку не бывает»: практическое пособие для классных руководителей, заместителей директоров общеобразовательных учреждений, вожатых летних оздоровительных лагерей / О. Н. Богданович. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 83 с. — 163 экз. — ISBN 978-985-538-576-0.

Будько, А. Ф. Немецкий язык в 3 классе: (с электронным приложением) : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 167 с. — 1778 экз. — ISBN 978-985-06-2056-9. — ISBN 978-985-06-2010-1 (отд. кн.). — ISBN 978-985-06-1771-2 (CD).

Булавок, В. И. Наглядные средства в обучении изобразительному искусству: пособие для учителей учреждений среднего общего образования с белорусским и русским языками обучения / В. И. Булавок; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра изобразительного искусства. — Витебск: БГУ, 2011. — 239 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-517-316-9.

Вадиюшина, Д. С. Французский язык в 3 классе: (с электронным приложением): учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Д. С. Вадиюшина, И. Д. Матько. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 175 с. — 368 экз. — ISBN 978-985-06-2046-0. — ISBN 978-985-06-2036-1 (отд. кн.). — ISBN 978-985-06-2045-3 (CD).

Гришкевич, И. К. Тетрадь для проведения стимулирующих занятий по русскому языку: 4-й класс: в 2 ч. / И. К. Гришкевич. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2012.— ISBN 978-985-520-456-6.

Ч. 2. — 2012. — 46 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-455-9.

Довгялло, М. С. Методика преподавания истории: учебно-методическое пособие для студентов-заочников 5–6-х курсов исторического факультета БГУ: в 2 ч. / М. С. Довгялло, Л. А. Козик, А. П. Сальков; Белорусский государственный университет, Исторический факультет, Кафедра истории южных и западных славян. — Минск: БГУ, 2010. — Часть текста на белорусском языке. — 50 экз.

Ч. 1. — 45 с.

Ч. 2. — 45 с.

Жигалова, М. П. Интерпретация и анализ в литературе: теория и практика: монография / М. П. Жигалова; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — 2-е изд., дополненное. — Брест: БрГУ, 2011. — 269 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-767-6.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове за перыяд навучання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Н. У. Антонава і інш.]; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — 2-е



размеркаваныя па тэмах: “Кожны чалавек — гэта цэлы свет”, “Між людзей не можа быць старонняга болю”, “Жыццё — неапатны і спадчыны доўг”, “Каханне і веру не трэба ўсім выстаўляць напаказ”, “Гадуюцца дзеці ў любові — ратуецца вечнасць”, “Талант павінен быць непадкапным” і многіх іншых.

Працитуем з раздзела “І няма на свеце лепшай долі — несці жытні колас праз вякі”: “Зямлі не дагледзіш — адпомсціць табе, / А потам напоіш — адмерыць без меры, / А шчыра палюбіш — палюбіць цябе” (М. Танк. Вясновая ода).

Адкрываюць зборнік прадмова, у якой расказваецца пра гісторыю навуковага асэнсавання афарыстычных выслоўяў у беларускай культуралогіі, і артыкул “Афарызмы — тэрміновыя тэлеграмы розуму”, прысвечаны разгляду розных аспектаў аналізу нацыянальнай афарыстыкі. Завяршаюць даследаванне алфавітны паказальнік афарыстычных выслоўяў і спіс аўтараў, з твораў якіх прыводзіліся цытаты.

Упэўнены, выданне будзе карысным настаўнікам і літаратарам, бацькам, дзядулям і бабулям — усім, хто неабякавы да беларускай мовы і літаратуры.

выд. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі: Аверсэв, 2012. — 128 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-465-963-3 (Нацыянальны інстытут адукацыі). — ISBN 978-985-533-146-0 (Аверсэв).

Иванова, О. А. Планы-конспекты уроков по математике: 1-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. А. Иванова. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011–2012.

2-е полугодие. — 2012. — 151 с. — 813 экз. — ISBN 978-985-538-556-2.

Информационно-методические материалы по социальной и воспитательной работе в 2011/2012 учебном году. — Минск, 2011. — 133 с. — 36 экз.

Капица, Л. И. Методика преподавания информатики: общая методика: учебно-методический комплекс для студентов физического факультета / Л. И. Капица; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 104 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-804-8.

Карабанов, И. А. Технологическая деятельность и учебная книга (от истоков до компетентности): монография / И. А. Карабанов; под редакцией М. В. Ретивых; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь: МзГПУ, 2011. — 124 с. — 114 экз. — ISBN 978-985-477-469-5.

Кобринский, М. Е. Десять олимпийских уроков: методические рекомендации для учителей общеобразовательных учреждений / М. Е. Кобринский, И. И. Гуслистова, Н. В. Апончук; ОО «Белорусская олимпийская академия». — Минск: БОА, 2011. — 59 с. — 1000 экз.

Коваленко, В. И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. И. Коваленко. — 2-е изд. — Минск: Беларусь, 2011. — 115 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-01-0934-7.

Математика в 1 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Г. Л. Муравьева и др.]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 285 с. — 2600 экз. — ISBN 978-985-465-922-0.

Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» / [И. И. Концевая и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 152 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-439-565-4.

Михалкович, Н. В. Духовное развитие школьника: хрестоматия: в 2 ч. / Н. В. Михалкович; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2011 — ISBN 978-985-515-464-9.

Ч. 1. — 2011. — 438 с. — Часть текста на белорусском языке. — 350 экз. — ISBN 978-985-515-466-3.

Мушинская, Т. Ф. Русская литература в 8 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Т. Ф. Мушинская, Е. В. Первозная, С. Н. Каратай. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 151 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-465-921-3.

Наблюдаем, изучаем, помогаем учиться / [авторы-составители: В. Н. Пунчик, А. Р. Борисевич, Е. Н. Артеменок]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 172 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-405-648-7.

Начальная школа: проблемы, приоритеты

Чытальная зала

«Тэрміновыя тэлеграмы розуму»

У выдавецтве “Вышэйшая школа” ўбачыла свет кніга Н. Гаўрош і Н. Нямковіч “Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў”. У кожнага народа заўсёды высока цанілася ўдалае, трапнае слова. У афарызмах, універсальных і адначасова нацыянальна адметных, закладзены досвед пакаленняў, мудрасць, сіла духу чалавека, маральныя і эстэтычныя ідэалы, але найперш прываблівае дакладная характарыстыка людзей, іх схільнасцей, вызначэнне і ацэнка адносін у грамадстве, з’яў рэчаіснасці.

Мэтай аўтараў кнігі стала вывучэнне і сістэматызацыя афарыстычных выслоўяў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Творы ста аўтараў прааналізавалі Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч, каб змясціць у сваім зборніку самыя значныя цытаты, размеркаваныя па тэмах: “Кожны чалавек — гэта цэлы свет”, “Між людзей не можа быць старонняга болю”, “Жыццё — неапатны і спадчыны доўг”, “Каханне і веру не трэба ўсім выстаўляць напаказ”, “Гадуюцца дзеці ў любові — ратуецца вечнасць”, “Талант павінен быць непадкапным” і многіх

іншых. Працитуем з раздзела “І няма на свеце лепшай долі — несці жытні колас праз вякі”: “Зямлі не дагледзіш — адпомсціць табе, / А потам напоіш — адмерыць без меры, / А шчыра палюбіш — палюбіць цябе” (М. Танк. Вясновая ода).

Адкрываюць зборнік прадмова, у якой расказваецца пра гісторыю навуковага асэнсавання афарыстычных выслоўяў у беларускай культуралогіі, і артыкул “Афарызмы — тэрміновыя тэлеграмы розуму”, прысвечаны разгляду розных аспектаў аналізу нацыянальнай афарыстыкі. Завяршаюць даследаванне алфавітны паказальнік афарыстычных выслоўяў і спіс аўтараў, з твораў якіх прыводзіліся цытаты.

Упэўнены, выданне будзе карысным настаўнікам і літаратарам, бацькам, дзядулям і бабулям — усім, хто неабякавы да беларускай мовы і літаратуры.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

и перспективы развития: сборник материалов региональной научно-практической конференции, Брест, 17 ноября 2011 г. — Брест: БрГУ, 2011. — 136 с. — Часть текста на белорусском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-789-8.

Несуточная экономика: школьный проект использования ресурсов и энергии / [в подготовке принимал участие Пастернак Валерий Чеславович]. — 2011. — 72 с. — 600 экз.

Новые подходы в организации и содержательном наполнении шестого школьного дня: материалы семинара. — Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2011. — 66 с. — 200 экз.

Обучающие и контрольные диктанты по русскому языку: 5–9-е классы: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Мурина Л. А. и др.]. — Минск: Народная асвета, 2011. — 142 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1691-2.

Олимпиады по математике. 5–11 классы (2010–2011) / Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»; [составители: И. А. Корлюкова, Ю. Я. Романовский]. — Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2011. — 98 с. — 370 экз.

Организация и проведение уроков по предмету «Трудовое обучение. Технический труд»: методические рекомендации с электронным приложением / Управление образования Гродненского облисполкома, государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»; [составители: О. Н. Максимец, Т. Г. Стаселович]. — Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2011. — 54 с. — Часть текста на белорусском языке. — 340 экз.

Проблемы преподавания химии в школе и вузе: пути решения: материалы международной научно-практической конференции (Гомель, 10–11 ноября 2011 г.) / [редколлегия: Н. И. Дроздова (гл. ред.) и др.]. — Гомель: ГГУ, 2011. — 225 с. — Часть текста на английском языке. — 60 экз. — ISBN 978-985-439-580-7.

Разговор по душам: классные часы и родительские собрания / [авторы-составители: Л. М. Волкова, Л. З. Черепко]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 125 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-405-650-0.

Русская литература в 10 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [С. Н. Захарова и др.]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — 207 с. — 3240 экз. — ISBN 978-985-465-953-4.

Сакович, Н. А. Суицидальное поведение: профилактика и коррекция: [учебно-методическое пособие] / Н. А. Сакович; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 137 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-237-6.

Сборник диктантов по русскому языку за период обучения на I ступени общего среднего образования: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [М. Б. Антипова и др.]; Министерство образования Республики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Национальный институт образования: Аверсэв, 2012. — 126 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-465-964-0 (Национальный институт образования). — ISBN 978-985-533-145-3 (Аверсэв).

Снякевич, Н. И. Выполни тестовые задания по предмету «Человек и мир»: 1-й класс / Н. И. Снякевич; [под редакцией О. Г. Сорока]. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 75 с. — 10013 экз. — ISBN 978-985-538-572-2.

Тексты для изложений по русскому языку: 5–11-е классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / [составитель Л. В. Мелькова]. — 4-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 87 с. — 413 экз. — ISBN 978-985-538-575-3.

Туристский слет учащихся Союзного государства, Столбцы-2011. — Минск: Рифтур, 2011. — 14 с. — 200 экз.

Уроки русского языка в 6 классе: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Мурина Л. А. и др.]. — Минск: Народная асвета, 2011. — 158 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1703-2.

Физика: 9–11-е классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [В. И. Анцупевич и др.]; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 284 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-533-139-2.

Юхнель, Н. В. Английский язык в 6 классе: (с электронным приложением): учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, Н. В. Демченко. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 110 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-2040-8. — ISBN 978-985-06-2048-4 (CD).

Юхнель, Н. В. Английский язык в 7 классе: (с электронным приложением): учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, Н. В. Демченко. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 103 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-2041-5. — ISBN 978-985-06-2049-1 (CD).

Выхаванне, адукацыя і навучанне спецыяльных груп асоб

Основные показатели развития системы специального образования в Республике Беларусь. 1995–2010 годы / Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр; [составители: Хмелевский В. М., Федорцова Е. Е.]. — Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2011. — 129 с. — 220 экз.

Прафесійная адукацыя. Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

Планирование и организация изучения качества воспитательного процесса в учреждениях профессионального образования: методические рекомендации / [авторы-составители: Т. А. Сезень и др.; под редакцией О. С. Поповой, С. Р. Бутарки]. — Минск: РИПО, 2011. — 257 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-503-185-8.

Прадам кнігу:
И. Б. Беляев. Стоматология. Как лечить зубы. — Минск: Современный литератор, 2003.
Тэл. 8 (029) 762-28-74

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика

Адрес:Тел.:

Разборчики заполните, вырежьте и отправьте на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.

Телефоны для справок: 284 66 71, 284 66 73

Результаты инновационной деятельности / Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственное учреждение «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования». — Минск, 2011. — 39 с. — 30 экз.

Рейтинговая оценка деятельности учреждений профессионально-технического и среднего специального образования за 2010/2011 учебный год / Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственное учреждение «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования». — Минск, 2011. — 43 с. — 30 экз.

Сборник справочно-информационных материалов по реализации Государственной программы развития ПТО на 2006–2010 годы / Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственное учреждение «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования». — Минск, 2011. — 72 с. — 50 экз.

Столичная система профессионального образования сегодня / Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственное учреждение «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования»; [составители: Павловиченко А. Л., Жермунец Л. Э.]. — Минск, 2011. — 27 с. — 50 экз.

Вышэйшая адукацыя

Аксенова, Л. Н. Учебно-исследовательская работа студентов: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение» / Л. Н. Аксенова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Профессиональное обучение и педагогика». — Минск: БНТУ, 2010. — 51 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-525-381-6.

Ахраменко, Г. В. Реконструкция участка автомобильной дороги: учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию / Г. В. Ахраменко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Изыскания и проектирование дорог». — Гомель: БГУТ, 2011. — 86 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-468-906-7.

Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия): пособие (задания учебной (ознакомительной) практики) для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: направления 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита; [автор-составитель Т. П. Винокурова]. — Гомель: БГУПГК, 2011. — 95 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-461-838-8.

Военному факультету в Белорусском государственном университете 85 лет: 1926–2011. — Минск, 2011. — 26 с. — 150 экз.

Вяргенка, С. А. Фальклорная практыка: замыслы: практычнае кіраўніцтва для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / С. А. Вяргенка; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францыска Скарыны. — Гомель: ГДУ, 2011. — 45 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-439-567-8.

Громыко, Н. А. Требования к выполнению дипломной работы: учебно-методическое пособие для студентов специальности «Таможенное дело» / Н. А. Громыко, О. В. Путято; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Таможенное дело». — Гомель: БГУТ, 2011. — 45 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-915-9.

Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: материалы VII Международной научно-методической конференции (Минск, 1–2 декабря 2011 г.) / [редколлегия: Никוליшин Б. В. и др.]. — Минск: БГУИР, 2011. — 547 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 120 экз. — ISBN 978-985-488-825-5.

Иоффе, Л. А. Применение программных комплексов для решения инженерных задач: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы студентов специальности 3А, 3Д / Л. А. Иоффе, Т. А. Голдобина; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Информационные технологии». — Гомель: БГУТ, 2011. — 46 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-468-931-9.

Летопись Белорусского государственного университета, 1917–2011 / Белорусский государственный университет; [составители: Л. П. Максимовна, Е. П. Туромша]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 158 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-476-961-5 (в пер.).

Маркетинг в промышленности: пособие по выполнению дипломных работ для студентов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» специализации 1-26 02 03 07 «Маркетинг предприятий промышленности» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга; [авторы-составители: И. В. Помаз, С. А. Шингарей]. — Гомель: БГУПГК, 2011. — 99 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-461-857-9.

Марченкова, Е. Е. Макроэкономика: методическое пособие к выполнению курсовой и контрольной работ для студентов экономических специальностей всех форм обучения / Е. Е. Марченкова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск: БГУИР, 2011. — 36 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-488-610-7.

ММИ – МГТУ – Белорусско-Российский университет: история становления и развития (1961–2011): к 50-летию образования Могилевского машиностроительного института / [авторы-составители: А. А. Жолобов, Ю. Н. Лопаткий; редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор

и др.). — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2011. — 470 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-492-096-2.

Модернизация и внедрение бизнес-образовательных программ подготовки кадров для туриндустрии: сборник научных статей / [редколлегия: Клаус Розенталь (отв. редактор), В. Н. Никитин, Н. И. Кабушкин]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 135 с. — Часть текста параллельно на немецком и русском языках. — Часть текста на английском и немецком языках. — 99 экз. — ISBN 978-985-517-320-6.

Нагорнов, В. Н. Организация производства и управление предприятием: методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальностей 1-43 01 04 «Тепловые электрические станции», 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» / В. Н. Нагорнов, И. А. Бокун; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Экономика и организация энергетики». — Минск: БНТУ, 2011. — 66 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-463-9.

Наука и инновации в БГУ: [справочно-информационные материалы] / Белорусский государственный университет; [под редакцией О. А. Ивашкевича]. — [3-е изд., дополненное]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 131 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-476-960-8.

Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции развития: материалы юбилейной международной конференции, Могилев, 24 ноября 2011 г. / [редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор) и др.]. — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2011. — 162 с. — Часть текста на белорусском языке. — 90 экз. — ISBN 978-985-492-101-3.

Организация выполнения и оформление дипломного проекта: учебно-методическое пособие / [О. В. Холодильов и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Неразрушающий контроль и техническая диагностика». — Гомель: БГУТ, 2011. — 77 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-822-0.

Организация и проведение единых дней информирования и информационных часов в учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»: методические рекомендации / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств; [составитель: Еришова Н. В.]. — Минск: БГУ культуры и искусств, 2011. — 31 с. — 155 экз.

Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Уладзімір Іванавіч Пічэта / [складальнікі: С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі; рэдкалегія: Г. С. Абламейка (адк. рэд.) і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — 375 с. — Частина тэксту на рускай мове. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-556-8 (у пер.).

Профессиональная социализация студентов технического вуза / [В. А. Клименко и др.]; под редакцией В. А. Клименко. — Минск: БНТУ, 2011. — 243 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-710-4.

Профессорско-преподавательские работники высших учебных заведений Республики Беларусь: по состоянию на конец 2010 г.: (статистический справочник) / Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. — Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2011. — 130 с. — 16 экз.

Профилактика ВИЧ/СПИД среди студенческой молодежи: теоретический и практический материал по проведению мероприятий / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Управление воспитательной работы с молодежью, Социально-педагогическая и психологическая служба; [составитель И. А. Кухарчик]. — Минск: БГУИР, 2011. — 42 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-488-754-8.

Разон, В. Ф. Экономический анализ совершенствования машин и организация их производства на промышленном предприятии: учебно-методическое пособие по курсовому проектированию / В. Ф. Разон; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство». — Гомель: БГУТ, 2011. — 43 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-890-9.

Сведения о работе аспирантуры и докторантуры за 2010 год: (статистический справочник) / Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. — Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2011. — 199 с. — 25 экз.

Совершенствование профессионально-педагогической подготовки выпускников университетов в образовательном пространстве учреждения образования: сборник научных статей / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Вильнюсский педагогический университет; [редколлегия: Тарантей В. П., Монкевичичене О. (гл. ред.)]. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 217 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском, белорусском и литовском языках. — 110 экз. — ISBN 978-985-515-475-5.

Справочные материалы для проектирования деревянных конструкций зданий и сооружений (для использования студентами при выполнении курсовых и дипломных проектов) / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций; [составитель: В. В. Жук]. — Брест: БрГУ, 2011. — 33 с. — 200 экз.

Теоретические основы товароведения (в отрасли): пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» специализации 1-25 01 09 01 «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров;

[авторы-составители: Л. А. Галун, Д. П. Лисовская, М. Ф. Бань]. — Гомель: БГУПГК, 2011. — 99 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-461-876-0.

Товароведение и экспертиза одежно-обувных и культурно-хозяйственных товаров: пособие по выполнению курсовых и дипломных работ для студентов специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» специализации 1-25 01 09 02 «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров», специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» специализации 1-25 01 10 26 «Коммерческая деятельность и товароведение непродовольственных товаров» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров; [авторы-составители: В. Е. Сычко и др.]. — Гомель: БГУПГК, 2011. — 71 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-461-901-9.

Университетоведение: (с приложением CD): учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / [О. А. Яновский и др.; под общей редакцией О. А. Яновского]. — Минск: БГУ, 2011. — 342 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-465-3. — ISBN 978-985-518-460-8 (отд. кн.) (в пер.). — ISBN 978-985-518-462-2 (CD).

Шаповалов, В. М. Технологія строітельнаго прадукцтва: учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности «Архитектура» / В. М. Шаповалов, О. Е. Пантохов; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Строительное производство». — Гомель: БГУТ, 2011. — 98 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-468-842-8.

Шатров, С. Л. Бухгалтерский учет и аудит: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов заочной формы обучения по специальности «Экономика и организация производства (по направлениям)» / С. Л. Шатров, Н. В. Кравченко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — Гомель: БГУТ, 2011. — 46 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-468-953-1.

Ятусевич, В. П. Выполнение курсового проекта по свиноводству: учебно-методическое пособие для студентов факультета заочного обучения по специальности 1-74 03 01 «Зоотехния» / В. П. Ятусевич, Е. Н. Ляхова, Л. М. Линник; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — (3-е изд., стереотипное). — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 38 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-512-522-9.

Этнаграфія. Нораваы і звычай. Цырыманія

Клімчук, Ф. Д. Традыцыйнае вяселле вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці = Традиционная свадьба села Симоновичи Дрогичинского района Брестской области / Ф. Д. Клімчук; Грамадскае аб'яднанне "Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства "Загароддзе". — Мінск: Мэджык, 2011. — 84 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6473-39-8.

Кузнецов, И. Н. Лучшие поздравления и подарки на все случаи жизни / [Кузнецов Игорь Николаевич]. — Минск: Харвест, 2011. — 637 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9568-9 (в пер.).

Фальклор у вузкім сэнсе

Кастрыца, А. А. Фалькларыстыка: прыкметы і павер'і: практычны дапаможнік: для студэнтаў 1-га курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" / А. А. Кастрыца; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францыска Скарыны. — Гомель: ГДУ, 2011. — 47 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-439-571-5.

Сержпутоўскі, А. К. Чароўны човен: казкі і апавяданні беларусаў/ Слупскага павета / А. К. Сержпутоўскі; [складанне, падмова, навуковае рэдагаванне, літаратурная апрацоўка] У. К. Каско; мастак В. Р. Мішанька]. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 446 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-1951-8 (у пер.).

Швед, І. А. Міфалогія колеру ў беларускай традыцыйнай духоўнай культуры: манатрафія / І. А. Швед; Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна. — Брэст: БрДУ, 2011. — 291 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-785-0.

МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ

Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў

Биосферный резерват «Прибужское Полесье»: Экологическая тропа «Лесная речка» [Текст: Абрамчук А. В., Демешко М. В.; фото: Абрамчук А. В., Абрамчук С. В.]. — Брест, 2011. — 20 с. — 500 экз.

Основы экологии: лабораторный практикум для студентов технологических специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет; [составители: Тимонова Е. Т., Тимонов И. А., Гречаников А. В.; редактор: В. В. Ушаков]. — Витебск: ВГТУ, 2011. — 102 с. — 80 экз.

Природопользование: сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Институт природопользования». — Минск, 1999. — ISBN 2079-3928.

Вып. 20 / [главный редактор А. К. Карабанов]. — Минсктиппроект, 2011. — 157 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 120 экз.

Токарчук, С. М. Социальная экология: учебно-методический комплекс для студентов географического факультета специальности 1-31 02 01-02 География со специализацией 1-31 02 01-02 12 Рациональное природопользование и охрана природы / С. М. Токарчук; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 130 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-766-9.

Шакун, В. В. История реаклиматизации зубров в Налибокской пуще / [Шакун В. В., Козорез А. И., Шакун В. В.; фото: С. М. Плыткевич]. — Минск: Рифтур, 2011. — 12 с. — 300 экз.

Матэматыка

Веременик, В. В. Тренажер по математике для подготовки к централизованному тестированию и экзамену / В. В. Веременик. — 6-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 175 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-257-0.

Централизованное тестирование. Математика: анализ ошибок: анализ ошибок ЦТ 2011 г., комментарии к ответам, методика расчета тестового балла, тренировочные задания / Учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» Министерства образования Республики Беларусь. — Минск: Аверсэв, 2012. — 95 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-533-130-9.

Тэорыя лікаў

Иррациональные выражения, уравнения и системы уравнений: учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», Республиканская заочная школа; [составитель В. В. Красовская]. — Минск: АПО, 2011. — 65 с. — 725 экз. — ISBN 978-985-495-289-5.

Алгебра

Алгебра. Школьный курс: пособие для учащихся: в 2 ч. / [Е. П. Кузнецова и др.]. — Минск: Народная асвета, 2011. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1695-0.

Ч. 1: 7–9-е классы. — 2011. — 215 с. — ISBN 978-985-03-1696-7.

Ч. 2: 10–11-е классы. — 2011. — 175 с. — ISBN 978-985-03-1697-4.

Высшая математика: алгебра и аналитическая геометрия на плоскости: практическое руководство для студентов экономических специальностей вуза / [Бузанов Александр Васильевич и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 47 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-439-591-3.

Макаревич, Т. А. Высшая математика: система индивидуальных заданий по теме «Элементы теории поля»: учебно-методическое пособие: [для курсантов 2-го курса инженерных специальностей] / Т. А. Макаревич, Н. В. Марковникова, Л. В. Михальская; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 51 с. — 250 экз.

Геаметрыя

Богданович, С. А. Практикум по геометрии: пособие для слушателей ИГК и ПК БГТУ, обучающихся по специальности: 1-02 05 72 Математика; 1-02 05 71 Информатика / С. А. Богданович, С. И. Василец; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров. — Минск: БГПУ, 2011. — 87 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-541-009-7.

Высшая математика: аналитическая геометрия в пространстве и начала анализа: практическое руководство для студентов экономических специальностей вуза / [Бузанов Александр Васильевич и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 47 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-532-754-8 (ошибоч.).

Геометрия: 11-й класс: учебному пособию В. В. Шлыкова «Геометрия. 11 класс» для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / [составитель О. В. Ярмошевич]. — Минск: ЮниПрессМаркет, 2011. — 222 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-754-8 (ошибоч.).

Грабусова, А. А. Геометрические построения. Проекционное черчение: учебно-методическое пособие для выполнения контрольной работы для студентов ФБО / А. А. Грабусова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Графика». — Гомель: БГУТ, 2011. — 34 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-468-810-7.


Индивидуальные задания по геометрии. Семестр 5. Элементы дифференциальной геометрии: практикум: для студентов физико-математического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; составитель В. Г. Иванов. — Могилев: МГУ, 2011. — 32 с. — 52 экз. — ISBN 978-985-480-743-0.

Практикум по начертательной геометрии: пособие для студентов технических специальностей / [З. Н. Уласевич и др.]; под общей редакцией З. Н. Уласевич; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики. — Брест: БрГУ, 2011. — 114 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-493-193-7.

Аналіз

Кузьменкова, Т. Е. Математический анализ: учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса факультета мониторинга окружающей среды / Т. Е. Кузьменкова; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра физики и высшей математики. — Минск: МГУ, 2011. — 59 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-515-016-2.

Тыщенко, В. Ю. Накрывающие слоения дифференциальных систем: монография / В. Ю. Тыщенко; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 179 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-471-7.



Кнігарня № 16, г. Новалукомль

Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Вадим Деружинский. Забытая Беларусь. — Минск: Харвест, 2011.
- Золотая книга сказок. — Минск: Харвест, 2011.
- Вышивка лентами. — Минск: Харвест, 2011.
- Мамины уроки. — Минск: МФЦП, 2011.
- Кніга, укладальнікам і аўтарам вершаў якой стала Вольга Захарава, адрасавана дарослым і дзецям — гэта сапраўдная энцыклапедыя першых ведаў. Выконваючы разам з маці займальныя заданні, дзеці засвоцяць чытанне, пісьмо, навукачы лічбы. Практыкаванні дапамогуць развіць мову, дадуць новыя веды пра навакольны свет.*
- Михаил Голденков. Утраченная Русь, забытая Литва, неизвестная Московия, запрещенная Беларусь. — Минск: Современная школа, 2010.
- Максім Багдановіч. Вянок. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011.
- Дорогами православной Беларуси. — Минск: Белорусская Православная Церковь, 2010.
- Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011.
- Анатолий Бернацкий. Загачный и парадоксальный мозг. — Минск: Народная асвета, 2011.
- Сергей Иванов. Йога для всех. — Минск: Современная школа, 2011.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

- Олег Рой. Барселонская галерея. — Москва: Эксмо, 2011.
- Аллен Карр. Лёгкий способ бросить курить. — Москва: Добрая книга, 2008.
- Рудольф Самусев. Атлас анатомии человека. — Москва: Мир и образование; Астрель; Оникс, 2011.
- Ольга Володарская. Король умер, да здравствует король. — Москва: Эксмо, 2010.
- Наталья Нестерова. Татьяна дом. — Москва: АСТ; Астрель, 2010.
- Елена Михалкова. Тёмная сторона души. — Москва: Эксмо, 2010.
- Животные, растения, мифы и легенды. — Москва: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2009.
- Самуил Маршак. Кошкин дом. — Москва: Астрель, 2012.
- Ник Юзеров. Мужские удовольствия. — Москва: Астрель, 2011.
- Александр Пушкин. Евгений Онегин. Борис Годунов. Маленькие трагедии. — Москва: Эксмо, 2010.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение "Книжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

Аляксандр БРЫТ

Станіслаў Ежы Лец нарадзіўся 6 сакавіка 1909 года ў Львове — культурным цэнтры польскай Галіцыі, якая ўваходзіла ў той час у склад Аўстра-Венгерскай імперыі. Яго сваякі высока цанілі культуру, і хаця бацька Леца, радавіты аўстрыйскі дваранін, памёр, калі сын быў яшчэ дзіцём, маці прыклала шмат намаганняў, каб ён вучыўся. Набліжэнне фронту Першай сусветнай вайны прымусіла сям’ю пераехаць у Вену, дзе Лец атрымаў пачатковую адукацыю, якую прадоўжыў у евангелічнай школе ў Львове.

У канцы 1920-х гадоў, з’яўляючыся студэнтам Львоўскага ўніверсітэта Яна Казімежа, вывучаючы юрыспрудэнцыю і паланістыку, Станіслаў Лец шчыра цікавіцца літаратурнай творчасцю. Яна, нібыта стихія ветру, захоплівае юнака. Метафара, тонкая іронія, рыфма, афарыстычнасць і лірызм вызначаюць яго паэтычны стыль. Для сваіх паэтычных твораў Лец выбірае традыцыйную, але амаль забытую форму — польскую фрашку (ад польскага *fraszka* — дробязь, пусцяковіна) — разнавіднасць мініяцюры-эпіграмы. Да Другой сусветнай вайны Лец супрацоўнічае са шматлікімі літаратурна-мастацкімі выданнямі, выпускае некалькі паэтычных зборнікаў, арганізуе літаратурнае кабарэ “*Tetr Krętaszy*” (“Тэатр перасмешнікаў”) і, з’яўляючыся прадстаўніком левай творчай інтэлігенцыі, пакуль беспаспяхова


Станіслаў Ежы Лец памёр у 1966 годзе ў Варшаве. Кропка, пастаўленая ім незадоўга да смерці пасля аднаго з крылатых выслоўяў, сталася знакам прыпынку, які абазначыў не толькі не канец сказа, а бясконцы працяг лёсу. Смерць прынесла польскаму паэту, філосафу, віртуозу афарыстычнай метафары Станіславу Ежы Лецу несяротнасць, дакладней — пацвердзіла яе. Бо, як пісаў ён сам, і памерлыя маўчаць толькі да часу, які выкажацца за іх. Штрыхі яго біяграфіі, нібыта фарбы, умела накладзеныя на палатно мастаком, іграюць разнастайнымі адценнямі драматычнага XX стагоддзя.

спрабуе данесці сваю грамадзянскую пазіцыю.

Спачатку яго не зразумелі і не пачулі, хаця ў далейшым майстар з усмешкай адзначаў: “Бываюць эпохі, калі на смяротным ложы мысліцель можа сказаць: «Якое шчасце, што мяне не зразумелі!» Як бы там ні было, але ў другой палове 1930-х супрацоўніцтва Леца з антыфашысцкім палітычным выданнем “*Dziennik porucznego*” прыносіць яму сур’ёзныя праблемы, з-за якіх, каб не быць арыштаваным, ён выязджае ў Румынію.

Праз некаторы час Лец вяртаецца ў Польшчу, жыве і працуе

ў вёсцы, служыць у адвакацкай канторы, потым пераязджае ў горад дзяцінства — Львоў, дзе яго заспела Другая сусветная вайна. Пра гэты час ён сціпла распавядае ў сваёй аўтабіяграфіі: “Акупацыю я пражыў ва ўсіх тых формах, якія дапускаў той час. 1939 — 1941 гады правёў у Львове, 1941 — 1943 гады — у канцлагеры пад Цярнопалем. У 1943 годзе, у ліпені, з месца маючага адбыцця майго расстрэлу я ўцёк у Варшаву, дзе канспіратыўна працаваў рэдактарам вавенных газет Гвардыі Людовай і Арміі Людовай... Потым пайшоў да партызанаў, якія змагаліся ў



Люблінскім ваяводстве, пасля чаго ваяваў у радах рэгулярнай арміі”. За гэтымі скупымі радкамі хаваюцца фрагменты яго жыцця: дзве няўдалыя спробы ўцэкаў з канцлагера, прыговор да расстрэлу; эсэсавец, які загінуў ад удару рыдлёўкай, бо прымусіў Леца капаць сабе магілу, і дзёрзкі ўцёк у форме забітага фашыста праз усю Польшчу, у Варшаву...

За ўдзел у вайне Станіслаў Ежы Лец атрымаў Кавалерскі Крыж ордэна “*Polonia Restituta*”. У 1946 годзе новай уладай Лец быў накіраваны на дыпламатычную работу ў Вену ў якасці

аташэ па пытаннях культуры місці Польскай Рэспублікі. У 1957 годзе выходзіць галоўная кніга паэта — “Непрычасаныя думкі” (“*Myśli nieuczesane*”) — зборнік вокалмгненных дакладных філасофскіх афарызмаў, які прынёс Станіславу Ежы Лецу сусветную вядомасць.

Лаканічныя роздумы Леца пра чалавека, лёс, жыццё сталі для многіх чытачоў адкрыццём сучаснага філосафа-афарыста. Вольныя думкі, у якіх аўтар захаваў шматмернасць слова, схільнага да метамарфозаў, да іншых прачытанняў, уражваюць сваёй прастотай і парадаксальнасцю.

Нераўназначныя, не заўсёды бясспрэчныя, самыя розныя па форме (ад псеўдацытаты да міні-дыялогу) “*Myśli nieuczesane*” Станіслава Ежы Леца тым не менш жывыя: у іх б’ецца сэрца, пульсуе кроў, плача і смяецца чалавечая душа.

Незадоўга да смерці Станіслаў Ежы Лец падрыхтаваў кнігу “Новыя непрычасаныя думкі” (“*Myśli nieuczesane nowe*”). Яе прачыталі розныя людзі ў розных краінах свету. І калі хтосьці з іх задумаўся пра лёс чалавека паміж бяскрайнасцю волі і межамі тленных шляхоў, значыць сустрэча з польскім афарыстам адбылася.

3 кнігі «Непрычасаныя думкі»

* Ні на адным гадзінніку не знойдзеш стрэлак, якія паказваюць шлях у жыцці.

* Разбураючы помнікі, беражыце п’едэсталы. Яны заўсёды могуць спатрэбіцца.

* Уваскрэснучь могуць толькі трупы. Жывым цяжэй.

* Усё ў руках чалавека. Таму іх трэба мыць часта.

* Снілася мне рэчаіснасць. З якой палёгкай я прачнуўся.

* Заўсёды знойдуцца эскімосы, якія выдумваюць для якога-небудзь Бельгійскага Конга парады па захаванні гарачага клімату.

* Першай умовай бессяротнасці з’яўляецца смерць.

* Глыбокая думка... Да яе неабходна падняцца.

* Калі не маеш пазваночніка, не вылазь са скуры.

* Балота часам стварае ілюзію глыбіні.

* Іншы раз званы гайдаюць званара.

* Не трэба паўтарацца! Тс-с-с! Няхай гэтага не пачуе шчасце.

* Бывае, што кручок глытаюць разам з рыбаком.

* Неабходна так памножыць колькасць думак, каб для іх не хапіла наглядчыкаў.

* Прыгожая хлусня? Увага! Гэта ўжо творчасць.

* Вертыкаль з гарызанталлю ўтвараюць крыж.

* Нялёгка жыць пасля смерці. Часам на гэта патрэбна патраціць усё жыццё.

* Нават у яго маўчанні былі моўныя памылкі.

* Ніколі не адчыняй дзверы тым, хто іх адчыніць і без твайго дазволу.

* Не раскажвайце сваіх сноў. А што калі да ўлады прыйдуць фрэйдысты.

* Не сяды сук, на якім сядзіш... Хіба толькі цябе захочуць на ім павесіць.

* І мазахісты прызнаюцца ва ўсім на катаванні. Каб падзякаваць.

* У каго добрая памяць, таму лягчэй пра многае забыцца.

* І непрадузятыя не непрадузятыя. Яны за правасуддзе.

* Звон, які б’е трывогу, павінен мець адважнае сэрца.

* Думкі некаторых людзей такія дробныя, што не могуць дайсці нават да іх галоў.

* Мы былі падзелены багамі. Але як яны былі падзелены намі?

* Кожны век мае сваё сярэднявечча.

* Як трэніраваць памяць, каб умець забывацца?

* Спачатку было слова, а ў канцы — фразы.

* *Salto morale* яшчэ больш небяспечна, чым *salto mortale*.

* Не кліч ноччу на дапамогу. Чаго добрага разбудзіш суседзяў.

* Хіба скептыцызм зручны светапогляд? Скептыкі глядзяць на гэта скептычна.

* Глупства не вызваляе ад мыслення.

* Аптымізм і песімізм адрозніваюцца выключна па даце канца свету.

* І падумаць толькі, што на тым самым агні, што скраў Праметэй у багоў, спалілі Джардана Бруна.

* Няўжо калі людажэр есць відэльцам і лыжкай, гэта прагрэс?

* Памірыцеся! Няхай тэолагі разважаюць над тайнай быцця, якое вызначае свядомасць.

* Можна круціць назад ручку шарманкі, але не мелодыю.

* Для мыслення неабходны мозг, не гаворачы ўжо пра чалавека.

* Ніхто не хоча гаварыць пра смак дражджэй у цесце, якое якраз дзякуючы гэтым дражджам паднялося.

* Заўсёды існуе яшчэ найвастрэйшая тупасць.

* Шарманка змеле ўсякую мелодыю.

* Праўдзе цяжэй за ўсё ў часы, калі ўсё можа быць праўдай.

* Мы па-ранейшаму з’яўляемся ўстойлівым грамадствам — з перавагай нецвярозага стану.

* І горы ствараюць бездані.

* Можна перайсці на пазіцыі ворага, застаючыся на ўласных.

* Можна змяніць веру, не мяняючы Бога. І наадварот.

* Правіла: “Няхай жывыя захоўваюць цішыню на могілках, калі гэта ўмеюць нават мёртвыя”.

* І празрыстыя мэты кідаюць на сябе цень.

* Трагедыя R. у тым, што ён любіць сябе, а сабой быць не можа.

* Раны зацягваюцца, аднак рубцы растуць разам з намі.

* Часам трэба замаўчаць, каб застацца выслуханым.

* У што веру? У Бога, калі ён ёсць.

* Твар ворага выклікае ў мяне жах тады, калі ён падобны да майго.

* Вучыце мовы. Нават тыя, што не існуюць.

* На шыі жырафа блыха пачынае верыць у бессяротнасць.

* Будзьце ўважлівымі, каб не трапіць пад чыё-небудзь кола шчасця.

* Не пасылайце дальтонікаў у завоблачныя вышыні. Могуць вярнуцца ні з чым.

* Ідэалісты прагнуць матэрыялізацыі духаў.

* Учыніў злачынства: забіў чалавека! У сабе.

* Чым большую фантазію мае чалавек, тым больш нікчэмным сябе адчувае.

* І недахоп садавіны можа выклікаць браджэнне.

* Тое, што памёр, яшчэ не азначае, што жывь.

* Перспектыва — рэч салодкая: убачыць сваіх ворагаў такімі маленькімі.

* Калі хочаш схаваць твар — распраніся.

* Сэрца чалавека б’е іншага неміласэрна.

* Страшны слабы бок сілы.

* Не хадзі пратаптанымі шляхамі — паслізнешся.

* Часцей за ўсё выхад там, дзе быў уваход.

* Адзінота неяк перанаселена!

* Больш за ўсё формаў мае абстракцыя.

* Ветры мяняюць і ўказальнікі дарог.

* Не аднаму нулю можа здацца, што ён эліпс, па восі якога круціцца свет.

* Неабходна мець многа цярпення, каб яму навучыцца.

* Хаваўся за языком, які паказваў свету.

* Памятайце: пазіцыю заўсёды мае толькі паляўнічы, дзічына — ніколі.

* Лягчэй за ўсё заблудзіцца ў лесе, пасля таго як яго ссякуць.

* Падумай, перш чым падумаеш!

* Няўжо сюррэалізм перастае ім быць, калі становіцца рэальнасцю?

* Калі міф ператвараецца ў сапраўднасць, чыя гэта перамога: матэрыялістаў або ідэалістаў?

* Усё разумеем, таму не можам нічога зразумець.

* Меркаванні звычайна падзелены паміж моцнымі.

* Усё з’яўляецца ілюзіяй. Зразумела, і папярэдняе меркаванне.

* Быць сваім уласным міністрам унутраных спраў.

* Непісьменныя вымушаны дыктаваць.

* У некаторых слоўніках не хапае слова гонару.

* Меткі стрэл: не папасці ў чалавека.

* Сезам, адчыніся: я хачу выйсці!

* Гадзіннік ідзе. Для ўсіх.

Пераклад з польскай Аляксандра Брыта (пераклад зроблены паводле выдання Stanisław Jerzy Lec, “Myśli nieuczesane”, Wydawnictwo Literackie, 1974)

Мастак і кніга

У любой дзіцячай кнізе вялікую ролю (не меншую за сам тэкст) выконваюць ілюстрацыі. А маленькім чытачам цяжка дагадзіць. Пра гэта кажа ілюстратар кнігі Ян Жвірбля: “Дзеткі бачаць усё. Нават калі ты трохі недзе збрахаў, ці схалтурыў, ці маляваў бяздушна... Я і да сённяшняга часу не бяру ў крамах кніжкі, у якіх ілюстрацыі намаляваныя абы-як”.

Ян Жвірбля:

«Графіка — гэта мегаэстэцкая навука»

Анастасія ГРЫШЧУК

Ян вучыцца ў Беларускай дзяржаўнай Акадэміі мастацтваў. Хаця да гэтага ў яго былі зусім іншыя інтарэсы...

— Бацькі мае — мастакі: яны вучыліся ў Віцебску на мастацка-графічным факультэце. Ды і дзядуля з бабуляй — творчыя асобы... Але я пасля школы чамусьці адчуў сябе эканамістам. У мяне былі здольнасці да матэматыкі, на алімпіядах перамагаў, па інфарматыцы таксама... Вось і вырашыў, што калі ўмею так добра лічыць — трэба мне быць эканамістам. Скончыў сярэдняю школу з залатым медалём ды паступіў у Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. Пасля я працаваў у Мінску — рэкламаваў новенькія фольксвагены. Але калі кожны дзень ходзіш на працу, сядзіш за камп’ютарам ды клацаеш мышкай, міжволі пачынаеш думаць: а я ж нічога не ўмею рабіць. Як прафесіянал не ўмею. І наогул, нічога вартага не стварыў. Думаў, думаў... І вырашыў паступіць у Акадэмію мастацтваў у Санкт-Пецярбургу. Звольніўся, паехаў — і не паступіў. Вярнуўшыся, зноў паспрабаваў рэкламаваць аўтамабілі, але доўга не вытрымаў і паступіў у Акадэмію мастацтваў на спецыяльнасць “Графіка”. Без аніякай падрыхтоўкі.



Пан Оштарп — герой казкі Алеся Карлюкевіча “Як зайка Бяляк мядзведзя Тантыгіна выратаваў”.

Паступіў я ў Акадэмію, на першым курсе ўсе грошы праеў, што зарабіў падчас працы маркетологам, а есці хочацца. Параіўся з сяброўкай. Яна і прапанавала — ілюструй кніжкі. Адзін сябра адвёў мяне ў выдавецтва “Мастацкая літаратура”, а там і кажуць: “Вось табе “Сыноч з кулачок”. Ілюструй”. Пасля папрасіў яшчэ якую кніжку — і далі мне “Зорны шлях белых гарлачыкаў”.

— Падзяліся досведам: як ішла праца над другой кнігай?

— Спачатку чытаеш. Пасля адыходзіш ад гэтага ўсяго... Потым бярэш аловачак, малюеш накіды. Адразу ўзяўся за пана Оштарпа — крывасмока. Гэты персанаж кнігі адразу набыў мастацкі вобраз... Зрабіў накід аловачкам, затым размаляваў фарбамі... А там і пайшло — ілюстрацыя за ілюстрацыяй. Больш за ўсё давялося папрацаваць над вобразам першакласніцы Святланы. Яна такая маленькая, між падручнікаў стаіць... Дарэчы, вобраз я змалёўваў з маёй малодшай сястры Дашачкі. Дакладней, з фотаздымка, дзе яна маленькая. Увогуле, над ілюстрацыямі працаваў прыкладна месяц. Але гэта вельмі маленькі тэрмін. Амаль кожны дзень я ствараў па малюнку. У кнігу ўвайшлі ўсе,



Ілюстрацыя да казкі Алеся Карлюкевіча “Як Сяргейка з Жыжэлем ядловец ратаваў”.

бо я спачатку зрабіў макет, дзе загадзя змадэляваў кожную старонку.

— Што самае складанае ў творчым працэсе?

— Знайсці, за што зачапіцца ў тэксце. Маляваць не надта складана. Выдумляць цяжэй. Бо спачатку мусіць узнікнуць ідэя, а пасля, калі ты пачынаеш пераносіць яе на паперу, можна заўважыць нешта новае, нечаканае: убачыць новую фігуру ў фактуры алоўка ці нейкай плямцы. Гэта вельмі складаны працэс. Усё можа быць добра ў жыцці, выдаецца ўдалы дзень — а ты нічога не намалюеш. А можа быць вельмі дрэнна, калі не атрымліваецца літаральна нічога, але ты ўбачыў — нейкая казюлечка папаўзла, і ўсё, кампазіцыя сабралася.

— Даводзілася пазычаць нечыя ідэі? Ці браць з некага прыклад?

— Заставачку да апошняй казкі — там, дзе рыбка плавае, гарлачыкі белыя на вадзе — я “скраў” у Марыса Эшэра, у яго ёсць такая чорна-белая літаграфія. Я проста намаляваў яе ў фарбах. А прыклад я браў найперш з мастака Паўла Татарнікава. Ён мой настаўнік. Вельмі вядомы беларускі ілюстратар: працаваў над “Каралём Артурам”, “Снежнай каралевай”, “Тамлетам”, “Венецыянскім купцом”, “Бурай”... Прыкладам і Тамара Дзяменцьева, мая сяброўка. Яна паўплывала на мяне яшчэ да паступлення. Дзякуючы ёй я зразумеў, што такое графіка. А графіка — гэта мегаэстэцкая навука.

— Ты казкі любіш?

— Так, вельмі. Усе нармальныя добрыя казкі. Я б хацеў праілюстраваць “Алісу ў Краіне Цудаў”, “Пінокія” і яшчэ раз — казку “Сыноч з кулачок”. Таму што першы мой вопыт атрымаўся так сабе...

— Якая кніга на цябе моцна паўплывала ў дзяцінстве?

— Кніга з дзяцінства — напэўна, “Калабок” з фатаграфічнымі ілюстрацыямі (абсурдна гучыць, уяўляецца фотаздымак Калабка ў стылі National Geographic). Там, карацей, рабілі лялек, выстаўлялі іх у адпаведнасці са зместам і фатаграфавалі. Але мяне ў дзяцінстве найбольш уразілі зробленыя дзесьці ў санаторыі ў Карпатах алоўкам малюнка майго бацькі. Паколькі нас абрабавалі па дарозе, яму даводзілася маляваць партрэты і пейзажы.

— Каго табе падабаецца маляваць?

— Больш за ўсё люблю маляваць людзей.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Богданович, А. Я всю жизнь стремился к свету. В 2 кн. Кн. 1. Мои воспоминания / Адам Богданович; сост., авт. предисл. Александр Ващенко. — Минск: Літаратура і Мастацтва 2012. — 544 с.

Гэтае выданне — сумесны праект РВУ “Літаратура і Мастацтва” і Літаратурнага музея Максіма Багдановіча. У першую кнігу твораў Адама Багдановіча — бацькі класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча — увайшлі “Мои воспоминания”, якія можна назваць энцыклапедыяй сялянскага жыцця беларусаў XIX — пачатку XX ст.



Броўка, П. Аб чым звяніць душа... / Пятрусь Броўка; склад. Т. М. Высоцкая, Т. Ф. Рослік. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. — 128 с.

Гэты зборнік паэзіі пабачыў свет у выдавецтве “БелЭн” невыпадкова. Шмат гадоў беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч Пятрусь Броўка ўзначальваў выдавецтва, якое стваралася пры яго непасрэдным удзеле і стала значнай падзеяй у духоўна-культурным жыцці краіны. У кнігу ўвайшлі выбраныя вершы розных гадоў. Дасведчаны чытач знойдзе тут шмат знаёмых твораў. Гэта і лірычны “Пахне чабор”, і антываенны “Раны”, “Спатканне”, напоўнены любоўю да роднага краю. Яны распаўсюджваюць пра лёс звычайных людзей, пра іх думы і спадзяванні, паказваюць і асобу аўтара, яго эстэтычныя і этычныя перакананні.



Абрамчук, Р. Музыка на Беларусі: ад архаікі да сучаснасці / Раман Абрамчук. — Рыга: Інстытут беларускай гісторыі і культуры, 2012. — 144 с.

Вобраз музыкі — адзін з самых старажытных у культуры чалавецтва. Даследуючы міфы розных народаў, навукоўцы знаходзілі шматлікія паралелі, якія сведчылі пра адно: усе

па сутнасці такія розныя героі-музыкі маюць аднаго “продка”, адзін архаічны карань. Таму нядзіўна, што герой-музыка стаў важным і для беларускай культуры, асабліва ў XIX — XX стагоддзях. Захаваў гэты вобраз актуальнасць і ў пачатку 2000-х, выяўляючыся ў розных інтэрпрэтацыях. Але тым самым ён садзейнічаў далучэнню нашай культуры да архетыпавых першаасноў і захаванню ёй сваёй самабытнай адметнасці. Архетып музыкі ў сваім даследаванні аўтар суадносіць з героямі сучаснай літаратуры і канкрэтнымі гістарычнымі асобамі — музыкамі, кампазітарамі, спевакамі, мастакамі, паэтамі.



Маклейн, П. Парижская жена / Пола Маклейн; пер. с англ. В. И. Бернацкой. — Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 349 с.

У аўтабіяграфічным рамана “Праздник, который всегда с тобой” знакаміты амерыканскі празаік Эрнест Хэмінгуэй паказаў, якім ён бачыў Парыж часоў сваёй малодсці і якім быў у ім сам. Але якімі сталі “парыжскія” гады для яго першай жонкі — легендарнай Хэдлі? І чаму Хэмінгуэй, які ўсё жыццё захоўваў яе лісты як вялікую каштоўнасць і якой праз некалькі год пасля развода пісаў: “Чым больш жанчын я спазнаю, тым больш захапляюся табой”, пакінуў яе як толькі да яго прыйшла слава? Пра гэта — раман маладой амерыканскай пісьменніцы.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



Ілюстрацыя да казкі Алеся Карлюкевіча “Як зайка Бяляк мядзведзя Тантыгіна выратаваў”.



Васіль
Ткачоў

Варона

Амаль кожны раз яна працыналася, калі горад яшчэ спаў. Ледзь-ледзь пачынала днець, людзей нідзе амаль не відаць і не чуваць, і жанчына — а жыла яна на другім паверсе — расчыняла на верандзе насцеж акно — і адразу ж адчувала, як свежае паветра абывала твар шчымлывай і лагоднай прахаладай. Куст жасміну ў апошні год падцягнуўся, і цяпер яго галлё нібыта просіцца да жанчыны ў госці: так-сяк абламала найбольш настырныя галіны; тыя, што можна было дастаць рукамі, адвяла ўбок. Вось цяпер іншая справа: цяпер добра бачыць яна пад вокнамі сваіх кацянятак, яны задралі на добрую цётку кволенькія галоўкі, лыпаюць вочкамі, бывае, нядоўга могуць так трываць, тады яны проста куляюцца на бачок. Але — глядзяць, як толькі можна глядзяць на яе, на сваю карміцельку, глядзяць мужа, з надзеяй.

— І вь ўжо прачнуліся, мае харошыя? Бягу, бягу!..

Наталля Цітаўна любіла раніцы. Хоць і выйшла год таму на пенсію, пазней працынацца не стала. Гэта толькі марыла: вась стану пенсіянеркай, тады адасплюся. Дзе там! Ці прывычка, ці нешта іншае, але як толькі загаворыцца на кухні радыё, яна ўжо на нагах. І сёння таксама, як і кожнага ранку, жанчына спярша паставіла на пліту чайнік, а пакуль вада будзе падагравацца, заспяшалася на той жа балкон і пашукала вачыма сваіх гадаванцаў. А іх, прызнацца, і шукаць асабліва не трэба: кацяняткі тут як тут. Усе чацвёрка. Яны зусім маленькія, кволенькія, і нават самая нізкая трава для іх пакуль вялікая перашкода, замінае. Наталля Цітаўна ж забылася пра гарбату, яна так і астыне ў кубку. Жанчына похапкам накрышыла хлеба ў неглыбокую місачку, наліла туды малака. Для іх хопіць ежы. Паўтарыла сваё “Бягу, бягу!” і асцярожна, каб не расплэскаць сняданак для кацянятак, на выцягнутай руцэ панесла місачку перад сабой. А калі тыя ўзяліся сілкавацца, кожнае кацяня пагладзіла, прымаўляючы:

— Сіроткі вь мае... Ешце, ешце, я вам яшчэ вынесу. Сама не вып’ю, вам дам. Хто ж вінаваты, што ў вас мамкі няма. А дзе яна, вы, відаць, і самі не ведаеце. Толькі не паверу я, што котка такіх немаўлятак магла кінуць, адцурацца. Такіх харошанькіх. Чалавек, даруй Госпадзі, можа, вунь паказваюць па тэлевізары, а котка не дазволіць сабе такога... Можа, забіў хто вашу матку, а? Піце, ешце... Вось і малайцы. Толькі не штурхайцеся, усім хопіць. Падрасцеце, тады вам гора менш будзе. Лаўчэйшымі і хітрэйшымі станеце.

На прыстрэшку ганка, Наталля Цітаўна толькі цяпер заўважыла, сядзела ўчарашняя вялікая чорная варона, не зводзіла вачэй з місы, у якой вабілі яе дробненькія кавалачкі хлеба, насычаныя малаком.

— А, ты зноў тут? — з дакорам у голасе падняла на яе вочы жанчына.

Варона каркнула і, нібы засаромеўшыся яе, адварнулася.

— Глядзі ў мяне: калі зноў у малых адбярэш ежу — лаяць цябе буду. Зразумела? Ты ж глянь якая здаровая, можаш знайсці сабе што пакляваць, а дзе, скажы мне, яны, сіроты, возьмуць, хто паклапоціцца? Кыш!

Варона быццам зразумела жанчыну і

паслухалася: узмахнула крыламі і пераляцела на суседняе дрэва, адкуль таксама не пераставала сачыць за кацянятамі і Наталляй Цітаўнай.

Тым часам на ганку паказалася з пузатай торбай новая суседка, жанчына сярэдняга веку. Як яе зваць-велічаць — Наталля Цітаўна не ведае, жыве яна высока — ажно на дзявятым, апошнім, паверсе, і з’явілася тут зусім нядаўна: памяняла, кажуць, двухпакаёвую кватэру на тры пакоі. Мае мужа і дачку-падлетка, гэта ўсе бачаць, ёсць у іх і даволі шыкоўная іншамарка. Дзе працуе гэтая жанчына, Наталля Цітаўна таксама не ведае, адно заўважыла, што кожнай раніцай спяшаецца некуды яна з туга набітай торбай. Як вась і цяпер. Новая суседка затрымалася каля Наталлі Цітаўны і кацянятак, моўчкі паглядзела на іх, а тады напусціла на сябе строгасць і мовіла халодным, як лёд, голасам:

— Разводзіце тут антысанітарыю!

— Як гэта? — ад нечаканасці, пачуўшы такое, Наталля Цітаўна ажно хаўкнула ротам: яна ж спадзявалася, што новая суседка таксама паспачувае кацяняткам, якія рана засталіся без маці, а яна — бачце што!.. Цюкнула, бы малаўнкай.

— А начамі што яны вырабляюць, каты гэтыя! — твар у новай суседкі ажно пачырванеў ад злосці, яна паставіла торбу перад сабой: відаць, цяжкая, а мо сабралася доўга перавыхоўваць Наталлю Цітаўну. — Спаць людзям не даюць. Вяселлі тут, бачце вы іх, ладзяць. Я на дзявятым паверху жыву, і тое чую. Гэта непарадак.

— Пачакайце, пачакайце, не гарачыцеся, — пачала супакойваць суседку Наталля Цітаўна. — А я вась на другім паверсе, і мне каты не перашкаджаюць. Сплю. Не чую іх. Ага. Сплю і не чую.

— І спіце, а я не магу! Развялі тут звярынец. А сабак колькі! Божа, і што за людзі ў гэтым, цяпер ужо і маім, доме?! Вось там, на праспекце Касманаўтаў, дзе я жыла раней, такога няма. Але было. Я, я навяла парадак. Цяпер мяне там успамінаюць, упэўнена, добрым словам. А як жа інакш?!

Наталля Цітаўна ўздыхнула, раптам адчула, што перасыхае і храсне ў роце, а нейкая горыч захаланула ёй у сярэдзіне грудзі. Усё ж яна знайшлася, каб сказаць:

— Не чакала я ад вас, жанчына, такога зларадства. Вы ж сама маці. А кацяняткі сіроты... Няўжо вам не шкада іх?

— Калі шкадуецца, забярыце дамоў! — валёхаючыся з боку на бок, новая суседка пайшла па сваіх справах, і калі праходзіла пад клёнам, на якім сядзела варона, тая каркнула: “Кар-р!..” — чым, падалося, нават спалохала яе, бо новая суседка ад каркання ажно здрыганулася, не адразу, а толькі ачомаўшыся, задрала галаву, а тады зірнула на Наталлю Цітаўну і зласліва папракнула:

— Вось, атрымлівайце! Карміце, карміце і варон!.. Яны за вашымі кацянятамі даядуць. Не, я гэта так не пакіну!..

Настрой быў сапсаваны, але Наталля Цітаўна, асабліва не зважаючы на ўсё гэта, пачала супакойваць кацянятак, нібы і тыя чулі злую цётку і разумелі ўсё, што яна казала.

— Не слухайце вы яе, ешце, ешце. Вазьмі, кажа, да сябе ў кватэру, калі так любіш... Гэта вас, мае харошыя, сказала, каб узяла. Я б узяла. Месца ёсць. А потым што буду рабіць, калі падрасцеце? Ці пракармлю я вас? Ды і прывыкну, а калі блізка да цела станеце, то адрываць потым балюча. Ведаю. А так вы на свежым паветры куляецеся-забаўляецеся, траўку, якую трэба, знойдзеце, па дрэвах палазіце... А ў мяне што? Асабліва радасці мала... Жыллё як жыллё... Чатыры сцяны... Ложак, стол... Тэлевізар. Уся радасць... А тут

яшчэ такая аказія, мае харошыя: хварэю я часта, то бываю ў бальніцы... А каго папрашу, каб за вамі прыгледзець і накарміць? Няма каго. Сын п’яніца, яму ключы не давяраю, а мужык, Сцёпка, памёр, ірад... А так, калі на вуліцы, з голаду не памраце... Тут і сметніца побач... знайсці, кажуць, можна тое-сёе з ежы... Вам бы падрасці толькі хутчэй... на ногі стаць... А тая цётка, з дзявятага паверха, накінулася на вас, як учора варона... Вароне — даравальна: сама галодная... А ты ж, суседка, — чалавек, то не будзь варонай, не адымай у кацянятак ежу... Жывое ж... Няўжо не баліць? Хай варона не разуме... А чалавек павінен бы... павінен бы чалавек...

Варона, нібы таксама пачуўшы і зразумеўшы словы жанчыны, каркнула і паляцела прэч. Кацяняты, насмактаўшыся малачка, пачалі забаўляцца. “Што з іх возьмеш — дзеці ж”, — шчасліва ўсміхнулася Наталля Цітаўна. Яна падняла парожнюю міску, паглядзела яшчэ раз на кацянятак, якія схаваліся ўжо ў кветніку — толькі па тым, што калываюцца ліліі, рамонкі і цынні, можна было зразумець, дзе яны, і заспяшалася піць гарбату. За сталом зноў успомніла новую суседку: “Трэба ж быць такой!.. Ай-я-яй!” Не выпускаячы з рукі кубак, Наталля Цітаўна падалася на балкон. Сёрбаючы кароткімі глыткамі халодную гарбату, яна пашукала вачыма кацянятак. Кветкі стаялі нерухома. “Спаць”, — падумала жанчына і тут убачыла, як на тое месца, дзе колькі часу назад стаяла міска з ежай, прыляцела варона з кавалкам нечага ў дзьобе, паглядзела па баках, а потым паклала прынесенае на дол і села на прыстрэшак ганка. Сядзела і не зводзіла вачэй з кавалка каўбасы, як паспела заўважыць Наталля Цітаўна: чакала, трэба меркаваць, кацянятак. Нібы і яна ведала, што тыя — сіроты, і іх трэба агарнуць цеплынёй і клопатам.

На вачах Наталлі Цітаўны з’явіліся слязінкі. Яна паглядзела на варону, іх позіркi сустрэліся.

— Прабач, — сказала жанчына птушцы. — Ты ведаеш, за што...

Перахапіла

Валянціна вярталася з базара, таму, вядомая справа, рукі ў яе былі занятыя сумкамі. На аўтобусным прыпынку жанчына з палёгкай уздыхнула: на лаве якраз было адно свабоднае месца, і таму яна мела магчымасць даць рукам паслабленне — села, а сумкі паставіла на калені. Патрэбны аўтобус затрымліваўся. Валянціна асабліва і не спяшалася. Жыве адна, а дзень нараджэння ў яе толькі заўтра, таму яшчэ паспее падрыхтавацца, каб чынна і годна сустраць гасцей. Абяцалі быць калегі з аддзела.

А вунь і ён, патрэбны аўтобус. Пара ўставаць. Жанчына ўзяла ў рукі сумкі і накіравалася бліжэй да таго месца, дзе звычайна спыняецца транспарт. Стаіць. Чакае. І тут бачыць, што да аўтобуса бяжыць што сілы мужчына, а за ім гоняцца два маладзенькія міліцыянеры. Ловяць, значыць, уцекача-злачынцу. Так падумала яна, Валянціна. Не помніць і сама, як кінула яна сумкі на дол і шырока растапырыла рукі. Мужчына так і ўляцеў у яе абдымкі.

— Стаяць! — загадала жанчына. — Папаўся!..

Мужчына не мог зразумець, што адбываецца. Пакуль ён ачомаўся, міліцыянеры прабеглі міма, ускочылі ў аўтобус, таго неўзабаве і след прастыў. Толькі цяпер Валянціна здагадалася, што адбылося. Перастаралася, адным словам. Яна гучна засмяялася і папрасіла пра-

бачэння ў мужчыны. Мужчына таксама ўсміхнуўся ў адказ:

— Бывае. — І прапанаваў свае паслугі: — Вам, можа, дапамагчы сумкі несці?

— Ну, калі не цяжка... — спярша сумелася Валянціна, а потым паціснула плечуком.

— А мне няма куды спяшацца. Не ведаю, навошта я так ляцеў на злом галавы да таго аўтобуса? Хаця, кажуць, што ні робіцца, усё да лепшага... — шматзначна паціснуў ён плячыма і згроб у адну руку ўсе яе сумкі, загадкава паглядзеў на жанчыну. — Загадвайце: куды несці?

— Дамоў... — ціха і сарамліва прамоўла жанчына.

— Дамоў дык дамоў! — бадзёра сказаў мужчына і дапамог Валянціне увайсці ў салон аўтобуса, які толькі што падышоў.

З таго дня на базар яны ходзяць разам і ездзяць толькі на тым нумары аўтобуса, які стаўся шчаслівым для іх абай.

Прывітанні

Сяргей Іванавіч амаль усё сваё жыццё працаваў у канструктарскім бюро завода па вырабе вентылятараў, а калі выйшаў на пенсію, пераехаў жыць у іншы горад — бліжэй да сына і ўнукаў, як сказаў сваім былым супрацоўнікам. Праводзячы ветэрана працы на новае месца жыхарства, яны паабяцалі не забываць Сяргея Іванавіча.

— Ты толькі пакліч, і мы заўсёды акажамся побач! — ударыў у грудзі інжынер-канструктар Ціханчык. — Не забывай і ты нас, шаноўны! Тэлефануй! І помні: у цябе сярод нас багата сапраўдных сяброў, у тым ліку і я. Нас не разлучаць адлегласці, жыві і вер!..

Праз нейкі час у Сяргея Іванавіча надарыўся юбілей — сямідзесяцігоддзе. У канструктарскім бюро доўга не вагаліся, каго адкамандзіраваць у суседні горад, каб той ад імя калектыву павіншаваў ветэрана з днём нараджэння. Канечне ж, Ціханчыка! Усе добра помнілі, як ён абдымаў на вакзале Сяргея Іванавіча і слёзна прасіў не забываць калектыву. І мы цябе, маўляў, ніколі не забудзем, любімы дружа.

Былыя супрацоўнікі скінуліся па некалькі тысяч, за якія купілі падарунак імянінніку і вымеркавалі, вядома ж, грошы на аўтобус Ціханчыку. Пажадалі таму шчаслівай дарогі.

У панядзелак Ціханчык на працу не выйшаў. З дарогі чалавек, рашылі ў канструктарскім бюро, то не выскаўся, мусіць, няхай адпачне. Усё ж на дні нараджэння быў. Не будзем турбаваць. А на наступны дзень Ціханчык гучна і ўзнёсла распавядаў усім, як добра прайшоў у Сяргея Іванавіча дзень нараджэння і як дарэчы быў ягоны візіт.

— Калі я ўручаў падарунак юбіляру ад усіх вас, сябры мае, вы б толькі бачылі, як ён расчуліўся, пусціў нат скупую мужчынскую слязу. — Ціханчык ажно сам хлюпнуў носам і прамакнуў насоўкай вільгаць на вачах. — Што значыць — увага, сябры мае. Ён вам усім перадае, дарэчы, прывітанні. Жадае моцнага здароўя і поспехаў у працы.

Праз некалькі тыдняў Сяргей Іванавіч прыехаў у горад свайго юнацтва і, вядома ж, завітаў на старое месца працы. Шчырыя ўсмішкі, поціск рук, абдымкі.

— Вялікі дзякуй табе, Сяргей Іванавіч, за прывітанні, — сказаў нехта з супрацоўнікаў, — якія перадаў нам ад вас Ціханчыка...

Сяргей Іванавіч зніякавеў: “Якія прывітанні? Ніякі ж Ціханчык на юбілей не прыязджаў...” Але ён не падаў выгляду. І — змоўчаў. Толькі з хітрынкай у вачах паглядзеў на Ціханчыка, які схаваў галаву за манітор камп’ютара і стараўся не дыхаць.

Алесь СУХАДОЛАЎ,
фота Аляксея Смольскага

Інваліднасць — з шэрагу тых з’яў, якія акружаюць нас у штодзённым жыцці і ад якіх, тым не менш, мы імкнёмся ўсімі сіламі адмежавацца. І гэта натуральна, бо чалавек баіцца траўмы, хваробы, страты здароўя, баіцца... выглядаць непаўнацэнным у чужых вачах. Але ж ад немачы, як вядома, ніхто не застрахаваны. Задача тэатра “Мімоза” — даць чалавеку магчымасць пераадолець пачуццё, ці, дакладней, — усведамленне ўласнай немачы. Сцвердзіцца, раскрыць свае таленты, паказаць сябе з моцнага боку — на сцэне магчымыя ўсялякія чуды і пераўтварэнні. Да мастацкага кіраўніка тэатра Вольгі Прохаравай калі-нікалі звяртаюцца пасля спектакля збянтэжаныя глядачы: “Усё добра, але дзе тут у вас інваліды?!” Артысты, што добра спяваюць, таленавіта прамаўляюць маналогі, пластычна рухаюцца і танчаць, ніяк не стасуюцца з гэтым жаласным словам. Тут кожны знаходзіцца на сваім месцы. І нават ролі падбіраюцца спецыяльна пад чалавека. Разам такая трупя — моцны калектыў, дзе абмежаваныя магчымасці аднаго кампенсуюцца здольнасцямі іншага.

Так, мімозаўцы — далёка не тыя людзі, што выклікаюць у сэрцы глядача шкадобу сваімі сцэнічнымі дзеяннямі. Светлыя, жыццярэдасныя, яны нясуць пазітыў з тэатральных падмосткаў у рэальнае жыццё. Большасць з іх мае сталы заробак і працу — нягледзячы на наяўнасць групы інваліднасці, парушэнні ў развіцці. Некаторым, наадварот, давалося пераадолець празмернае шкодаванне блізкіх, што замянае сцвердзіцца ў самастойнасці. Мяркую, што для многіх тэатр змяніў ход жыцця, напоўніўшы яго ўпэўненасцю, сэнсам, новымі магчымасцямі. Не хачу нікога пакрыўдзіць, але інваліды са свайго мізэрнага заробку выдаткоўваюць грошы на рэквізіт, друк, набыццё абсталявання, пашывачных матэрыялаў — усяго таго, што патрэбна для нармальнай тэатральнай пастаноўкі. Гэты факт яскрава гаворыць пра духоўную моц людзей “з асаблівасцямі”.

А іх было чым зламіць. На долю тэатра выпалі сур’ёзныя выпрабаванні. У 2009 годзе быў зачынены на рамонт будынак “Інвацэнтра” па вуліцы Мяснікова, 26, пад дахам якога тэатр месціўся доўгія гады. Тады думалася: ці здолеюць хворыя людзі, якія засталіся без памяшкання, захаваць рэпертуар і склад калектыву? Гэта гучыць жакліва, але пэўныя асобы былі б нават і рады, каб у гэтым асяродку паменела актыўнасці, а тэатральнае захапленне сышло, як дзіцячае блюзнерства. Але выпрабаванні толькі шчыльней з’ядналі і загартавалі артыстаў. І сёння яны выйшлі на ўзровень прафесійнай сцэны — Маладзёжнага тэатра эстрады, куды прадаюцца квіткі. Выйшлі з пастаўленым у “Інвацэнтры”, але значна ўдасканаленым сёння спектаклем “Дыхай са мной”.

Няхай мне даруюць выканаўцы, але ў аўтара гэтых радкоў зусім нядаўна былі іншыя адносіны да такой з’явы, як тэатр інвалідаў. Шмат для каго “тэатр” — гэта справа несур’ёзная, а “тэатр інвалідаў” заслугоўвае да сябе як максімум пабжалівага стаўлення. Гэткая праява дабрачыннасці. Дзе ўжо тут



Сцэна са спектакля.

Місія «Мімозы»

Сацыяльная інтэграцыя інвалідаў — праблема складаная і набалелая. Калі мы імкнёмся да мадэрнізацыі грамадскага жыцця, нам не пазбегнуць яе вырашэння. Зразумела, што ў першую чаргу размова ідзе пра наяўнасць жылля, працоўных месцаў, сацыяльных ільгот. І пасля ўжо згадваецца студый... Адным словам, выхаванню душы чалавека ў гэтым асяроддзі адводзіцца другарадная роля. Пра слухнасць, абгрунтаванасць такога падыходу я паспрабую паразважаць на прыкладзе мінскага тэатра “Мімоза”, які больш як дзесяць гадоў займаецца з інвалідамі тэатральнымі пастаноўкамі.

казаць пра катарсіс і мастацкія вартасці пастаноўкі! Вось і я прытрымліваўся гэтых жа скептычных поглядаў. Так бы яно і было, калі б пасля другога паказу ў Маладзёжным тэатры эстрады мяне літаральна не захліснула хваляй удзячнасці і шчырых апладысmentaў, што не аціхалі ў глядзельнай зале. У “асаблівым” тэатры глядач можа знайсці для сябе тое, чаго няма ў акадэмічным. А менавіта: простасць, натуральнасць, шчырасць, святло “наіўнага мастацтва”. Якраз тое, чаго не хапае неспрактыкаванаму тэатралу.

Але, як гэта і павінна быць у мастацтве, за даступнай формай і простым сюжэтам прыхаваны глыбокія сэнсы і патаемныя ключы. Каханне галоўных герояў Фэба і Лагорды, юных і прыгожых... Маральнае падзенне Фэба праз апантанасць — згадка наркаманіі ды іншых чалавечых заганаў... Персанаж Дрогана, звыродлівага царкоўнага званага з чыстай душой... З’яўленне на сцэне цыганскага табару з варажбіткай Радай на чале... Сюжэт часткова пазычаны з легендарнага “Нотр-Дам дэ Пары”, але атрымлівае ўласнае развіццё, далёкае ад французскай першаасновы. Для тэатра такога кшталту гэта цалкам прымальна з’ява, бо тут ніхто не бярэцца канкурыраваць з прафесійнымі выканаўцамі. Перад мімозаўцамі стаіць зусім іншая задача: данесці высокае мастацтва да людзей з абмежаванымі магчымасцямі, укараніць яго на гэтай малападатлівай глебе. Няхай не ўсё атрымліваецца гладка — часам ірвуцца звязкі паміж сцэнамі, не гучыць адзіным акордам трошкі расцягнутая канцоўка, — аднак энтузіязм і шчырая

вера стваральнікаў відовішча кампенсуюць усе магчымыя хібы. У фінале спектакля з юнаком Фэбам адбываецца псіхалагічная трансфармацыя — праз узаемадзеянне са светлым вобразам Дрогана, — і ён робіць выбар на карысць кахання, а не знішчальнага эгацэнтрызму. Калі глядач верыць Фэбу, (у ролі якога артыст эстрады, інвалід па зроку Аляксей Крэчат), — спектакль адбыўся!

Здавалася б, “Мімоза” — гэта свецкая трупя. А тэма спектакля — душа чалавека, дзе змагаюцца цёмныя і светлыя сілы. Многае родніць пастаноўку з жанрам інтэрмедый, з царкоўным тэатрам, у якога свая старадаўняя гісторыя. І справа не толькі ў дабрачыннай скіраванасці таго, чым займаецца

дзіць на сэрца”. Такое пасланне спектакля да “здоровых” людзей: нельга нікога выракацца праз хваробу, немач, адхіленне ў развіцці — за непрывабнай абалонкай можа хавацца залатая душа. Я наогул лічу, што часам Усявышні адмыслова “маскіруе” сваіх пасланнікаў, каб ісціну маглі ўбачыць толькі тыя, хто навучыўся бачыць сэрцам (згадаем звыродлівага байкапісца Эзопа). Таму надзвычай важная роля дасталася Аляксандру Разанцаву, які іграе Дрогана. У выканаўцы — ДЦП лёгкай ступені, што не адбілася на разумовым развіцці, аднак стварыла сур’ёзныя праблемы з маўленнем. І той факт, што ён у спектаклі гаворыць, — гэта ўжо вялікае дасягненне, і яго нешматлікія рэплікі гучаць у найбольш драматычныя моманты імпрэзы.

Містычным, эзатэрычным сэнсам поўняцца словы Лагорды, якую ўвасабляе Вольга Прохарава: “Ты няправільна дышаеш... Трэба ўдыхнуць увесь гэты свет з усім яго добрым і прыгожым”. Менавіта Вользе належыць ідэя праекта “Дыхай са мной” і асноўная роля ў яго ажыццяўленні. Выпускніца БДУКіМ, сацыяльны педагог Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага глядача, у спектаклі мімозаўцаў яна і рэжысёр-пастаноўшчык, і драматург, і аўтар касцюмаў, і выканаўца галоўнай ролі.

Але такі разнапланавы ўдзел выкліканы больш неабходнасцю, чым уласна творчымі амбіцыямі: не было каму замяніць Вольгу Прохарава ва ўсіх гэтых справах. Яна не імкнецца даставаць да сябе ролю рэжысёра-творцы, безумоўнага лідара, хутчэй, выяўляе сябе пасрэднікам, куратарам, што яднае вакол сябе, сваёй мэты калектыву аднадумцаў. І менавіта такая альтруістычная пазіцыя і паспрыяла агульнаму поспеху: шчырасць і бескарыслівасць натхняе людзей да саўдзелу ці, як мінімум, выклікае жаданне дапамагчы. І, такім чынам, спраўджаюцца самыя светлыя мары Вольгі і яе “гадаванцаў”. Упэўніцца ў гэтым можна, наведаўшы музычны сацыяльна-філасофскі спектакль “Дыхай са мной”, пастаўлены тэатрам “Мімоза”.

“ У “асаблівым” тэатры глядач можа знайсці для сябе тое, чаго няма ў акадэмічным. А менавіта: простасць, натуральнасць, шчырасць, святло “наіўнага мастацтва”. Якраз тое, чаго не хапае неспрактыкаванаму тэатралу.

“Мімоза”. Спектаклю ўласціва рэлігійнасць як рыса сучаснага мастацтва, як адзнака глыбокага душэўнага перажывання рэчаіснасці. Найбольш поўна гэта якасць выявілася ў вобразе Анёла ў выкананні Андрэя Судніка — маленькага чалавечка з выразным драматычным талентам. З вуснаў Анёла гучаць ключавыя словы: “Не па абліччы ты пазнаеш сутнасць чалавека... Мала хто можа разгледзець пад абалонкай ісціну”. Гэта пра страшнага Дрогана, што нагадвае біблейскае: “Бо чалавек глядзіць на твар, а Госпадзь гля-

ART-нацэркі

Лана ІВАНОВА

Сёння ўвечары Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр пакажа прэм’еру спектакля “Звычайная гісторыя” паводле хрэстаматычнага рамана Івана Ганчарова. Над пастаноўкай працавалі рэжысёр Мадэст Абрамаў, мастак па касцюмах Ніна Гурло, вялікая група артыстаў тэатра, сярод якіх Канстанцін Міхаленка, Яўген Іўковіч, Лілія Арамільева, Алена Хрысціч, Андрэй Гладкі ды інш. Будынак тэатра, як вядома, на рэканструкцыі, таму паказ адбудзецца ў Рэспубліканскім палацы культуры ветэрнаў.

Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Рэспублікі Беларусь, якім кіруе маэстра Міхаіл Фінберг, свае сёлетнія праекты прысвячае 25-годдзю калектыву. Учора завяршыўся адзін з іх: “Шлягеры на ўсе часы”. Пад знаёмай назвай — новая серыя сталічных канцэртаў, якія, на думку маэстра, нясуць у сабе не толькі дадатныя эмоцыі, але і вялікі асветніцкі сэнс: “Шлягер — гэта не значыць модны хіт, шлягерамі з’яўляюцца лепшыя песні, якія вытрымліваюць праверку часам, не страчваюць сваю мастацкую каштоўнасць, гуманістычныя вартасці і перадаюцца з пакалення ў пакаленне”. Для кагосяці “Шлягеры на ўсе часы” — кранальны напамін пра маладосць, для кагосяці — прыемнае адкрыццё забытых мелодый. Сёлета прагучалі тэматычныя праграмы “Людміла Гурчанка: «Когда мы былі моладзе...»”, “Песні кіно, радыё і тэлебачання”, “Новы шансон” і апафеоз праекта — “Юбілейны канцэрт. Міхаіл Фінберг і аркестр”.

Гарадская мастацкая галерэя твораў Л. Шчамялёва запрашае на выстаўку “Мая сям’я”. Экспазіцыя ўключае каля паўсотні размаітых партрэтаў, створаных народным мастаком Беларусі Леанідам Шчамялёвым, які з асаблівай цеплынёй і назіральнасцю ўвасабляе на палатне прадстаўнікоў некалькіх пакаленняў сваёй вялікай сям’і. Арганізатары выстаўкі прадстаўляюць яе як пачатак імпрэз, што будучы годзіцца на наступач 90-годдзю Леаніда Дзмітрыевіча, выбітнага майстра айчыннага жывапісу.

Пяты раз ператварылася ў “Кветкавы рай” галерэя “Лабірынт” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Традыцыйны выставачны праект, прысвечаны вечнай тэме вясновага абуджэння і росквіту пазітыўнай сімволіцы кветак, сёння пашырыў свой фармат. Апроч прафесійных жывапісцаў, графікаў, фотамайстроў і мастакоў, якія працуюць у дэкаратыўна-прыкладных жанрах, да стварэння “Кветкавага раю” далучыліся прадстаўнікі Беларускага саюза фларыстаў, прапанаваўшы для паказу арыгінальныя крэатыўныя кампазіцыі.

Атмасфера Мінска зноў поўніцца... “Арт-мажорам”! Гэты фестываль мастацтваў, які аб’ядноўвае студэнцкую моладзь, педагогаў і вядомых выпускнікоў БДУКіМ ды прыываблівае шырокае кола глядачоў, — у ліку значных падзей нашага жыцця. Ён адыгрывае вялікую ролю ў захаванні, развіцці ды распаўсюджванні нацыянальнай культуры і мовы, у духоўнай пераэмнасці пакаленняў, ва ўзбагачэнні творчых традыцый беларускага народа і папулярнага мастацтва. Прадзюсарскі цэнтр “Арт-мажор” БДУ культуры і мастацтваў праводзіць фестываль ужо дваццаты раз і прысвечвае яго Году кнігі. Фэст працягнецца па 25 мая. На лепшых сталічных пляцоўках пройдуць канцэрты кафедраў універсітэта, выстаўкі кніг і твораў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва.

Павітайце вясну... увечары!

Сёння ў Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі ўрачыста распачнецца “Мінская вясна-2012”. Дваццаць дзевяты раз ладзіцца на галоўнай канцэртнай пляцоўцы сталіцы гэтае міжнароднае свята музыкі. І хаця ў яго эмблема афіцыйна не ўжываецца слова “фэстываль” (некалькі сезонаў таму было прынята называць “Мінскую вясну” цыклам канцэртаў), адзін са старэйшых філарманічных праектаў, як і раней, прываблівае сваёй высокай мастацкай вартасцю і святочнай су-тнасцю самую пераборлівую публіку.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Чым зацікавіць чалавека не надта да-сведчанага, якому афіша “Мінскай вясны” можа падацца даволі сціплай у параўнанні з кідкай “зоркавай” рэкламай іншых між-народных музычных імпрэз — напры-клад, ужо традыцыйнага для Беларусі фэстывалю Юрыя Башмета ці праекта “Уладзімір Співакоў запрашае”, што сёлета ажыццяўляецца ў Мінску другі раз? Калі такі чалавек і насамрэч ценіць мастацтва, а не проста хінецца да гучных імёнаў, яго сумніву можна супрацьпаставіць кожную праграму вясновага “не-фэстывалю”.

Мастацкі кіраўнік Беларускай дзяр-жаўнай філармоніі, знаны артыст, пра-фесар Юрый Гільдзюк, музыкант з вы-танчаным густам, найвышэйшымі творчымі крытэрыямі ды шматгадовым досведам у арганізацыі канцэртнага жыцця, перака-наны: “Паводле свайго музычнага зместу “Мінская вясна” не саступае тым фестыва-лям, якія ладзяцца ў нашай краіне на камерцыйнай аснове. Ужо самая першая праграма, якой 30 сакавіка адкрываецца наш цыкл канцэртаў, прываблівае ўвагу і аматараў класікі, і прафесійных музыкан-таў. Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі выканае знакамітую сімфонію №9 “3 Новага Свету” Антаніна Дворжака. У Канцэрце Яганеса Брамса для скрыпкі ды вялянчэлі партнёрамі аркестра будуць добра знаёмыя мінскай публіцы гасці: Юлія Ігоніна — сусветна вядомая расійская салістка, якая нарадзі-лася ў Мінску і пачынала свой шлях у пра-фесійнае мастацтва менавіта тут, і Марк Драбінскі — “дэман вялянчэлі”, вучань ле-гендарнага Мсціслава Растрпавіча, адзін з самых вядомых музыкантаў Еўропы, які ўжо больш як 30 гадоў жыве ў Францыі. Так што сёння ў Вялікай канцэртнай зале — сапраўды вялікая падзея”.

Дарэчы, адкрываюшы “Мінскую вясну”, аркестр на чале з мастацкім кіраўніком Аляксандрам Анісімавым працягне се-рыю сваіх вясновых выступленняў, але ўжо на іншым кантыненте. Упершыню вядучы сімфанічны калектыў Беларусі прадставіць выканальніцкае мастацтва нашай краіны ў Японіі.

“Аднак мы не пакінем публіку “Мінскай вясны” без аркестравай музыкі, — пад-крэслівае Юрый Гільдзюк. — У праграме пад назваю “Скандынаўская тэма”, што адбудзецца 5 красавіка, удзельнічае Сім-фанічны аркестр Нацыянальнай дзяр-жаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. За дырыжорскім пультам вы-ступіць наш гасць з Эстоніі Эрккі Пекх. Прагучаць таямнічая і рамантычная Сімфонія № 2 фінскага кампазітара-кла-сіка Яна Сібелюса і Фартэп’яны канцэрт геніяльнага нарвежца Эдварда Грыга. Саліст, які будзе ў гэты вечар іграць з арке-страм, мае сярод мінскай публікі нямала прыхільнікаў яшчэ са сваіх юначых гадоў. Гэта лаўрэат шматлікіх міжнародных конкурсаў, беларускі піяніст Юрый Блі-ноў. Свой міжнародны праект, здзейс-нены ў партнёрстве з пасольствам Турцыі ў нашай краіне, прадставіць і Дзяржаўны камерны аркестр Беларусі, якім кіруе ма-эстра Яўген Бушкоў: на афішы — пры-вабная для многіх назва “Часы... «Beatles»”. На сцэну з нашымі музыкантамі выйдзе шануюны турэцкі маэстра, дырыжор Стамбульскага дзяржаўнага сімфанічнага аркестра, піяніст, прафесар Эрэл Эрдынч. І ў гэты вечар (10 красавіка) будзе нямала сюрпрызаў: выбітныя салісты, яскравы

рэпертуар — ад аранжыроўкі “Паравінаў года” Астара П’яцолы да матываў “Бітлз” і джазавых мініяцюр”.

Сярод удзельнікаў “Мінскай вясны-2012” — лепшыя творчыя калектывы краіны. Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Р. Шырмы (мастацкі кіраўнік Людміла Яфімава) у бліжэйшы аўторак выступіць з вялікай праграмай, якую прысвечыла памяці Настаўніка — свайго заснавальніка, выбітнага беларускага му-зычнага дзеяча, фалькларыста, народнага артыста СССР Рыгора Раманавіча Шыр-мы — і прымяркоўвае да 120-годдзя з дня яго нараджэння. Эпіграфам прагучыць “Зорка Венера” са слаўтай шырмаўскай “Анталогіі”. Затым — харавыя творы на-шых сучаснікаў Яўгена Паплаўскага ды Вячаслава Кузняцова. І — неўміручая “Літургія Святога Іаана Залатавуста” Сяр-гея Рахманінава.

Нацыянальны акадэмічны народны хор імя Г. Цітовіча 4 красавіка дадасць самабытны магутны голас у поліфанію “Мінскай вясны”. З Магілёўскай аблас-ной філармоніі завітае Аркестр народных інструментаў імя Л. Іванова (мастацкі кіраўнік і дырыжор Мікалай Алданаў), які выступіць разам з вядучымі салістамі беларускай опернай сцэны Нінай Шарубі-най, Уладзімірам Пятровым, Уладзімірам Громавым, Сяргеем Франкоўскім. Назва праграмы кажа сама за сябе: “Вечар ста-радаўняга рамана” (8 красавіка). А На-цыянальны акадэмічны народны аркестр імя І. Жыновіча пад кіраўніцтвам Міхаса Казінца рыхтуе грандыёзную прэм’еру, прысвечаную 130-годдзю з дня нараджэн-ня Янкі Купалы: сваю версію рок-оперы “Песня пра долю” Уладзіміра Мулявіна на вершы народнага паэта — з удзелам салістаў Кацярыны Дзегцяровай, Пятра Ялфімава, Яна Жанчака, фальклор-тэатра “Тосыцца” (18 красавіка).

За адным разам не пералічыць ўсе адметныя імпрэзы “Мінскай вясны”! У Вялікай зале філармоніі плануецца і выступленні нашых знакамітых салі-стаў. Старонкі папулярнай класікі для “караля інструментаў”, раяля, ажывуць у праграме Ігара Алоўнікава, прысвеча-най 300-годдзю фартэп’яна. А салістка канцэртнай залы Полацкага Сафійскага сабора Ксенія Пагарэлая возьме ўдзел у папулярным філарманічным праекце “Шэдэўры сусветнага арганнага мас-тацтва”, які вядзе музыказнаўца Вольга Савіцкая.

Між іншым, фестывальны дух завітае і ў Малую залу імя Р. Шырмы. Там, напры-клад, пагасцое музыка для фартэп’яна ў чатыры рукі (дуэт расійскіх музыкантаў Дзмітрыя Зубава ды Сямёна Дзянісава); на час ужо традыцыйных міжнародных дзён мандаліна-гітарнай музыкі “Ман-далінісіма” зазвучаць зоркі айчыннага і расійскага выканальніцтва; у сакральны для хрысціянаў час адкрывацца духоўныя ісціны праз вядомы твор Ёзафа Гайдна “Сем слоў Збаўцы на крыжы” ў выкананні Мінскага струннага квартэта. А маэстра Уладзімір Байдаў разам са сваім ансамб-лем салістаў “Класік-Авангард” наладзіць чарговую прэм’еру: “Каханнем неба віху-рыць танец...”, якая літаральна выбухне бліскаўкамі самабытных мелодый розных краін і народаў!

Вось так... Павітаўшы “Мінскую вясну” сёння, можна сустрэцца з ёю ці не кожны вечар. Яна будзе ствараць у канцэрт-най зале сонечна-ўрачысты настрой. Не-залежна ад вясновых капрызаў надвор’я.



Старшыня Камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны ўручае дыплом народнаму мастаку Беларусі Барысу Герлавану.

Тэатр і мастакі

Арыём КУМЕЛЬСКИХ,
фота Кастуся Дробава

Добрая традыцыя Дзяр-жаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай куль-туры Беларусі — правядзенне конкурсу работ мастакоў-сцэнографіаў на атрыманне прэміі імя Івана Ушакова. З 2000 года штотвесну ладзіцца гэтае творчае спаборніцтва, вынікі якога падсумоўваюцца па ўрачыстай абстаноўцы напярэдадні Міжнароднага дня тэатра.

Работы сёлетніх намі-нантаў размясціліся ў вы-ставачнай зале музея. Гэта макеты сцэнаграфіі, эскізы касцюмаў да спектакляў у розных тэатрах краіны, вы-кананыя пяцю мастакамі. У экспазіцыі ёсць і мемары-яльны куток заслужанага дзеяча мастацтваў Белару-сі І. Ушакова з яго эскізамі дэкарацый да спектакляў Купалаўскага тэатра. Каму ж дасталася яго імянная прэмія? Валянце Праўдзі-най за афармленне “Вельмі прастай гісторыі” М. Ладо ў

Балерына як тытул

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Кастуся Дробава

Два вечары на сцэне На-цыянальнага акадэміч-нага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі выступалі го-сці з Грузіі. Гэта была ўжо трэ-цяя сустрэча нашай публікі з высокім харэаграфічным мас-тацтвам таленавітага народа, звязанага з беларусамі даўняй прыязнасцю, сімпатыяй, сяб-роўствам.

Сем пастановак (аднаакто-выя спектаклі, харэаграфіч-ныя мініяцюры), якія паказаў Тбіліскі дзяржаўны тэатр оперы і балета імя З. Паліяшві-лі падчас свайго сакавіцкага візіту, пазнаёмілі беларускую публіку і са шматгранным вы-канальніцкім майстэрствам грузінскіх артыстаў, і са шмат-планавай творчасцю сусвет-нага сузор’я харэографіаў. Для Мінска гэта быў бліскучы па-рад прэм’ер. Неверагодна, але ў першы ж вечар за пару гадзін перад пачаткам размаі-тая чарада разнажанравых і рознастылёвых музычна-сцэ-нічных вобразаў, алегорый, метафарычных лёсаў, раман-тычных гісторый і драм: “Ма-цартыяна” і “Duo concertant” Джорджа Баланчына, “Па-дзенне анёлаў” Іржы Кіліяна, “Між небам і зямлёй” Трэя МакІнтайра. “Мацартыяна”, пастаўленая на музыку Сюіты № 4 П. Чайкоўскага, напісанай паводле некаторых тэм залыц-бургскага генія, уразіла яшчэ і ўдзелам выхаванцаў Беларускага дзяржаўнага харэа-графічнага каледжа, і жывым гучаннем нашага аркестра, якім дырыжыраваў грузінскі маэстра Давід Мукерыя. А таксама — дэбютам дуэта са-лістаў: сусветнай мега-зоркі, уладальніцы шматлікіх гана-ровых званняў, мастацкага



Прадстаўнік генеральнага партнёра праекта — намеснік старшыні праўлення Белінвестбанка Уладзімір Тамашэвіч; мастацкі кіраўнік балета НАВТ оперы і балета Беларусі Юрый Траян; намеснік генеральнага дырэктара НАВТ Валерый Георгііч і легендарная Ніна Ананіяшвілі на сустрэчы з мінскімі журналістамі

кіраўніка Грузінскага балета Ніны Ананіяшвілі ды нашага майстра, народнага артыста Беларусі Ігара Артамонава. Кранальны камерны дыялог салістаў (Кацярына Сурмава, Ігар Артамонаў) “Duo concertant” інспіравала жывое выкананне музыкі І. Стра-вінскага: Лелам Мджадлідзе — скрыпка, Тамар Маджава-рыяні — фартэп’яна. Сюрп-рызам для глядача сталася не пазначаная ў праграме знака-мітая мініяцюра Міхаіла Фо-кіна, пастаўленая на музыку п’есы К. Сен-Санса “Лебедзь”: танцавала Ніна Ананіяшвілі. У гэтай пранізлівай “лебядзі-най песні” — такая кантылена рухаў, жэстаў, пластыкі, такая візуальная дасканаласць, такі вытанчаны і высокі духоўны пасыл! (Хто здагадаўся б, што праз год балерына адзначыць свой залаты юбілей, калі б яна сама не сказала пра гэта).

Між іншым, напярэдадні гэтай тэатральнай падзеі Ніна Ананіяшвілі, адказва-ючы на пытанні журналі-стаў, заўважыла: “Сёння на-ват 10-гадовых выхаванцаў харэаграфічнай школы на-

НАДТ імя Якуба Коласа ды Любові Сідзельнікавай, якая стварыла сцэнічнае аблічча камічнай оперы Г. Даніцэ-ці “Званочак, або Шлюбная ноч аптэкара” ў Беларускам дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры.

Штогод на гэтай імпрэзе ганаруюць і прадстаўніка СМІ за асвятленне падзей тэатральнага жыцця: такому журналісту ўручаецца Дып-лом Камісіі Рэспублікі Бела-русь па справах ЮНЕСКА. Сёлета адзначана вядомая медыйная асоба, карэспан-дэнт АТН Ларыса Гулякевіч. Старшыня камісіі Уладзімір Шчасны нагадаў, што рашэн-не IX кангрэса Міжнародна-га інстытута тэатра наконт даты 27 сакавіка прымалася ў 1961 г., але фактычна свят-каваць Дзень тэатра пачалі з 1962-га. Так што ў гэтага зна-мянальнага дня юбілей — 50. Таму і адзначаных узнага-родамі ЮНЕСКА больш. Іх, вядомых майстроў, настаў-нікаў для некалькіх пакален-няў беларускіх сцэнографіаў, — Барыса Герлавана і Уладзі-міра Чарнышова, а таксама піяністку, педагога, кіраўніка міжнароднага праекта “Ма-ладзья галасы” Тамару Аста-пенку прадставіла дырэктар музея Зінаіда Кучар. Уладзі-мір Шчасны ўручыў дыпломы — і ў выкананні ўдзельнікаў праекта “Маладыя галасы” загучала сонечная італьян-ская музыка.

зываюць балерынамі. Аднак з гісторыі вядома, што бале-рына — гэта... не прафесія. На імператарскай сцэне пра-цавалі танцоўшчыцы, а бале-рын сярод іх былі адзінкі. Ба-лерына — гэта тытул, які да-ваўся танцоўшчыцы тэатра і які трэба было заслужыць”.

Падчас прэс-канферэнцыі з удзелам Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Грузіі ў Рэспубліцы Беларусь Георгія Чхеідзе гаварылася не толькі пра плённае развіццё твор-чых стасункаў паміж двума тэатрамі, але і пра перспекты-ву беларуска-грузінскіх куль-турных і сяброўскіх сувязей. Нашы салісты Ігар Артамо-наў і Дзяніс Клімук пасляхова супрацоўнічалі з Грузінскім дзяржаўным балетам. Ёсць ідэі наконт пашырэння парт-нёрства ў спектаклях, абмен-ных гастроляў. Больш канк-рэтная гаворка пра гэта будзе пасля таго, як завершыцца капітальны рамонт цудоўнага старажытнага будынка тэатра ў цэнтры Тбілісі, дзе Беларус-каму балету яшчэ не даводзі-лася выступаць.



Міжнародны дзень тэатра адметны для многіх, бо дату 27 сакавіка памятаюць усе, для каго сцэнічнае мастацтва — прафесія і захапленне, прызвание, лёс і любоў. Яго Вялікасць Тэатр мае ў Беларусі глыбокія вытокі, што вызначаюць яго нацыянальную самабытнасць і ў той жа час яднаюць з сусветнай мастацкай культурай. Ёсць і свае традыцыі, звязаныя з Міжнародным днём тэатра (World Theatre Day), які адзначаецца з 1961 года адпаведна рашэнню IX кангрэса Міжнароднага інстытута тэатра. У нас да гэтай даты штогод прымяркоўваюцца прэм’еры спектакляў, урачыстыя імпрэзы, фірмовыя “капуснікі” творчых калектываў і нават міжнародны маладзёжны тэатральны форум “М.@рт.кантакт”. Дзень 27 сакавіка паяднаў усіх, хто шчыруе на сцэне, працуе за кулісамі ці прыходзіць у залу як звычайны глядач, а ў якасці чытача наведвае лімаўскую “Тэатральную пятніцу” і знаходзіць публікацыі пра сцэнічнае мастацтва на іншых старонках нашай газеты — прынамсі, у сённяшнім нумары.

Аддзел мастацтваў “ЛіМа”.

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ

— Як бы вы ахарактарызавалі той працэс, які цяпер адбываецца ў тэатральнай крытыцы Венгрыі?

— Хваравіты (смяецца). У венгерскай крытыцы сёння адначасова можна назіраць дзве з’явы: змяненне структуры ды законаў тэатра і стварэнне катэгорый тэатраў. Цяпер мы якраз працуем над стварэннем крытэрыяў для тэатра нацыянальнага статусу. Ёсць нацыянальны тэатр, оперныя тэатры — і ўсе яны атрымліваюць дзяржаўныя датацыі. Але якім крытэрыям павінны адпавядаць тэатры, каб атрымаваць грашовую падтрымку ад дзяржавы? Безумоўна, гэта рэпертуар, заснаваны, як мінімум напалову, на нацыянальнай драматургіі — рэпертуар павінен абавязвацца на нацыянальную аснову. Адрозненне венгерскай драматычнай літаратуры ад, напрыклад, рускай у тым, што ў большасці яна напісана ў паэтычнай форме, а таму канцэпцыя тэатра таксама павінна быць прыстасавана да паэзіі. Акцёр павінен умець вытэкаць вершы на сцэне, а гэта цяжка (часта акцёрам даводзіцца пачынаць з пераадолення свайго нежадання працаваць з паэтычнай формай). Але, пры ўсім цяжкасцях, гэтая форма каштоўная тым, што правакуе асабліваю форму метафарычнага мыслення.

Пры нацыянальных тэатрах павінны стварацца студыі, каб акцёры старэйшага пакалення маглі перадаць свой досвед маладым, каб было дзе наладзіць адукацыйныя праграмы і тым самым прыцягнуць маладых глядачоў у залу. І яшчэ адна важная асаблівасць рэпертуару — у ім павінны прысутнічаць, паступова змяняючыся, усе эпохі. Каб ніводнае пакаленне глядачоў не засталася без ведаў пра асновы еўрапейскага тэатра і еўрапейскай драматургіі. Гэты крытэрыі звязаны з адукацыйным напрамкам, які таксама павінен распрацоўваць тэатр, каб заставацца асноўнай формай эмацыйнага і інтэлектуальнага выхавання.

— Аднак не ўсе тэатры ў краіне атрымаюць нацыянальны статус...

— Тэатры, якія не трапляць у разрад нацыянальных, могуць прэтэндаваць на статус “тэатра павышанай катэгорыі”. Яны не будуць мець такіх абмежаванняў у рэпертуары, не змогуць ствараць студыю. Але ў іх лік

У чаканні рэцэнзій-эсэ

Асоба венгерскага крытыка, даследчыка гісторыі тэатра, прафесара Ніны Кірай дакладна адпавядае маштабам свята і асабліва азначэнню “міжнародны”. Ніна Кірай вучылася у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, абраўшы спецыяльнасць, якая сінтэзавала лінгвістыку і антрапалогію.

Выкладала тэорыю тэатра і гісторыю польскага тэатра ў Ягелонскім універсітэце (г. Кракаў, Польшча) ды супрацоўнічала з легендарным Тадэвушам Кантарам і яго тэатрам “Cricot 2”. Яна сябруе з вядомым рускім рэжысёрам Анатолем Васільевым і ўважліва сочыць за яго тэатральнымі эксперыментамі.

Цяпер Ніна Кірай працуе каардынатарам міжнародных праграм Дэбрацанскага тэатра імя Міхая Чаканаі (Венгрыя). І такім чынам сумяшчае ў адной асобе досвед пра рускі, польскі, венгерскі дый увогуле еўрапейскі тэатр.

Але у нашай гутарцы падчас Міжнароднага фестывалю тэатральнага мастацтва “Панарама” мы засяродзіліся на тым, з чым беларусы амаль не знаёмыя, — тэатр і тэатральная крытыка ў Венгрыі.



Фота з саіма www.festival-panorama.by

трапляць тыя калектывы, якія змагаюцца за высокую мастацкую якасць і за годны разнастайны рэпертуар, а не толькі за забаўляльнасць.

— Чым адметная венгерская тэатральная крытыка?

— Яна выглядае крышку аднастайна. Напрыклад, звяртаючыся да ўласнага досведу, я магу сказаць, што венгерская крытыка адрозніваецца ад польскай. У Польшчы ўсё разгалінавана: свой профіль маюць тэатральныя часопісы, універсітэты (у Пазнанскім рыхтуюць крытыкаў і драматургаў, у Кракаўскім — гісторыкаў тэатра, у Варшаўскім — антрапологаў). У нас такой разнастайнасці няма. Крытык, як правіла, апісвае відовішча, а ўнутры яго — ці іграў знамяцітых акцёраў, ці саму драму. Ааналіз жа драматычнага твора, інспіраваны ааналіз, які ў свой час ствараў Ян Кот, распа-вядваючы пра тое, як належыць

ставіць п’есы Шэкспіра (гэтымі матэрыяламі потым карыстаўся, да прыкладу, Пітэр Брук) — крытыка такога ўзору ў нас адсутнічае.

Увогуле крытыкі сёння падзелены на два лагеры, і гэты падзел абумоўлены школамі, з якіх яны выйшлі, светапоглядам майстроў, якія іх вучылі. Ёсць крытыкі, якія ідуць ад тэксту, і такіх большасць. Яны найперш заўважаюць, што новы пераклад (а венгерскія тэатры цяпер фактычна да кожнай новай пастаноўкі класічнай замежнай п’есы замаўляюць новы пераклад) не адпавядае першапачатковай задуме аўтара, і гэтаму прысвячаюць больш як палову свайго тэксту. А ёсць памочнікі рэжысёра ды людзі іншых прафесій, якія працавалі ці працуюць у тэатры і пішуць. Галоўнае для іх — мізансцена: ці пераканаўча вырашана? І гэта супрацьстаянне адчувальнае ў друку.

— У Беларусі выдання, прысвечанага выключна тэатру, няма, а ў Венгрыі?

— Ёсць. Па-першае, гэта часопіс “SzTnhaz” (“Тэатр”), крышку традыцыйны, але з нядаўняе пары ён займаеў дадатак, прысвечаны сучаснаму сусветнаму тэатру, у якім друкуюцца рэцэнзіі з фестываляў і сучасныя п’есы. Па-другое, у Венгрыі існуе часопіс “Criticaі Lapok” (“Крытычныя старонкі”). Назва гучыць крыху па-стара-свецку (часопіс быў заснаваны ў XIX стагоддзі), але пра тэатр там пішуць вельмі жыва. Зда-раецца, што ў “Criticaі Lapok” друкуюць падрабязныя ці-кавыя ааналізы, гэты часопіс уважліва сочыць за дзейнасцю венгерскіх тэатраў па-за межа-мі Венгрыі, за фестывалем, які ладзіцца адмыслова для такіх калектываў.

— Сёння рэцэнзія страчвае такую адметнасць, як полі-адраснасць: шырокае кола глядачоў не разумее разбору спектакля, а рэжысёру нецікава чытаць тлумачэнні для глядачоў. Зыходзячы з гэтага, якой вам уяўляецца будучыня тэатральнай рэцэнзіі?

— Так, размежаванне вельмі строгае, і цяпер нельга вылучыць агульны кірунак для аб’яднання — усё залежыць ад індывідуальнасці крытыка. Але тыя, хто насамрэч захоплены тэатрам, здолеюць пісаць цікава і для шараговага глядача, і для прафесіянала. Будучыня, на маю думку, за літаратарам-рэцэнзентам, за рэцэнзіяй-эсэ.

Упэўнены апошні крок

Зоя ВАСІЛЬЕВА,
фота Аляксея Братачкіна

Сцэнічныя чытанні сучаснай нямецкамоўнай драматургіі, наладжаныя Інстытутам імя Гётэ ў Мінску і Цэнтрам беларускай драматургіі, прайшлі ў сталіцы. Акцёры і рэжысёры розных беларускіх тэатраў прачыталі сем п’ес з мэтай звярнуць увагу тэатральных дзеячаў на тэксты сучасных нямецкіх аўтараў.



“Злодзеі”
(рэжысёр — Таццяна Арцімовіч).

Тыдзень чытанняў твораў са зборніка “ШАГ-4”, які пабачыў свет летась, стаў працягам прэзентацый трох папярэдніх “ШАГов”, выдадзеных за апошнія дзесяць гадоў. Але ў чацвёртым “кроку”, канечне ж, былі свае асаблівасці.

Эвалюцыяніравала сама форма чытанняў — цяпер рэжысёры не толькі імкнуцца пазнаёміць гледача з тэкстам, але і ствараюць мізансцэны, надаюць увагу музычнаму афармленню, скіроўваюць дзеянне ў віртуальную прастору. Сцэнічнае чытанне перастае быць проста агучваннем тэксту і робіцца паўнаўартасным эскізам да спектакля.

Павялічылася колькасць прэзентаваных п’ес. Гэтым разам прачыталі сем з дзесяці, прычым упершыню адзін і той жа тэкст чыталі двойчы. Чытанні рэжысёравалі Алег Жугжда, Аляксандр Марчанка, Наталля Слэшчова, Ігар Пятроў, Алена Плютава, Канстанцін Воранаў. Эксперымент “Ці варта звяртацца да аднаго і таго ж твора для сцэнічнага прачытання ў межах аднаго праекта?” паставілі актрыса Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Зоя Белавосцік і рэжысёр Таццяна Арцімовіч, увасобіўшы п’есу Дэа Лозэр “Злодзеі”. Зоя Белавосцік, выступіўшы ў ролі рэжысёра і адной з выканаўцаў, абрала традыцыйную форму і зрабіла стаўку на акцёрскае майстэрства чытальнікаў (Аляксандр Казела, Віталь Краўчанка, Валянціна Гарцьева). Таццяна Арцімовіч перанесла частку дзеяння на экран: ад дэманстрацыі фотаздымкаў і відэа да перапіскі герояў у сацыяльнай сетцы Facebook. Вынік эксперыменту атрымаўся станоўчы.

Прэзентаваныя п’есы нязменна вылучаліся надзённасцю і вастрынёй: эміграцыя, расавыя супярэчнасці, адзінота, страх, адносіны бацькоў і дзяцей, творчай асобы і грамадства. Магчыма, што некаторыя тэксты з цягам часу знойдуць паўнаўартаснае ўвасабленне на беларускай сцэне, як гэта адбылося з п’есай Інгрыд Лаўзунд “Бесхрыбетнасць” (зборнік “ШАГ-2”) — у рэпертуары Купалаўскага тэатра яна атрымала назву “Офіс”.

Аднак зборнік “ШАГ-5” наўрад ці пабачыць свет. На фінальным абмеркаванні адзін з куратараў праекта ад Інстытута імя Гётэ ў Мінску Вера Дзядок зазначыла, што “ШАГ” хутэй за ўсё спыніць сваё існаванне (дзесяць гадоў для праекта — салідны ўзрост), але тэатральнае супрацоўніцтва будзе працягвацца ў новых формах.

Святлана ДАШКЕВІЧ,
кіраўнік літаратурнай часткі НАДТ
імя Якуба Коласа

Народная артыстка Беларусі Святлана Акружная адзначыла свой юбілей на сцэне роднага Коласаўскага тэатра. Для паказу ў святочны вечар яна выбрала спектакль “Бацька” паводле Аўгуста Стрындберга, пастаўлены за служаным дзесячм мастацтваў Беларусі Віталем Баркоўскім. П’еса ўключана ў рэпертуар коласаўцаў тэатра па прапанове актрысы. Да таго ж Святлана Акружная разам з Саламо-

Насустрач бенефісу

нам Казіміроўскім (галоўны рэжысёр тэатра імя Якуба Коласа ў 1967 — 1976 гадах), які апошнім часам пражываў у Швецыі, правяла вялікую папярэднюю работу. У Стагольме праходзіць штогадовы паказ спектакляў паводле п’ес Аўгуста Стрындберга. Менавіта з надзеяй трапіць на гэты прэстыжны міжнародны фестываль ставіўся спектакль “Бацька” ў Віцебску. Спадзяёмся, гэтак будзе. А пакуль за стварэнне вобраза Лауры Святлана

Акружная атрымала дыплом і прыз “За лепшую жаночую ролю” на міжнародным фестывалі “Белая вежа” ў Брэсце.

Цяпер спектакль “Бацька” з поспехам прайшоў і на Міжнародным тэатральным фестывалі ў г. Трабзон (Турцыя).

Святлана Арцёмаўна збірае матэрыялы для новага аўтабіяграфічнага выдання. І рыхтуецца да бенефісу, які мае адбыцца сёлета ў кастрычніку.

Надзея САЛОДКАЯ

27 сакавіка споўніўся год, як пакінуў гэты свет Ізмаіл Капланаў, вядомы беларускі кампазітар, аранжыроўшчык, які стварыў і выканаў мноства песень, у тым ліку і на мае словы. Памяці майго вялікага сябра і настаўніка прысвячаю гэтую публікацыю.

Удзячнасць



сенныя. Сама я не вялікі прамоўца, чалавек фізічна не мабільны. Спадзявалася на шанц... Адночы пачула па радыё: “Нэлі Захараўна Багуслаўская вярнулася на вялікую эстраду”. Я ведала гэтае імя з юнацтва і адразу адчула нейкую невытлумачальную душэўную сугучнасць. Маўляў, калі “вярнулася” — значыць, з нечага цяжка перажытага, перапакутаванага, таму гэта, безумоўна, чалавек з тонкай душэўнай ар-

ганізацыяй, здольны паспагадаць, зразумець, спасцігнуць. А тут яшчэ я даведалася, што муж спявачкі — кампазітар Ізмаіл Капланаў...

Сабрала нізку ці не з дзясятка вершаў, напісала невялікі ліст і даслала яго на тэлебачанне з просьбаю перадаць Нэлі Захараўне, не дужа спадзеючыся, што просьбу выканаюць. Як жа затрымцела ўся мая істота, задрожэлі рукі, калі дзён праз дзесяць я ўзяла з паштовай скрынкі ліст ад Нэлі Багуслаўскай! Яна вельмі прыемна паставілася да маіх вершаў, пералічыўшы сваіх паэтычных суаўтараў, адзначыла, што не мае нічога супраць, каб сярод іх была і Надзея Салодкая, і што сёе-тое з дасланага ўжо ляжыць у мужа на фартэпіяна. Апісаць тое маё душэўнае ўзрушэнне ні прозаю, ні вершамі немагчыма. Гэта была Падзея ў жыцці! І разважання яна пачала імкліва.

Спачатку былі новыя лісты, потым тэлефонныя размовы, урэшце асабістае знаёмства. Неўзабаве з’явілася некалькі песень, яны загучалі на радыё ў выкананні Нэлі Захараўны і самога Ізмаіла Львовіча. Імкліва пашыралася плынь нашага творчага супрацоўніцтва. Мы блізка пазнаёміліся сем’ямі, абменьваліся гасцявымі візітамі, дзяліліся кожны сваімі навінамі: пра набыткі і страты, удачы і праблемы. Мне падавалася, што я ведаю гэтых людзей усё жыццё, настолькі арганічна перапляталіся нашы лёсы. Рэдкі дзень мы не размаўлялі па тэлефоне, рэдкі дзень не гучалі па радыё нашы песні. Мы амаль аднолькава думалі, успрымалі, перажывалі... Ізмаіл Львовіч мацаваў, будаваў наш творчы саюз. Я кажу часта: “Бог ведаў, што рабіў, калі сутыкнуў нас у адной кропцы прасторы і часу”.

Шырока загучалі і “Горад над Дзвіной” — песня-гімн, прысвячэнне Полацку, і “Прызнанне” — песня пра любоў да нашай Радзімы... А колькі песень, што ўслаўляюць Беларусь, напісана Ізмаілам Капланавым у суаўтарстве з іншымі паэтамі! Сабраць усё разам, і атрымаецца сапраўдная энцыклапедыя любові да роднай краіны.

Калі чалавеку дадзена Богам столькі таленту і талент шчодрый, дабрадайна, ён не можа трымаць гэтакі дар у сабе. Творца перанасычаны дабынёй і спагадаю, проста не можа не насычаць гэтым блізкіх, нават не чакаючы аддачы, разумення, удзячнасці.

Мне пашчасціла, што плынь душэўнай і творчай шчодрасці Ізмаіла Капланава падхапіла і мяне. Мы разам радаваліся, разам перажывалі, я нават магла дазваляць сабе і паплакацца калі-нікалі, хаця і не вельмі гэта люблю. Я ведала, што ў кожную хвіліну, з усялякай нагоды магу спадзявацца на падтрымку і дапамогу, і я яе заўсёды атрымлівала і ў добры час, і ў вельмі няпросты. Так здарылася, што я практычна не адчула таго бацькавага цяпла, што ведалі дзеці ў іншых сем’ях. А тут сустрэла сапраўднае выключэнне з правілаў свайго ўжо ладнага жыццёвага досведу. Ізмаіл Львовіч быў для мяне бацькам, братам, сябрам, дарадцам, творчым кумірам...

Я ніколі не пісала пра іх панегірыкаў, але заўсёды казала, што гэтыя дзве асобы сваім сяброўствам далі мне столькі, колькі ўсе іншыя разам узятыя. Я абавязана Ізмаілу Капланаву сваім творчым узлётам.

А душа разрываецца на кавалкі ад таго, што яго ўжо няма побач, што стол ягоны перапоўнены няздзейсненымі задумамі, неагучанымі нашымі песнямі. І чаго варта цяпер мае словы прызнання... Усё, што я змагла зрабіць у памяць пра гэтага незвычайнага чалавека, — выдаць чарговую кніжку вершаў з прысвячэннем яму — “Прыкосновение”...

Мы ўжо туды вярталіся неаднойчы, і будзем вяртацца, як з вялікага падарожжа ў родны дом, з яшчэ большай, з самай грунтоўнай упэўненасцю, што радней, чым ён, — і сапраўды няма нічога”.

У 1960 выходзіць першы Збор твораў Янкі Брыля — у двух тамах. 22 кастрычніка 1960-га пісьменнік падпісвае паэту першы том: “Дарагому сябру Алесю Бачылу, каб сэрца гарэла ярка, плённа, без лішняга хвалявання...” У 1962 годзе пабачыла свет кніга “Працяг размовы”. 31 жніўня 1962 года Янка Брыль падпісвае і гэты зборнік: “Дарагому сябру Алесю Бачылу...” 3 верасня 1965 года — надпіс на кнізе “Жменя сонечных промняў”: “Дарагому Алесю Бачылу — сябру і літаратару...” Відаць, за кожным аўтографам — свой настрой, сваё дыханне, пазнака таго ці іншага часу, таго ці іншага дня. Пэўна ж, і з сённяшніх вышынь мы ўсё ж недазягальна з дробняй і малыя, каб нешта разгледзець уважліва. Але ўражлівым падаецца пастаянства, заўсёднае імкненне падараваць, надпісаць кнігу старому сябру, паплечніку па літаратуры і жыцці. Хіба што такім жа пастаянным у дачыненні да Алеся Бачылы быў другі Алесь — Аляксандр Адамовіч.

...А гэта ўжо мы разглядаем з Аляксандрам Прановічам стосік з кніг, выдадзеных у 1970-я гады: “Вітраж”, “Акраец хлеба”, “Трохі пра вечнае”... І надпісы: “Дарагому сябру Алесю Бачылу...” “Дарагому, шчыраму Алесю на яшчэ адзін добры ўспамін...” , “Алесю Бачылу — зноў па-сяброўску...” Яшчэ на пачатку сваёй літаратурна-крытычнай дзейнасці Алесь Адамовіч напісаў пра Івана Антонавіча: “Эмацыянальнасць — характэрная прыкмета стылю Я. Брыля. Гэта праява лірычнага складу...” мяркуючы па аўтографам, адрасаваных паэту, аўтару слаўтай песні “Радзіма мая дарагая” Алесю Мікалаевічу Бачылу, эмацыянальнасць — важны, калі не асноўны, складнік усяго жыцця Янкі Брыля.

Кнігі расказваюць

Дыханне аўтографаў

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Чытаю ў Янкі Брыля: “Старажытных кніг значна больш знішчана, чым захавалася”, — піша Дэнікэн і, называючы колькасць кніг у знішчаных бібліятэках (кнігазбор Пталамея Сатэра — 500 000 тамоў, у Пергамоне — 200 000), дадае, што кніг тады было не па тысячы, не па сто тысяч экзэмпляраў, як сёння, а кожная ў адным экзэмпляры, і ад гэтага страты — яшчэ страшнейшыя.

Слухаючы “шорах стагоддзяў” (Нэру), усведамляючы, колькі чаго было і што вось я пішу, думаючы... пра вечнасць, а гэта ж варта жалю і смеху... Ды не пра вечнасць слова свайго (гэта было б вар’яцтвам), а пра тое, мы думаем, каб быць у згодзе з тым, што вечнае, найбольш трывалае ў сваёй разумнасці — пра мір і дружбу людзей, для чаго пісаць і жыць.

І разуменне сучаснасці не трэба атаясамліваць з газетнай злабадзённасцю, і папулярнасць некаторых “сюжэтнікаў” не варта глыбокага, няхай сабе колькасна меншага, разумення нашай патрэбнасці”.

Як заўсёды, і ў такой васьмі лакалічнай мастацкай прасторы спрацаваў, узяў на сябе складаную нагрукзублёўскі “малафармізм”. Тут сказана многае. Кнігі самога Янкі Брыля, перакананы, застануцца, не будуць знішчаны і паіншай прычыне — з-за надыходу памяцтва ў дачыненні да аўтара “Ніжніх Байдунюў” гэта не здарыцца. Не можа здарыцца...

Ёсць у напісаным і надрукаваным Брылём асаблівае цэпыльна, той душэўны і сардэчны грунт, без якіх мастацкаму слову дарогу ў заўтра не працерабіць, не адолець. Яшчэ большай паддалася мне гэтая цэпыльна, калі ўглядаўся ў выданні прозы Янкі Брыля, кнігі, якія ён у розныя часіны падараваў вядомаму беларускаму паэту Алесю Бачылу. Углядаўся ў Пухавіцкім раённым краязнаўчым музеі, дзе гаспадарыць дырэктар Аляксандр Прановіч.

І вось чаму кнігі з хатняй бібліятэкі А. Ба-

чылы апынуліся ў Мар’інай Горцы. У сакавіку 2008 года пухавічане ўрачыста адзначалі 90-годдзе з дня нараджэння паэта, свайго земляка. Сустрэча з дзецьмі і ўнукамі Алеся Мікалаевіча праходзіла ў раённым Палацы культуры. Зала была перапоўненай, што па сённяшнім часе не так часта бывае на літаратурных імпрэзах. А перад самым пачаткам урачыстасцей у выставачнай галерэі раённага краязнаўчага музея быў адчынены мемарыяльны пакой Алеся Бачылы. Аснову яго склала бібліятэка, падараваная дзецьмі паэта. Больш як 200 асобнікаў з таго кнігазбору — з дарчымі надпісамі сяброў, калег па творчым цэху.

Іван Мележ, Барыс Сачанка, Алесь Адамовіч, Рыгор Бярозкін, Ян Скрыган, Іван Навуменка, Ніна Ватацы, Зоська Верас, Анатоль Вялюгін, Іван Шамякін, Адам Русак, Сцяпан Александравіч, Фёдар Янкоўскі... За надпісамі гэтых праявікаў, паэтаў, крытыкаў — відэочна, гісторыя сяброўства, творчай дружбы, цікавыя сустрэчы... Асабліва энергетыка блізкасці светапоглядаў, шчырасці зносінаў адчуваецца ў аўтографам Янкі Брыля.

1949 год. Алесь Бачыла працуе ў газеце “Літаратура і мастацтва”. Ужо выйшла першая кніга — “Шляхі” (1947). Падрыхтаваны да друку другі зборнік вершаў — “Подых вясны”. А за плячыма Янкі Брыля — кнігі “Апавяданні” (1946), “Нёманскія казакі” (1947), “Вераснёвая рунь” (1949)... Вось-вось павінна было з’явіцца выданне апавесці “У Забалоцці дзее”, за якую пісьменнік атрымае Сталінскую прэмію... А 24 сакавіка 1949 года Янка Брыль дорыць паэту свой першы зборнік “Апавяданні”: “Алесю Бачылу — у знак шчырай сімпатыі...” Гартую старонкі кнігі, жыццё якой налічвае ўжо амаль сем дзесяткаў гадоў. Пачынаю знаёмства з прадмовы Кандрата Крапівы: “Янка Брыль, малады беларускі праявік, упершыню выступае са зборнікамі сваіх апавяданняў...” А ў кастрычніку 1951

года праявік падпісвае ўжо асобнае выданне апавесці “У Забалоцці дзее”: “Дарагому сябру Алесю Бачылу. Янка Брыль. 19.XI.51 г.” Новая пазнака адносінаў. Яе Іван Антонавіч засведчыць і амаль праз сем гадоў — у надпісе на кнізе “Надпіс на зрубе”: “Алесю Бачылу — па-сяброўску. Янка Брыль. 19.09.58 г.”

— ...Глядзіце, кнігі як новенькія, — перарывае маё знаёмства з аўтографамі Янкі Брыля Аляксандр Прановіч. — Нібы некранутымі ляжалі ў музеі...

Ды відаць па ўсім, што з кнігамі свайго сябра Алесь Бачыла быў у цесных стасунках. Ёсць і пазнакі тоненькім алоўкам. У кнізе “Мой родны кут” (Мінск, 1959) аловак спыніўся на наступным сказе: “...І вось тады яна завітала да нас — нібыта чалавек адтуль, з радзімы, — “новая зямля”!...” Шмат што з пераасэнсавання ў жыцці, у рэчаіснасці Янкі Брыль пачынаў з усведамлення працытанага. Мне здаецца, што не будзе перабольшаннем назваць пісьменніка самым вялікім і ўдумлівым чытачом і кніжнікам Беларусі. І гэтая яго вялікасць перадавалася, несумненна, яго сябрам, блізкім людзям. І мо ў некаторай ступені перадаецца нам, чытачам. Як вось і з гэтага ўсё ж спявадальнага ў сваёй прастасці эсэ — “У родным доме”: “Прыемна чытаць тут Карнея Чукоўскага, — яго ўспаміны, тым больш пра Пастарнака, — іменна тут, у падмаскоўным лесе, на іх апошняй радзіме, паблізу ад драўлянага жылля і сціплых магіль.

Над гэтай кнігай я як быццам злавіў такі нарэшце сваю даўноў думку, тое, што адчувалася ў розны час у родных мясцінах іншых пісьменнікаў — меншых, большых, вялікіх.

Хто ў сваёй Яснай Паляне, хто ў Наваградку, хто ў Веймары, хто ў Каневе, хто ў Наднямонні ці ў Ялце... Вось я наведваў іх, тыя мясціны, а далей — ужо няма нічога, туга па далёкай, узнёслай легендзе аціхла, у пошуках найбольшай паўнаты іх вобраза трэба вяртацца ў іхнія кнігі.



Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Ліцера»

Слова краязнаўцы



Алесь ГОСЦЕЎ, выкладчык ліцэя №1 г. Гродна, распавядае, як даследаванне гісторыі і культуры горада Гродна стала неад’емнай часткай яго жыцця:

— Краязнаўства — найкарацейшы шлях да самога сябе. Гэта я адчуў яшчэ ў юнацкія гады, калі ледзь не ашалеў ад уласнай усёднасці. На той час мною авалодала неадольная прага, гаворачы словамі Максіміліяна Валашына, “усё бачыць, зразумець, усё ведаць, перажыць”. Апантана калекцыяніраваў паштовыя маркі, манеты, значкі, запалкавыя этыкеткі, прыглядаўся да паштовак і іншых прадметаў, прыгодных да збору. Да таго ж мяне змалку прываблівала гармонія свету, а таму неабыхавы быў да паэзіі і мастацтва, а пазней — да навукі, у тым ліку філасофіі.

Але як ахапіць неабдымнае? І тут я звярнуў увагу на выключнасць свайго роднага горада Гродна, на яго быццам някідкую, але такую ўтульную архітэктур, якая да таго ж так удала спалучаецца з двума (дзе яшчэ ёсць такое!) замкамі. А таксама на яго незвычайных жыхароў. Тады ў Гродне жыў і ўжо рабіў свае адметныя крокі ў сусветную літаратуру Васіль Быкаў. На ўвесь свет грывела слава “дзяўчыні з косамі” — Вольгі Корбут. І ўзнікла пытанне: “Чаму менавіта тут так удала і гарманічна спалучаюцца ўсе гэтыя адметнасці?” Адказаў, якія б ляжалі на паверхні, не было. Шукаў іх сам, на што пайшло шмат часу. І нават сёння, праз 35 гадоў, не магу сказаць, што знайшоў іх у здавальняючай ступені. Але разам з гэтым прыйшло і ўсведамленне, што менавіта праз збіранне разнастайных матэрыялаў пра Гродна я здолеў наталіць смагу “ўсёднасці”. Сёння мая калекцыя “Гісторыя гарадзенскай пошты” ўганаравана чатырма залатымі медалямі на розных філатэлістычных выстаўках. Вынік працы над калекцыяй — кніга “Кронан. Летапіс горада на Нёмане (1116 — 1990)” у суаўтарстве з Вячаславам Шведам і шэраг іншых кніжных публікацый на гарадзенскую тэму. А яшчэ прыйшло ўсведамленне таго, чаму я, народжаны ў пасляваенным Кенігсбергу ад бацькі з Тульскай губерні і маці ўкраінкі, апынуўся тут і застаўся назаўсёды.

Помнік князю Альгерду

У Віцебску абмяркоўваюць ідэю ўзвядзення помніка князю крэўскаму і віцебскаму, вялікаму князю літоўскаму і рускаму, выдатнаму палітычнаму дзеячу свайго эпохі, які нямаў зрабіў для станаўлення Віцебска як гандлёвага і палітычнага цэнтра Вялікага Княства Літоўскага, — Альгерду. Ужо вызначана месца, дзе, магчыма, паўстане помнік, і створаны яго макет. Але перш чым прыняць канчатковае рашэнне, мясцовыя ўлады вырашылі параіцца з грамадскасцю горада. Старт абмеркавання быў дадзены ў музеі “Духоўны круглік”, які пабудаваны на аўтэнтычным фундаменце і знешне нагадвае адну з вартавых веж, узведзеных вакол Віцебскага замка князем Альгердам. Тут рэй вялі гісторыкі, археолагі, архітэктары, святары, чыноўнікі, журналісты і нераўнадушныя гараджане, якія прыйшлі да адзінай думкі: помнік князю павінен быць. Сёння скульптурны вобраз Альгерда можна ўбачыць толькі ў Вялікім Ноўтарадзе на мануменце, прысвечаным тысячагоддзю Русі.

Бажэна СТРОК

Музейны ўнікат

Сукенка як сямейная рэліквія

Тыдзень таму ў Беларускаму дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ўрачыста адкрылася выстаўка “Пасляваенная вясна”, прысвечаная адвечнай тэме — жаночаму харакству.

Ульяна БЯЛОВА, фота аўтара

У экспазіцыі прадстаўлены сукенкі, абутак, капялюшкі, сумачкі, кашалькі, парасоны, пудраніцы, брошкі і шмат іншых рэчаў дамскага туалету пасляваеннага перыяду. Акрамя скарбніц музея актыўны ўдзел у фарміраванні моднай экспазіцыі ўзялі і мінчанкі. З вялікай ахвотай жанчыны прыносілі свае памятныя рэчы, сукенкі з гісторыяй ці тыя, што дасталіся ім ад маці і бабуль. У большасці гэта рэчы 1940 — 1960-х гадоў.

У азначаны перыяд да кожнага ўбора ставіліся вельмі далікатна, прыхоўвалі для адметнай нагоды. Цікавую гісторыю распавяла Тамара Шалюбская пра сукенку свайго маці Таццяны Янчэнкі. Яна купіла ўбор з крэп-саціну і пан-аксаміту ў маі 1945 года ў жонкі палкоўніка Філатава, які ўдзельнічаў у вызваленні Адэсы. Сукенка цёмна-зялёнага колеру і моднага на той час крою. Да 1970 года яна была першай у гардэробе Таццяны Янчэнкі, апраналася на розныя ўрачыстасці, у тэатр. Потым сукенку яшчэ доўга насіла сама Тамара. Сёння жанчыны берагуць гэты ўбор як сямейную рэліквію.

Родны кут

Васіль СНУСЦІК

“Клецк — адзін з найстаражытнейшых гарадоў Беларусі, які мае багатую і, на жаль, маладаследаваную гісторыю. Падзеі далёкай мінуўшчыны не знаходзілі адлюстравання ў летапісах аж да XII ст. Першыя звесткі пра наш горад датаваныя 1127 г. Адсюль і ідзе адлік гісторыі Клецка, які нядаўна адзначыў 880-годдзе. Але ж гарады нараджаюцца не за адзін дзень, і нават не за адзін год. Ад моманту заснавання да моманту, калі назва паселішча трапляе на старонкі летапісаў, можа прайсці шмат часу”, — так пачынае расповед у першым раздзеле “Узнікненне і ранняя гісторыя горада” Андрэй Блінец. Усяго кніга складаецца з васьмі раздзелаў. Акрамя першага, вышэйназванага праца падзелена на наступныя часткі: “У складзе Вялікага княства Літоўскага”; “Клецкая бітва 1506 г.”; “Час каралевы Боны”; “Клецкія Радзівілы. Пачатак дынастыі”; “Перад “пагопам” і пасля”; “Васемнаццаце стагоддзё”; “Мястэчка Слуцкага павета”. Завяршаюць кнігу два дадаткі — хрэналогія “Некаторыя моманты гісторыі Клецка” і даведка генеалагічнага характару “Клецкія Радзівілы”.

Шматстаронкавы, багата ілюстраваны аповед завяршаецца падзеямі 1914 года. Згадваюцца папулярныя ў свой час так званыя гісторыка-эканамічныя нарысы пра гарады Беларусі. Як правіла, гісторыя раённых цэнтраў у 1970 — 1980-я гг. выкладалася зусім у няроўных адносна часу прапарцыях. Перыяду да 1917 года адводзілася ўсяго некалькі старонак.

Клецк: вандроўка ў часе

Андрэй Блінец — вядомы на Міншчыне краязнаўца. Працуе ў Клецкім раённым краязнаўчым музеі. Доўгі час на старонках клецкай раённай газеты веў гісторыка-асветніцкую старонку “Карані”. Друкуецца ў рэспубліканскіх газетах “Літаратура і мастацтва”, “Звязда”. Галоўны прадмет даследаванняў апантанага збіральніка памятак гісторыі Бацькаўшчыны — родная старонка. Зусім нядаўна ў мінскім выдавецтве “Друк — С” пабачыла свет кніга А. Блінца “Клецк: Старонкі даўняй гісторыі”.

А ўсё астатняе месца ў кнігах прысвячалася савецкаму перыяду. Такая ж доля напактала і Клецк. Андрэй Блінец парушае стэрэатыпы. Несумненна, спрыяюць гэтаму іншы час, іншыя магчымасці, большая крыніцазнаўчая база. Займаючыся старажытнай гісторыяй Беларусі, Клецк і яго ваколіцы складала аб’ект увагай. Таму зразумелы і лагічны зварот аўтара да работ такіх дасведчаных гісторыкаў і гістарычных пісьменнікаў, як Мікола Ермаловіч, Валерый Пазднякоў, Станіслаў Думін, Ібрагім Канапацкі, Генадзь Сагановіч, Кастусь Тарасаў, Вітаўт Чаропка, Уладзімір Сазановіч. Але ж аснова кнігі, аснова, калі хочаце, уласнай аўтарскай канцэпцыі ў выкладанні Клецкай гісторыі ў Андрэя Блінца носіць арыгінальны характар, вядома падкрэслівае ўласныя

неардынарныя і дастаткова сістэматызаваныя і абгрунтаваныя падыходы ў асвятленні мінуўшчыны.

Месцамі даследчык аспрэчвае даўно прынятыя за ісціну высновы тых ці іншых аўтараў. І робіць гэта аргументавана, выбудовуючы пераканаўчую логіку. Падаецца цалкам правільным меркаванне, напрыклад, пра тое, што войска ВКЛ падышло “да Клецка карацейшай дарогай з боку Нясвіжа” 5 жніўня 1506 г. Хаця раней лічылася іначай: войска, маўляў, падыходзіла з поўдня, з Пінскага тракту, з боку в. Кухчыцы. Дарэчы, неабходнымі і істотнымі падобнага кшталту высновы і іх абгрунтаванне ўяўляюцца яшчэ і таму, што беларускі гістарычны матэрыял павінен быць прадметам разгляду ў вывучэнні шэрагу спецыяльных вайсковых дысцыплін.



Сукенка мінчанкі 1940 — 1960-х гадоў.

не было, таму жанчыны надзявалі сетачкі, якія дапамагалі захаваць прычоску і ратавалі ад ветру. Гуллівыя капялюшкі называлі “менінгіткі”, бо яны зусім не грэлі, не закрывалі вушы, а служылі толькі для ўпрыгожвання. Яшчэ адным сакрэтам нашых маці і бабуль былі манішкі — карункавыя каўнерыкі, якія апраналі, як блузку, пад пінжак.

Манекены ў вінтажных сукенках і вітрыны з аксесуарамі — гэта не гісторыя моды, а гісторыя жанчын, якія нават у самы цяжкі пасляваенны час здолелі захаваць жаночасць і прыгажосць.

Дастаткова цікавым падаецца раздзел “Час каралевы Боны”. Тут варта акрэсліць наступную акалічнасць, якую заўважае А. Блінец і тым самым вытлумачае зварот да такога гістарычнага персанажа, як каралева Бона Сфорца. “Цэнтрам уладанняў Боны на Беларусі быў Пінск. У сваіх гарадах і маёнтках каралева будавала замкі і касцёлы, адкрывала школы і шпіталі, праводзіла меліярацыю, садзейнічала асваенню новых зямель, спрыяла развіццю садоўніцтва і агародніцтва. У агульным шэрагу, Клецк разам з воласцю не быў буйным уладаннем, але займаў прыкметнае месца сярод іншых. Адметна, што менавіта тут адбылася адна з першых гаспадарчых рэформ Боны. У 1524 г. было закладзена мястэчка Сіняўка”.

Кнігу “Клецк: Старонкі даўняй гісторыі”, безумоўна, можна разглядаць як выдатны, па-свойму ўнікальны дапаможнік па вывучэнні гісторыі Клецка і ваколіц. Найперш — для агульнаадукацыйнай школы. Выклікае шкадаванне, што тыраж кнігі складае ўсяго 200 асобнікаў. А праца Андрэя Блінца, вядома, магла б быць цікавай не толькі на Клецчыне, а і ўвогуле чытачам усёй Міншчыны і Беларусі. Застаецца чакаць працягу даследавання і яго новага выдання.

Постаці

Аляксандр ВАШЧАНКА

Дата нараджэння Адама Ягравіча да апошняга часу выклікае спрэчкі сярод навукоўцаў і даследчыкаў. Адны называюць 20 сакавіка 1862 года, другія — 25 сакавіка, трэція — 1 красавіка. Дзе ж ісціна? Паспрабуем высветліць.

Справа ў тым, што ў метрычных кнігах быў прапушчаны запіс пра дату нараджэння і хрышчэння Адольфа Багдановіча. Гэта высветлілася толькі ў 1878 годзе, калі юнак пачаў рыхтаваць дакументы для паступлення ў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Вось што ён піша пра гэта ў “Моих воспоминаниях”: “Я стал до­бывать нужные документы. Я обратился в консисторию за метрикой и в свою волость Лисовичскую, по месту приписки отца, где я никогда не был, за увольнительным свидетельством от общества, в котором я числился, но никогда фактически к нему не принадлежал. Не тут-то было. Оказалось, что моя метрика пропущена записью. Я возбудил ходатайство в консистории о восстановлении метрики следственным путём. А это долгая песня. И я ещё пробыл в кондитерской около года, пока шло следствие и пока я не получил этот важный документ. В нем я был переименован из Адольфа в Адама. Это была консисторская выдумка: в интересах православия и обрусения: имя Адольф было признано и не русским, и не православным. Но замена была довольно неудачной: консисторские отцы из белорусов, по-видимому, не знали, что имя Адам не в ходу среди великоруссов, да и в святцах оно не встречается: по крайней мере, мне никогда не пришлось справлять своих именин. Впрочем, и Адольф в этом отношении был бы безнадёжен. Итак, после 16 лет я оказался с двумя именами (ибо по волостным, т. е. гражданским документам, я всё же значился Адольфом), с тремя разноформенными отчествами (Юрьевич, Георгиевич, Егорович) и с двумя фамилиями, если вдаваться в глубокую старину. Адам для Холопенич было непривычно, но мало-помалу вытеснило из обихода Адольфа”. Дык вось у гэтай метрыцы запісана, што Адам Георгіевіч Багдановіч нарадзіўся 20 сакавіка 1862 года і быў ахрышчаны 25 сакавіка таго ж года. Аднак сам Багдановіч лічыў гэту дату недакладнай. Вось што ён узгадвае ў аўтабіяграфіі, напісанай 8 сакавіка 1927 года: “Родился я 25 марта ст. ст. 1862 г. (по метрикам — 20 марта, но это неверно) в местечке Холопеничи Борисовского уезда Минской губ.” (БДАМЛМ, ф. 153, воп. 1, спр. 17).

Трэба прыгадаць, што ў даўнія часы людзі запаміналі даты нараджэння па народных і царкоўных святах. Дык вось, маці і бабуля нагадвалі Адаму, што ён нарадзіўся на вялікае царкоўнае свята — Благавешчанне. У “Моих воспоминаниях” ён успамінае: “В этом временном помещении (школьным здании. — А.В.) я родился в день Благовешения (25 марта) 1862 года, днём, под пенье жаворонка.

Эта поэтическая подробность отмечалась бабушкой:

— Як раскрылі вакно, каб даць свежае паветра парадзісі, а жаваранкі ў небі так і заліваюцца!”

А калі ўспомніць, што яшчэ ў 560 годзе н. э. імператар Іусцініян датай святкавання Благавешчання вызначыў 25 сакавіка старога стылю, або 7 красавіка новага

Багаты 2012 год на юбілей знакамітых творчых асоб беларускай культуры: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка.

На іх фоне нельга абысці ўвагай постаць яшчэ аднаго юбіляра — Адама Багдановіча, 150 год з дня нараджэння якога азначаецца сёлета. Ён заслугоўвае, каб удзячныя нашчадкі з павагай і любоўю ўзгадвалі яго імя.

Каб нашчадкі ведалі...

стылю, то гэту дату і трэба лічыць днём нараджэння Адама Багдановіча.

Так здарылася, што постаць геніяльнага беларускага паэта Максіма Багдановіча ў многім засталіла сабой асобу яго бацькі. Але без бацькі не было б і сына... І ў тым, што сучасны чытач з захапленнем чытае вершы Максіма, ёсць неацэнная заслуга Адама Ягравіча, бо ён не толькі выхаваў будучую зорку беларускай паэзіі, але і зьбірог для ўдзячных нашчадкаў яго творчую спадчыну.

Жыццёвы і творчы шлях Адама Багдановіча можна назваць не характэрным для свайго часу, а выключным, бо выхадцаў з сем’яў прыгонных сялян, якія дасягнулі такіх навуковых і творчых вяршынь, як ён, можна пералічыць па пальцах адной рукі. Адам Ягравіч скончыў народную школу ў мястэчку Халопенічы, Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Пасля былі кнігі і самаадукацыя. Пазней ён напіша: “Жыццё і кнігі зрабілі з мяне народніка, затым сацыяліста і, нарэшце, рэвалюцыянера”. (А.Багдановіч. Рэвалюцыйны рух у г. Мінску і Мінскай губерні ў 80-х і напачатку 90-х гадоў). Настаўнік; супрацоўнік Сялянскага зямельнага банка; збіральнік беларускага фальклору і актыўны карэспандэнт Паўла Шэйна; адзін з кіраўнікоў мінскай арганізацыі “Народная Воля”; журналіст; літаратар і навукоўца, як напісаў больш як сорак кніг і артыкулаў і толькі за 1927 — 1928 гады зрабіў 468 дакладаў; загадчык навуковай бібліятэкі пры Яраслаўскім гістарычным музеі; выкладчык гісторыі мастацтва ў тэхнікумах Яраслаўля; збіральнік рэдкіх кніг і творчай спадчыны свайго сына Максіма — вось пералік асноўных творчых і навуковых іпастасей Адама Багдановіча.

Нашаму славутаму земляку не пашчасціла ў тым сэнсе, што пры жыцці ўбачыла свет толькі адна яго кніга — “Пережитки древнего мирозерцания у белорусов”. РВУ “Літаратура і Мастацтва” і Літаратурны музей Максіма Багдановіча, у якім захоўваюцца асноўныя матэрыялы з архіва Адама Ягравіча, ажыццявілі цікавы праект — выпуск дзвюх кніг Адама Багдановіча.

У першую кнігу ўвайшлі “Мои воспоминания” — праца, якую можна назваць “энцыклапедыяй

сялянскага жыцця беларусаў XIX — пачатку XX стагоддзя”. Жакі прыгону, паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага і адносіны да яго простага люду, побыт сялянскага жыцця, апісанне святаў, абрадаў, песень, танцаў, казак, нацыянальных страў беларусаў арганічна ўплятаюцца ў канву “Моих воспоминаний”. Яны напісаны на рускай мове, але многія дыялогі і асобныя выразы перададзены з усімі арфаэпічнымі асаблівасцямі беларускай мовы (прычым — пэўнага рэгіёна). Сустракаюцца і выразы на польскай мове. Гэтыя матэрыялы могуць служыць падставай для многіх навуковых даследаванняў і дазваляюць гаварыць пра аўтара як пра тонкага псіхолога, які валодаў выдатнай назіральнасцю і памяццю. Непайторны аўтарскі стыль, яркія эпізоды, якія выклікаюць смех і слёзы чытачоў, дазваляюць шкадаваць, што Адам Ягравіч не паспрабаваў свае сілы ў белетрыстыцы, бо ён валодаў усімі неабходнымі для гэтага дадзенымі.

У другую кнігу ўвойдуць наступныя творы Адама Багдановіча: “Пережитки древнего мирозерцания у белорусов”, “Страницы из жизни Максима Горького”, “Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича” - “М. Горький и Ф.М.Шаляпин в Нижнем” і “К истории партии «Народная Воля» в Минске”. Два апошнія друкуюцца ўпершыню.

“Пережитки древнего мирозерцания у белорусов” ужо стала класічнай, падсумоўвала пэўны этап у развіцці беларускай этнаграфіі і фальклору. Праца маладога навукоўцы была выдадзена ў 1895 годзе ў Гродне. У новым выданні яна адаптавана да сучаснага правапісу і забяспечана новымі камментарыямі.

Адам Ягравіч быў знаёмы з многімі адметнымі творчымі асобамі свайго часу, а са знакамітым рускім і савецкім пісьменнікам Максімам Горкім ён не толькі сябраваў, але і знаходзіўся ў сваяцкіх адносінах (яны былі жанаты з роднымі сёстрамі Волжынымі). На “Страницах из жизни Максима Горького” Багдановіч паказвае шлях стаўлення вялікага пралетарскага пісьменніка, раскрывае асаблівасці яго характару, апісвае паводзіны ў побыце і на людзях — сціпла і стрымана, не датыкаючыся да інтымных бакоў жыцця.



У 1900 годзе ў Ніжні Ноўгарад прыязджае на гастролі Фёдар Іванавіч Шаляпін. Максім Горкі знаёміцца з вялікім рускім спеваком, і гэтае знаёмства перарастае ў адданае сяброўства, адной з прычын якога было падабенства біяграфій гэтых выхадцаў з простага народа і тая складаная жыццёвая дарога, па якой ім прыйшлося перайсці, перш чым стаць вядомымі і паважанымі ў свеце мастацтва людзьмі. Аднак пад пяром Адама Багдановіча ва ўспамінах “М. Горький и Ф.И.Шаляпин в Нижнем”, якія друкуюцца ўпершыню, Фёдар Шаляпін прадстае гэтакім вальяхным рускім панам з налётам багемнасці. Чаму? Мабыць таму, што сам Адам Ягравіч, на той час ужо займеўшы пэўную прыступку ў “Табелі аб рангах”, быў сціплым у побыце і на людзях. Прыклад сціпласці — і Максім Горкі, любімым адзеннем якога была простая косаваротка. Шаляпін жа нават у хатніх умовах любіў фарсіць у фрак у бялёткай манішкай і залатым ланцужком на жываце. Да таго ж, свае ўспаміны Адам Ягравіч пісаў у той час, калі пасля гастроляў па ЗША Шаляпін не вярнуўся на радзіму. Гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да яго ў Савецкай Расіі. Але час усё паставіў на свае месцы, і цяпер імя Фёдара Іванавіча ў той жа пашане, што і імя Максіма Горкага, а яркія дэталі ўспамінаў А. Багдановіча пра гэтых выбітных асоб сусветнага мастацтва будуць цікавымі сучаснаму чытачу.

“Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича”, якія Адам Ягравіч напісаў у 1923 годзе па прапанове Інбелкульту, заўсёды будуць карыстацца попытам у сучаснага чытача, таму што пад пяром бацькі перад намі паўстае постаць геніяльнага беларускага паэта Максіма Багдановіча.

Праца “К истории партии «Народная Воля» в Минске” цікавая тым, што малавядомыя старонкі гісторыі гэтага руху на Беларусі апісвае адзін з яго кіраўнікоў — легендарны “Егорыч” (пад такой мянушкай у канспіратыўных колах быў вядомы Адам Багдановіч).

Думаецца, што выданне ў РВУ “Літаратура і Мастацтва” дзвюх кніг твораў Адама Багдановіча, прадмову і большасць каментарыяў да якіх зрабіў аўтар гэтага артыкула, будзе лепшай данінай павагі да юбілею нашага славутага земляка.

Млын навін «Бярэсце» святкуе юбілей

Міра ІЎКОВІЧ

Архелагічны музей “Бярэсце”, філіял Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея, адсвяткаваў нядаўна 30-гадовы юбілей. Адзіны ў Еўропе музей сярэднявечнага ўсходнеславянскага горада — вельмі папулярны: з моманту адкрыцця ў ім пабывалі прадстаўнікі 37 краін свету. Тут ужо рыхтуюцца да сустрэчы трохмільённага наведвальніка — ганароваму госцю будзе ўручаны памятны падарунак.

Жыхароў Брэста і яго гасцей чакаюць цікавыя мерапрыемствы, прыверкаваныя да юбілейнай даты. Напрыканцы чэрвеня ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна пройдзе навуковая канферэнцыя “Брэст: гісторыя і сучаснасць”, у якой возьмуць удзел вучоныя, мастацтвазнаўцы, выкладчыкі ВНУ і мясцовыя краязнаўцы. Пасля на пляцоўцы перад музеем адбудзецца тэатралізаванае прадстаўленне, падчас якога глядчы зможуць акунуцца ў эпоху Сярэднявечча.

Архелагічны музей “Бярэсце” адчыніў свае дзверы 2 сакавіка 1982 года на месцы раскопак, якія праводзіліся пачынаючы з 1968 года. Гэтая ўнікальная ўстанова размяшчаецца на тэрыторыі Вальнскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці, менавіта там, дзе і ўзнік горад Бярэсце. Цэнтральнае месца ў яго экспазіцыі займае раскоп памерам больш як тысяча квадратных метраў. На чатырохмятравой глыбіні прадстаўлена частка рамесніцкага квартала: сцены 28 будынкаў з бярвення, аднапавярховыя драўляныя зрубы, дзве вулічныя маставыя, агароджа, рэшткі глінабітных печаў (XI — XIII стагоддзі). На стэндах, подыўмах і вітрынах 14 залаў музея дэманструюцца археалагічныя знаходкі, датуемыя XI — XIV стагоддзямі, якія распавядаюць пра эканамічнае і культурнае жыццё старадаўняга паселішча, распаўсюджаныя рамёствы, планіроўку і забудову Бярэсця, гісторыю яго адкрыцця і даследавання.

Сувеніры — на любы густ

Раіса МАР

У музеі-запаведніку “Нясвіж” плануецца пашырыць асартымент сувенірнай прадукцыі, якая тэматычна звязана са знакамітым родам Радзівілаў і гісторыяй Нясвіжа. У хуткім часе ў продажы павінен з’явіцца шакалад “Чорная панна Нясвіжа”. Дарэчы, свае ідэі для распрацоўкі яго этыкеткі мог прапанаваць кожны жадаючы. Наладжана супрацоўніцтва са шклозаводам “Нёман” па выпуску арыгінальных вырабаў са шкла. Да адкрыцця палацавага ансамбля XVI — XIX стагоддзяў выпушчаны падарункавы значок з фірменым лагатыпам “R”. Ёсць задумкі па стварэнні сувеніраў са скуры.

Добрым попытам у турыстаў і саміх жыхароў старадаўняга горада карыстаюцца кнігі на гістарычную тэматыку. Сярод традыцыйных падарункаў, якія набываюць госці, значацца календары і магніцікі. Замежнікам вельмі падабаюцца вырабы з лёну.

Як ужо паведамлялася ў СМІ, у бліжэйшы час плануецца адкрыццё другога пускавога комплексу Нясвіжскага замка, а гэта 27 экспазіцыйных залаў. У сувязі з тым, што сёлета Нясвіж стаў культурнай сталіцай Беларусі, чакаецца значны наплыў турыстаў. І гарадская інфраструктура павінна быць гатова да гэтага. У горадзе з’явіцца больш сувенірных крам, кавярняў. Вандроўнікі зможуць спыніцца ў гасцініцы эканом-класа ці пасяліцца ў шыкоўных апартаментах — што каму даспадобы.



У Дзень смеху, што,
як вядома, адзнача-
ецца 1 красавіка, у
"ліме" падзяжурцы
у якасці галоўнага
цумарыста прызна-
даў зноду наш старэй-
шы і дурна наватаны
часоніс "Вотык". Ён,
вясёлы і калючы пе-
расмешнік, ствараючы сатырычна-цумарыстычныя сітуацыі, сам заўсёды сміецца апошнім.

Васіль ФЕРАНЦ

Няўдачнік

Гумарэска

Нядаўна я набыў дачны ўчастак. Каля лесу. Ажно чатыры соткі... Пачаў памалу абжываць яго — пні карчаваць, хмызняк высыкаць, зямлю апрацоўваць. А мой сусед тым часам — цагліна за цаглінаю, ужо домік узводзіць. І не абы-які, а двухпавярховы. Пад дах ужо бярэцца, хутка, глядзіш, і наवासелле спраўляць будзе. Калі ён паспеў, дзе матэрыялы бярэ? Ды і цэны цяпер ого як кусаюцца!

Зайшоў да яго, пачаў распытваць: падзяліся, маўляў, вопытам...

— А ўсё таму, — не стаў хавацца ён, — што я па жыцці вельмі няўдачлівы... Не шанцуе мне. Дзе б ні ехаў, ні ішоў, толькі і глядзі, каб цагліна на галаву не звалілася. І валяцца. Добра, калі побач... Ну, што мне застаецца? Пакладу ў партфель, прынясу дахаты. За тыдзень з дзяся-так набіраецца. У выхадны дзень вязу сюды ды кладу сцяну. Так вось паціху і рухаецца справа...

— Дык тая цагліна можа і на галаву ўпасці...
— О, колькі разоў! От паглядзі, — сусед зняў шапку, і я ўбачыў на яго галаве гузакі, шрамы, невялікія і нават адметныя раны, даўнія і зусім свежыя.

— І на нагу цагліны падалі, — працягваў су-сед. — Нездарма вунь левая карацейшая за пра-вую. Аднойчы плячо перабіла...

— Сапраўды, нейкі ты няўдачлівы. Але ж акра-мя цэгля патрэбныя і іншыя матэрыялы. Дошкі там, бэлькі, дзверы...

— Гэтакаса! І ўсё таму, што не шанцуе мне...

Іду неяк па вуліцы, а мяне абганяе машына, да-верху нагружаная дошкамі. На яме грузавік ка-лыхнуўся — і дошкі абрынуліся на мяне, пры-сыпалі... А машына хоць бы што, далей паехала. Што мне заставалася? Так-сяк выбраўся з-пад завалы, нагу тады вывіхнуў і вось гэтую рану на галаве, каля вуха, атрымаў. Давялося тыя дошкі прывезці сюды — вось табе і столь, і падлога...

— А дзверы?

— Я ж кажу: не шанцуе мне. Непадалёк ад майго дома ў горадзе таксама вядзецца будоўля. Крамам падымалі дзверы на паверх, адны і ўпа-лі. Ледзь не на мяне... Потым будаўнікі ўстаўля-лі ў доме вокны. Дрэнна замацавалі іх, узняўся вецер — і некалькі выдзьмула скразняком. Адно акно ўпала каля майго пад'езда, другое — про-ста на балкон. Перавёз сюды... Вось чакаю, дах пачнуць хутка крыць, падыду, можа, што ўпа-дзе. Які рулон толю ці металачарапіца. Мне толь цяпер патрэбны...

«Ну і сапраўды, — падумаў я, — няўдачлівы нейкі мой сусед. Не шанцуе яму».

А можа, і мне паспрабаваць хадзіць побач з будоўлямі?..

Павел САКОВІЧ

Эпіграмы як рэкламы

Віктар ГАРДЗЕЙ

Ягоным імем на вякі
Назвалі вулку землякі.
Зайздроснік скажа: — Дзівакі!
Хіба Гардзеі герой які?

Любы з вяскоўцаў-землякоў
Аспрэчыць "клязу" гатоў:
— Пашаны варты ад людзей
Салдат паэзіі — ГВАРДЗЕЙ!



Алесь МАРЦІНОВІЧ

Не крытыкан ён па натуры:
Працуе шчыра, без халтуры.
Падкалупне каго ці ўколе —
Не да нясцерпнага усё ж болю.
Алесь заўсёды меру знае:
Ён крытыкуе і — натхняе!



Мікалай ПАРШУТА,
галоўны інжынер выдавецтва
"Беларускі Дом друку"

Ён узяўся за гэты гуж:
Воз друкарскі свой цягне ўпарта.
Інжынерам пісьменніцкіх душ
Мы ўсе лічым яго не жартам.



Шаржы Аляксандра Каршакевіча

Мікола ШАБОВІЧ

Пародыі

Блакiтны вецер

Танцуе лыжачка, звiнiць.
Праз фортку без бiлета вецер
Залазiць, прасiць: "Не ганi..."
Загрукаў мой цягнiк у вечар.

Віктар ШНІП

У цягніку, не на кані,
Я ехаў, ды праз фортку спрытны
Залазіць вецер: "Не гані!" —
"Ты што?! Вар'ят? А мо блакітны?..

Ёсць у вагоне шмат дзяўчат.
Чаго ка мне ты прычапіўся?..
Я моўчкі п'ю халодны чай.
Было?.. Ці, можа, сон прысніўся?..

Танцуе лыжачка, звiнiць.
Зноў не засну я з перапуду.
Больш на чыгунку — ані-ні.
Пяшком хадзiць заўсёды буду!

Мініяцюры

Мікола ЧАРНЯЎСКІ

Максі-бюракрат

Курыць і піць
З гадамі кiнуў.
Адно ж улася,
Адно:
Узяў на подпіс
Дзённiк сынаў
І па прывычды —
Пад сукно!

Янусь МАЛЕЦ

Пільнасць

Я — ахоўнік шмат гадоў.
Прахадную не прайшоў
Аніколі злодзей той,
Хто не дзеліцца са мной!

Кастусь ЖУК

«Дамасед»

«Я —
Першабытны дамасед», —
Тлумачыў
На судзе сусед.
Вердыкт суда —
Хамелеон:
У хаце
Ён трымаў прытон.

Міхась СЛІВА

Усмейкі

Хачу ў начальнікі!

— Тэрмінова перавядзіце мяне на
вышэйшую пасаду! — настойліва
патрабуе работнік.
— Чаму? — цікавіцца начальнік.
— Бо я са сваёй не спраўляюся!..

Вось табе і малеча!

Па дарозе ідзе бабуля з унукам.
— Асцярожна, Васілёк, —
папярэджвае бабуля. — Вунь ту-ту
едзе!
— Не ту-ту, а "Аўдзі-4", — адказвае
ўнук.

Чыстая праўда

— Галя, гэта праўда, што расстанне
ўмацоўвае каханне?
— Безумоўна! Калі мой Пеця едзе
на заробкі ў Маскву, у мяне заўсёды
мацнее пачуццё да суседа Аліка.

Актыўны

За мною крочыць не яна
Між гэтых стоеных бяроз.

Вачэй найўнае святло
Шчэ не замгленае туюй.
Ёй не скажу я, што ў сяло
Сюдою крочыў за другой.

Мікола МЯТЛІЦКІ

Канечне, гэта не мана,
Бо мой падман
ці варты слёз.
За мною крочыць не яна
Між гэтых стоеных бяроз.

Я ёй пра гэта не скажу.
Хіба ж маўчанне ёсць мана?
Што я галовы ўсім кружу,
Няхай не ведае яна.

А што актыўны я юнак,
Не ведаць ні другой, ні ёй.
Пара дахаты ўжо, аднак,
Пара да жоначкі сваёй.



«Гаспадары»

— Мы працуем па двух крэдытах.
— Як гэта?
— Адзін — плацім, другі — бяром.

Самі рашайце

— Ты каго хочаш мець: браціка ці
сястрычку? — пытаюць бацькі ў малой
Дашы.
— Вы ўжо дарослыя, самі рашайце,
як лепш, — адказвае дзяўчынка. — А ў
мяне сваіх праблем хапае...

Ногі-равесніцы

Бабуля скардзіцца доктару:
— Вельмі баліць левая нага!
— Гэта ў вас ад старасці, — тлумачыць
доктар.
— Дык чаму ж тады не баліць
правая? — здзіўляецца бабуля. — Яны
ж равесніцы!

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі", РВУ "Літаратура і Мастацтва"

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч	Віктар Гардзеі	Віктар Кураш
Лілія Ананіч	Уладзімір Гніламёдаў	Алесь Марціновіч
Алесь Бадак	Вольга Дадзіёмава	Мікола Станкевіч
Дзяніс Барскоў	Уладзімір Дуктаў	Мікалай Чаргінец
Святлана Берасцень	Анатоль Казлоў	Іван Чарота
	Алесь Карлюкевіч	Іван Штэйнер
	Анатоль Крэйдзіч	

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск,
пр. Незалежнасці, 39, п. 4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73
Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
адзел "Кніжны свет" — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛІМ". Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва".

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 2300 рублёў

Наклад — 2855
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
29.03.2012 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 1397

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

